



СТАЛІЦА
ШАНУЕ
МЕДЫКАЎ



ФЛЭШМОБ
АД ДЭПУТАТА



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

31 ліпеня 2020 г.
ПЯТНІЦА
№ 147 (29261)

9-24 стар.

**МЯСЦОВАЕ
САМАКІРАВАННЕ**

+TV ПРАГРАМА

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫЯВЛЕННЯ І ДЭПУТАТУ МЯСЦОВЫХ САВЕТАЎ

ЦЫТАТА ДНЯ



**Igor ПЕТРЫШЭНКА,
віцэ-прэм'ер:**

«Нашы медыкі сканцэнтраваліся, перагрупаваліся і годна вытрымалі ўдар каранавіруснай інфекцыі. Кожны на сваім месцы праявіў самаадданасць, мужнасць і самааддачу. Усе сілы, веды і старанні яны накіроўвалі на тое, каб аказаць медыцынскую дапамогу людзям. У баявых умовах распрацавалі метадыкі, да кожнага хворага ўрачы прымянялі індывідуальны падыход. Правільныя дзеянні нашых урачоў выраставалі тысячы і тысячы жыццяў. Наша сістэма аховы здароўя даказала сваю працаздольнасць і эфектыўнасць. Трэба і далей працягваць высокую трымаць сцяг беларускай медыцыны».

Куранят у ліпені лічаць



Абноўленыя птушнікі адкрылі пасля мадэрнізацыі на РУП «Беларуснафта-Асобіна». Да машабнага абнаўлення комплексу з чатырох птушнікаў, фактычна ўзвядзенню з падмурка, прыступілі па даручэнні Прэзідэнта Беларусі. Асноўная вытворчая пляцоўка знаходзіцца ў аграгарадку Камунар Буда-Кашалёўскага раёна. Прынцыповае новаўвядзенне пры мадэрнізацыі — клетачнае ўтрыманне бройлераў. Перавага такога падыходу — магчымасць вырошчваць больш птушкі на той жа плошчы.

Фота БелТА.

Птушніца-аператар Алена СМАЛЯКОВА.



КОРАТКА

- Нацбанк канстатуе адсутнасць дысбалансаў у макраэканамічнай палітыцы.
- Беларускія пагранічнікі ўзмацнілі аператыўнае прыкрыццё мяжы.
- НАН абвясціла конкурс навукова-даследчых работ для ўключэння ў дзяржпраграмы на 2021—2025 гады.
- Камандны ЧС па спартыўнай хадзе ў Мінску перанесены на 2022 год.
- Творчыя работы на конкурс «За што я люблю родную зямлю» можна даслаць да 20 жніўня.
- Больш за 60 сем'яў тых, хто мае патрэбу ў паліпшэнні жыллёвых умоў, атрымалі ключы ад новабудоўляў у Мінску.
- Барды, дэнс-рух і марафонскі заплыў — Гродзенская вобласць запуская культурную акцыю.

Праекты і рашэнні

АРТЭРЫЯ ПАМІЖ ДВУМА «АНКЛАВАМІ»

У Гродне ідзе грандыёзная рэканструкцыя моста
цераз Нёман

Так склалася, што рака падзяляе горад на дзве часткі. Цяпер дзейнічае тры аўтамабільныя масты. Але пры актыўнай забудове ваколіц і павелічэнні транспартнага патоку вельмі часта на мастах узнікаюць заторы. Каб палепшыць сітуацыю, мясцовыя ўлады прынялі рашэнне ўвесці ў строй стары чыгуначны мост, злучыўшы яго са шматпавярховай развязкай. Мяркуюцца, што адноўлены аб'ект з усёй дарожнай інфраструктурай будзе запушчаны ў эксплуатацыю летам будучага года.

СТАР. 4



www.grodnnews.by



Цэнтр прыцягнення фігурнага катання

Чаму ў Пружаны едуць
трэніравацца юныя спартсмены
з усёй вобласці

Вольга УВАЖАНАЯ — выключэнне з правіл. Кандыдат у майстры спорту па фігурным катанні, якая ніколі не хацела быць алімпійскай чэмпіёнкай: «Я займалася фігурным катаннем з чатырох гадоў. Мне былі непатрэбныя гучныя спартыўныя дасягненні. Яшчэ ў пятым класе я вырашыла, што хачу быць трэнерам. Мне была цікавая менавіта гэтая сцэжка». Мара Вольгі здзейснілася: ужо дзесяць гадоў яна працуе трэнерам-выкладчыкам пружанскай ДЮСШ № 2.

У Пружаны малады спецыяліст трапіла па размеркаванні ва ўніверсітэце. «Атрымала прапанову паехаць у Пружаны. Там якраз адкрылі новы лядовы палац, дзе было шмат лёду і можна было разгарнуць актыўную дзейнасць. Я згадзілася і не пашкадавала. Летася ужо быў мой першы выпуск. Радуе, што ўсе мае вучні паступілі на трэнераў у БДУФК. Я лічу, адпрацаваўшы с выхаванцам больш за дзесяць гадоў, трэнер не мае маральнага права яго кідаць. Або перадаваць у надзейныя рукі, або ісці з ім да канца».

За час работы Вольга сабрала ў Пружанах «зборную каманду Брэсцкай вобласці». На заняткі да спецыяліста з'язджаюцца спартсмены з усяго рэгіёна: Яна Шаршуновіч — з Івацэвіч, Злата Амельянюк — з Брэста. Праз рэгулярныя паездкі на трэніроўкі ў Пружаны прайшлі і члены нацыянальнай зборнай.

СТАР. 4

ISSN 1990 - 763X



20147>



9 771990 763008

Пасланне і Дзяржкантроль

У сераду старшыня Камітэта дзяржкантролю Іван Тэртэль далажыў Прэзідэнту Беларусі Аляксандру Лукашэнку аб выніках дзейнасці і перспектывах развіцця свайго ведамства. Падчас рабочай сустрэчы Прэзідэнт пацікавіўся ў старшыні Камітэта дзяржкантролю аб яго ўражаннях пасля знаёмства з калектывам, станам спраў у ведамстве. Таксама кіраўнік краіны даручыў Івану Тэртэлю стаць упайнаважаным Прэзідэнта па Віцебскім рэгіёне.

«Я ведаю, вы, займаючыся ў Камітэце дзяржбяспекі пытаннямі паставак нафты і іншым, часта бывалі ў Наваполацку, ведаеце Віцебскую вобласць. Прынамсі, мне многія аб гэтым гавораць. Разберацеся. Але я вельмі спадзяюся, што ваша работа будзе эфектыўная не толькі на пасадзе старшыні Камітэта, але і ўпайнаважанага кіраўніка дзяржавы ў Віцебскай вобласці», — перадае словы беларускага лідара яго прэс-служба.

У гэты дзень у графіку Аляксандра Лукашэнкі была яшчэ адна сустрэча, прысвечаная падрыхтоўцы маючага адбыцця штогадовага Паслання кіраўніка дзяржавы беларускаму народу і Нацыянальнаму сходу. Абмеркаваны змястоўныя, арганізацыйныя моманты Паслання, якое адбудзецца 3 жніўня. Згодна з адпаведным указам для заслухоўвання штогадовага Паслання кіраўніка краіны склікаецца трэцяя пазачарговая сесія Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі.

Медыяпрастора

Сацыяльныя сеткі — зло або яго сродак?

За абразы ў інтэрнэце МУС прыцягвае да адміністрацыйнай і крымінальнай адказнасці

Сёння ў Міністэрства ўнутраных спраў дастаткова рэсурсаў і сродкаў, каб выяўляць адміністратараў, карыстальнікаў месенджараў, якія дазваляюць сабе ў сетцы Інтэрнэт, публічных акаўнтах пакадаць абразы ў адносінах грамадзян — пра гэта заявіла Вольга ЧАМАДАНАВА, начальнік упраўлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў МУС на круглым сталё Беларускага саюза жанчын «У сецях сацыяльных сетак».

«Шэраг такіх заяў у нас былі і ёсць на разглядзе. Вызначаны асобы, якія прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці, і ёсць асобы, у дачыненні да якіх распачаты крымінальны працэс. Паверце, гэта ніхто не пакіне без увагі і асабліва сёння ў гэтым кірунку ведамства максімальна актывізавала намаганні», — расказала Вольга Чамаданава. Прадстаўніца МУС адзначыла, што за шматлікімі праектамі стаяць медыйныя агенствы, якія забяспечваюць тэхнічную падтрымку і прасоўваюць дэструктыўныя каналы.

Арганізатар і мэдэратар чарговай сустрэчы БСЖ Лілія АНАНІЧ, намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў на правах чалавека, нацыянальных

адносінах і сродках масавай інфармацыі, намеснік старшыні Беларускага саюза жанчын звярнула ўвагу, што з часам сацыяльныя сеткі сталі выкарыстоўвацца палітэхнолагамі ў сваіх мэтах, і па выніках іх задачы не заўсёды супадаюць з інтарэсамі грамадства. «Чаму Беларускі саюз жанчын бярэ гэтую тэму ў абмеркаванні? Таму, што сацыяльныя сеткі выкарыстоўваем і мы самі, і нашы дзеці. Там фарміруюцца сёння і погляды, і палітычныя перавагі, — дадала парламентарый. — Вельмі лёгка трапіць у пастку сетак, лозунгаў, але не заўсёды яны супадаюць з каштоўнасцямі як развіцця кожнай асобнай сям'і, так і развіцця краіны ў цэлым».

Вадзім ГІГІН, дэкан факультэта філасофіі і сацыяльных навук Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта паведаміў, што сацыяльныя сеткі і камунікацыя — гэта не зло, а сродак. Што мы зробім з іх дапамогай, залежыць ад чалавека, які імі карыстаецца. Нядаўна факультэт у супрацоўніцтве з універсітэтам «MITCO» правялі даследаванне аб даверы сродкам масавай інфармацыі і камунікацыі. «У нас упершыню тэлебачанне параўнялася практычна з інтэрнэт-СМІ, і інтэрнэтам у прынцыпе. У нас прыкладна на адным узроўні давер газетам і Тэлеграм-каналам. Асобна выдзяляюцца сацыяльныя сеткі — яны апыраджаюць пакуль «тэлеграмы». Але тут важна, што ў нас велізарная медыянепісьменнасць. Людзі часам не адрозніваюць, што такое інтэрнэт, сацыяльныя сеткі, месенджары», — акцэнтаваў ён.

На яго думку, каб супрацьдзейнічаць негатыўным тэндэнцыям, неабходна актыўна выкарыстоўваць саміх гэтых тэхналогіяў, рабіць гэта цікава

і прадумана, разумець, што зытыўная інфармацыя, на жаль, будзе менш папулярная, чым негатыўная і пратэст.

«Мы пакуль спазняемся, тут неабходна рухацца на апырэджванне. Толькі ў нас усе паадкрывалі свае інтэрнэт-парталы, як усё перайшло ў сістэму 2.0 сацыяльных сетак. Як толькі мы прывыклі ў гэтых сацыяльных сетках ствараць групы, тут на змену 2.0 прыйшлі месенджары і сталі сродкам камунікацыі», — канстатаваў Вадзім Гігін і дадаў, што сродкі камунікацыі — толькі адлюстраванне тых грамадскіх настрояў, якія існуюць.

Пра тое, што моладзь сёння ўвогуле не ўспрымае прапаганду ў лоб, казала і **Марына ЛЯН-ЧЭУСКІЯ, член Пастаяннай камісіі па нацыянальнай бяспецы Палаты прадстаўнікоў**. Як яна падкрэсліла, моладзь успрымае інфармацыю праз вобразы, малюнкi, асацыяцыі, якія размешчаны ў інтэрнэце, і праз такую форму павінны іх навучаць і канструктыву.

Марыя ДАДАЛКА.

МЕРЫ БЯСПЕКІ ЎЗМОЦНЕННЫ

Дзяржаўны сакратар Савета бяспекі Андрэй Раўкоў пасля нарады ў Прэзідэнта ў сераду расказаў журналістам аб далейшых мерах пасля затрымання пад Мінскам членаў замежнай прыватнай ваеннай кампаніі Вагнера.

Яны датычацца работы Міністэрства замежных спраў па адпраўцы запытаў да паслоў Расійскай Федэрацыі і Украіны, узмацнення аператыўнага прыкрыцця Дзяржаўнай граніцы і бяспекі правядзення масавых мерапрыемстваў.

Андрэй Раўкоў учора сустрэўся ў ЦВК з кандыдатамі ў прэзідэнты і даверанымі асобамі, папярэдзіўшы іх пра пагрозы падчас агітацыйных мерапрыемстваў. Як перадае БелТА, ён таксама паведаміў, што ў далейшым пры правядзенні такіх мерапрыемстваў праваахоўнымі органамі будуць прымацца меры па забеспячэнні бяспекі іх удзельнікаў, устаноўлення ў нашай краіне пры правядзенні масавых мерапрыемстваў.

Тым часам у рамках выканання даручэнняў кіраўніцтва краіны пагранічнікі ўзмацнілі аператыўнае прыкрыццё Дзяржграніцы на беларуска-расійскім і беларуска-украінскім участках.

Як паведамляе Міністэрства замежных спраў, учора па чарзе былі запрошаны ў ведамства Надзвычайны

і Паўнамоцны Пасол Расіі ў Беларусі Дзмітрый Мезенцаў і саветнік-пасланнік, выканаўца абавязкаў кіраўніка пасольства Украіны ў Беларусі Пётр Урублеўскі.

Да расійскага боку даведзена інфармацыя аб затрыманай праваахоўнымі органамі напярэдадні на тэрыторыі Беларусі групе расійскіх грамадзян, а ў пасла Расіі запытаны грунтоўныя тлумачэнні адносна мэт і іншых аспектаў прыбыцця і знаходжання ў нашай краіне названай арганізаванай групы асоб.

«З улікам пацверджаных звестак аб удзеле шэрагу затрыманых у баявых дзеяннях на тэрыторыі Данецкай і Луганскай абласцей Украіны, украінскага паходжання і наяўнасці ўкраінскага грамадзянства ў некаторых з іх у Пятра Урублеўскага запытана рэлевантная інфармацыя, якая можа быць выкарыстана для ўсебаковага аналізу і ацэнкі прычын іх прысутнасці ў Беларусі», — паведамілі ў прэс-службе МЗС.

Расіяне, якіх затрымалі пад Мінскам па падазрэнні ў падрыхтоўцы масавых беспарадкаў, могуць быць звязаныя з Сяргеем Ціханюўскім і Мікалаем Статкевічам. Пра гэта паведамляе БелТА, спасылаючыся на Следчы камітэт Беларусі.

Вырашаецца пытанне аб прымяненні да іх меры стрымання ў выглядзе змяшчэння пад варту. Працягваецца правядзенне следчых дзеянняў.

ГАЛАСАВАННЕ НА ВЫБАРАХ ПРЭЗІДЭНТА БЕЛАРУСІ

Датэрміновае галасаванне	Галасаванне ў дзень выбараў на ўчастку	Галасаванне ў дзень выбараў па месцы знаходжання выбаршчыка*
з 4 па 8 жніўня з 10.00 да 14.00 і з 16.00 да 19.00	9 жніўня з 8.00 да 20.00	9 жніўня з 8.00 да 20.00
У спісы для галасавання на выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь уключаны 6 844 932 выбаршчыкі.		
<small>* Калі выбаршчык па стане здароўя або па іншых уважлівых прычынах не зможа ў дзень выбараў прыйсці ў памяшканне для галасавання, ён мае права пісьмова або вусна звярнуцца ў адпаведную ўчастковую камісію з просьбай арганізаваць галасаванне па месцы яго знаходжання. Просьба аб арганізацыі гэтага віду галасавання павінна быць пададзена не пазней за 18.00 9 жніўня 2020 года.</small>		
Крыніца: ЦВК Беларусі	© Інфаграфіка БЕЛАТА	

ПАВЯЛІЧАЦА ПЕНСІІ, ДАПАМОГІ І НАДБАЎКІ

Павышэнне гэтых сацыяльных выдаткаў (на 3,8 %) адбудзецца ў сувязі з ростам бюджэту працытковага мінімуму на 9,32 рубля да 256 рублёў і 10 капеек, паведамілі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны насельніцтва.

З 1 жніўня да 31 кастрычніка БПМ для працаздольнага насельніцтва вызначаны ў памеры 285,4 рубля, а для пенсіянераў — 193,92 рубля. Студэнтам, як мяркуецца, павінна хапіць 246,72 рубля, а на дзяцей ва ўзросце да трох гадоў — 160,79 рубля. На малых ад трох да шасці гадоў прадугледжаны мінімум у 224,70 рубля, а на дзяцей ад шасці да васьмнаццаці — 274,48 рубля.

З ростам БМП аўтаматычна павялічыцца і ўбудаваныя ў сістэму сацыяльнай абароны надбаўкі, павышэнні і асобныя сацыяльныя выплаты.

Так, дапамогі сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, з 1 жніўня будуць наступныя.

На дзіця да трох гадоў, калі яно першае — 35 % ад сярэдняй зароботнай платы (СЗП) па краіне (427,84 рубля); калі другое і наступнае — 40 % СЗП (488,96 рубля); на дзіця-інваліда да трох гадоў — 45 % СЗП (550,08 рубля).

Аднаразовыя дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці на першае немаўля складуць 10 БПМ — 2561,00 рубля; на другое і наступнае выплацяць 14 БПМ — 3585,40.

Жанчынам, якія сталі на ўлік у арганізацыях аховы здароўя ў тэрмін да 12 тыдняў цяжарнасці, аднаразова заплацяць 100 % БМП — 256,10 рубля.

Дапамогі сем'ям у перыяд выхавання дзяцей да трох гадоў штомесяц складуць палову БМП — 128,05 рубля.

На дзяцей, старэйшых за тры гады, з асобных катэгорый сямей штомесяц выплаты будуць

наступныя. На малых, якім больш як тры гады і якія выхоўваюцца ў такіх сем'ях (акрамя дзіцяці-інваліда), — палова БПМ (128,05 рубля); на дзіця-інваліда, старэйшага за тры гады, — 70 % БМП (179,27 рубля).

Штомесячная дапамога на догляд дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў з I і II ступенню страты здароўя (да спаўнення яму 18 гадоў) і з III і IV ступенню (да ўзросту тры гады) — 100 % БМП (256,10 рубля). На дзяцей з III і IV ступенню страты здароўя пасля трох гадоў штомесяц выплачаюць 120 % БМП (307,32 рубля). А на дзяцей да 18 гадоў, якія інфіцыраваны вірусам імунадэфіцыту чалавека, штомесяц выдаткоўваецца 70 % БМП (179,27 рубля).

Сацыяльныя пенсіі, якія прызначаюцца чалавеку пры неатрымліманні ім працоўнай пенсіі, стануць наступнымі. Інвалідам I групы, у тым ліку інвалідам з дзяцінства — 281,71 рубля; інвалідам

з дзяцінства II групы — 243,30 рубля; інвалідам II групы і дзецям у выпадку страты карміцеля — 217,69 рубля; інвалідам III групы — 192,08 рубля.

Асобам ва ўзросце, старэйшым за агульнаўстаноўлены пенсійны ўзрост, — 128,05 рубля.

Дзецям-інвалідам да 18 гадоў пры I ступені страты здароўя — 204,88 рубля; II ступені — 217,69; III ступені — 243,30; IV ступені — 281,71.

Памер дапамогі па доглядзе за інвалідам I групы або за асобай, якая дасягнула 80 гадоў, калі даглядаецца адзін чалавек — 256,10 рубля; калі два і больш чалавекі — 307,32 рубля.

Даплаты пенсіянерам ва ўзросце 75 гадоў, якія атрымліваюць пенсію ў органах па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, з 1 жніўня складуць 48,02 рубля. А пенсіянерам, якім споўнілася 80 гадоў, дададуць 64,03 рубля. **Ірына СІДАРОК.**

• Дарэчы

Атрымаць пенсію датэрмінова ў жніўні

Пенсіянеры, якія звычайна атрымліваюць грошы 10 чысла і пазней, змогуць зрабіць гэта раней. З 3 жніўня забраць пенсію можна на пошце і праз даставачныя прадпрыемствы. А з 5 жніўня — у банках.

Як паведамляецца на сайце Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, гэта робіцца дзеля стварэння пенсіянерам зручных умоў атрымання грошай, а таксама мінімізацыі паездкаў і скарачэння сацыяльных кантактаў. Права на датэрміновае атрыманне грошай застаецца за пенсіянерамі. Тыя, хто не хоча скарыстацца прапануемай магчымасцю, атрымаюць пенсію ў той дзень (з 5-га да 25-га чысла), як і заўжды.



Турызм

СТАЎКА — НА «ЗЯЛЁНЫ» АДПАЧЫНАК

У краіне плануецца рэалізацыя праекта міжнароднай тэхнічнай дапамогі «Развіццё экалагічнага турызму для садзейнічання зялёнаму пераходу да інклюзіўнага і ўстойлівага росту». Аб гэтым расказаў намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення рэгулявання абыходжання з адходамі, біялагічнай і ландшафтнай разнастайнасці Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Мікалай СВДЗІНСКІ.

— «Старт» такой праграме будзе дадзены сёлета. З дапамогай яе можна папулярываць не толькі прыроду, жывёльны і раслінны свет, але і элементы народнай культуры і традыцыі. Праект плануецца рэалізаваць у супрацоўніцтве з Бярэзінскім біясферным запаведнікам, заказнікамі «Азёры», «Чырвоны Бор» і ва ўзаемадзейні з Расіяй. Асноўная яго задача — павелічэнне наведвальнасці ўнікальных куткоў прыроды Беларусі.

Натуральныя прыродныя экасістэмы займаюць у краіне больш за палову тэрыторыі. Іх плошча складае 11,7 мільёна гектараў, ці 56,4 працэнта. Гэта лясы, натуральныя лугавыя тэрыторыі, хмызнякі,

балоты, рэкі, азёры. З іх асабліва ахоўныя прыродныя тэрыторыі займаюць дзевяць працэнтаў плошчы краіны. «У нас працуе схема пашырэння сеткі такіх тэрыторый, перыядычна ствараюцца новыя. Да ліку асабліва ахоўных адносяцца Бярэзінскі біясферны запаведнік, чатыры нацыянальныя паркі, заказнікі рэспубліканскага і мясцовага значэння, помнікі прыроды. Кожны з іх па-свойму ўнікальны. На такіх тэрыторыях функцыянуе 209 экалагічных маршрутаў і экалагічных сцежак, створана больш за 60 стаянак для арганізаванага турызму», — звярнуў увагу спікер.

Асноўная задача для спецыялістаў Бярэзінскага біясфернага запаведніка — захаванне ў першапачатковым выглядзе прыродных тэрыторый, а таксама актыўнае развіццё турызму. Аб гэтым расказаў яго дырэктар Андрэй ПРАКОШЫН.

— У апошнія дзесяцігоддзі колькасць турыстаў у запаведніку была стабільная: 42-45 тысяч штогод. Мінулы год быў рэкордным па наведвальнасці: сюды прыехала больш за 57 тысяч чалавек. Думаю, такі рост звязаны з тым, што ў грамадстве становіцца больш папулярны здаровы лад жыцця, у тым ліку экалагічны турызм. Да нас прыязджаюць з самых

розных краін свету: Расіі, Польшчы, Германіі, Кітая, Нідэрландаў, Швейцарыі, Венесуэлы, ЗША. Адна з галоўных задач нашага турызму — выхаванне разумення прыродных працэсаў. Таму, напрыклад, з дапамогай адукацыйнага праекта ПРААН «Зялёныя школы» ў запаведніку стварылі эка-школу для работы з дзецьмі і моладдзю.

Андрэй Пракошын адзначыў, што ў сувязі з пандэміяй і закрытымі межамі, у першае паўгоддзе турысты сюды амаль не прыязджалі, толькі адзінкі. Затое з сярэдзіны чэрвеня работа аднавілася ў поўнай меры. «Мы не сядзелі і не чакалі, што будзе далей, а распрацавалі спецыяльныя праграмы з улікам сітуацыі. Напрыклад, прапанавалі праграму «Самаізаляцыя». На 14 дзён можна было пасяліцца ў гасцініцы на тэрыторыі запаведніка, прытым кошт пражывання складаў 40 працэнтаў ад прэйскурантнай цаны. І гэта аказалася паспяховым рашэннем. Дарэчы, апошнім часам знізілася цікавасць да наведвання музеяў, пры гэтым вялікім поспехам карыстаецца адпачынак на адкрытых паветры: экалагічныя сцежкі і маршруты, прагулкі на байдарках, ровара».

Дар'я ШЛАПАКОВА.

СВЯТА ДЛЯ ЛАГОЙСКІХ РАТАВАЛЬНІКАЎ

У гэтым горадзе на Міншчыне адкрыўся новы будынак аварыйна-выратавальнага падраздзялення. Сімвалічны ключ ад яго начальніку Лагойскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях Валерыю ВАЙЦЯХОВІЧУ ўручыў дырэктар генпадрадчыка па будаўніцтве аб'екта ААТ «МПК № 198» Мікалай ГІЛЬ.

Ва ўрачыстай цырымоніі адкрыцця новага дэпо ўдзельнічалі старшыня Мінаблвыканкама Аляксандр Турчын і міністр па надзвычайных сітуацыях Уладзімір Вашчанка. Таксама былі запрошаны ветэраны пажарнай службы і юныя ратавальнікі.

Падраздзяленне будзе займацца пытаннямі пажарнай бяспекі не толькі ў раённым цэнтры, але і ў 20 сельскіх

населеных пунктах. Таксама пад яго кантролем — шэраг важных індустрыяльных і сацыяльных аб'ектаў рэгіёна. У іх ліку — Лагойская цэнтральная раённая бальніца, дом-інтэрнат для інвалідаў і састарэлых, тры буйныя фармацэўтычныя прадпрыемствы.

Новае дэпо абсталявана дзвюма аўтацыстэрнамі і аўталесвіцай. Для асабовага складу ў ім спраектавана

трэнажорная зала і прасторны пакой для адпачынку. Таксама на яго тэрыторыі зроблена дзіцячая пляцоўка з сімвалічнай ведамства. Дэпо пабудавана фактычна за год. Летась яно было ўключана ў інвестыцыйную праграму Мінаблвыканкама.

— У Беларусі вялікая ўвага аддаецца пытанням сацыяльна-эканамічнага развіцця, — зазначыў міністр па надзвычайных сітуацыях Уладзімір Вашчанка. — Але бяспека стаіць на першым месцы. І гэты новы будынак — яскравае пацвярджэнне. Сучасная тэхніка, якая ўся зроблена ў Беларусі, дазволіць больш якасна

і эфектыўна рэагаваць падчас ліквідацыі надзвычайных сітуацый.

Акрамя таго, як паведаміў міністр, у Лагойску да канца года з'явіцца цэнтр бяспекі. Мэта пляцоўкі — фарміраванне свядомасці па выкананні правілаў бяспекі.

У сваю чаргу, Аляксандр Турчын зазначыў, што матэрыяльна-тэхнічная база падраздзяленняў Міністэрства па надзвычайных сітуацыях будзе ўмацоўвацца і надалей. Па яго словах, гэта адна з асноўных задач, якія стаяць перад абласным выканаўчым камітэтам.

Валяр'ян ШКЛЕННИК.

ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦЦА

Дональд Трамп прапанаваў адкласці прэзідэнцкія выбары ў ЗША

Амерыканскі лідар напісаў пра гэта ў сваім «Твітэры». Ён звязаў неабходнасць пераносу выбараў, якія намечаны на лістапад гэтага года, з пандэміяй каранавіруса і небяспекай махлярства пры галасаванні па пошце.

«Улічваючы ўсеагульнае галасаванне па пошце (...), выбары 2020 года будуць самымі недакладнымі і ашуканскімі ў гісторыі. Гэта будзе велізарная ганьбай для ЗША. Трэба перанесці выбары, каб людзі маглі прагаласаваць належным чынам — у спакоі і бяспецы», — напісаў прэзідэнт.

Рашэння Трампа, верагодна, будзе недастаткова для пераносу выбараў. Генеральны пракурор ЗША Уільям Бар, адказваючы на пытанне аб тым, ці можа прэзідэнт прыняць такое рашэнне самастойна, на пасяджэнні Палаты прадстаўнікоў 28 ліпеня сказаў, што «не вывучаў пытанне».

Згодна з Канстытуцыяй ЗША, перанесці дату галасавання на выбарах прэзідэнта можа толькі Кангрэс. Яшчэ тры федэральныя законы ў Злучаных Штатах устанаўліваюць дакладную і нязменную дату гэтага галасавання — «аўторак, наступны пасля першага панядзелка лістапада». Гэтая норма не мянялася з 1845 года.

Аўстралія зафіксавала найбольшую колькасць выпадкаў заражэння каранавірусам з пачатку пандэміі

Колькасць інфіцыраваных новым каранавірусам у Аўстраліі ўзрасла за суткі на 744 і перавысіла 16 тысяч, паведамляе ТАСС са спасылкай на даныя, апублікаваныя міністэрствам аховы здароўя краіны.



Рэкордная колькасць новых інфіцыраваных за суткі выяўлена ў штаце Вікторыя — 723 чалавекі. Яшчэ 18 выпадкаў заражэння каранавірусам зарэгістраваны ў штаце Новы Паўднёвы Уэльс і тры — у штаце

Квінсленд. Агульная колькасць інфіцыраваных у краіне дасягнула 16 295.

З 17 чэрвеня ў краіне фіксуецца рост колькасці выпадкаў заражэння, узнікла некалькі новых ачагоў у найбуйнейшых гарадах кантынента Мельбурне і Сіднэе. Успышка інфекцыі ў штаце Вікторыя, адміністрацыйным цэнтрам якога з'яўляецца Мельбурн, стала прычынай увядзення новых санітарна-эпідэміялагічных абмежаванняў у рэгіёне ды забароны на ўезд і выезд за яго межы. Таксама на тэрыторыі штата быў уведзены масачны рэжым, а яго жыхарам рэкамендавана не пакідаць свае дамы без пільнай патрэбы.

Колькасць тыграў у свеце павялічваецца

Колькасць паласатых кошак у дзікай прыродзе ў апошнія гады няспынна скарачалася. Але цяпер падстаў для непакою экалагаў стала прыкметна менш, колькі ў некаторых раёнах, падобна, колькасць тыграў пачала павялічвацца.



Гэта пацвярджаюць і даныя Сусветнага фонду дзікай прыроды. Эксперты называюць гэта дзіўным аднаўленнем папуляцыі.

У 2010 годзе ў дзікай прыродзе па ўсім свеце налічвалася толькі 3200 тыграў. Але зараз у адной толькі Індыі колькасць дзікіх тыграў ацэньваецца ў 2600—3350 асобін. Гэта прыкладна 75 % ад іх агульнай папуляцыі ў свеце. У суседнім Непале ў 2009 годзе жыў 121 тыгр, тады як цяпер іх стала 235.

Аналагічная карціна назіраецца ў Расіі, Бутане і Кітаі, дзе тыграў бачаць усё часцей. Гэта сведчыць аб тым, што меры па іх захаванні прыносяць плён. «Тыгры паспяхова размнажаюцца, калі ў іх дастаткова тэрыторый, ежы і вады. Таму цяперашні прагрэс стаў вынікам таго, што тыгры і іх асяроддзе пражывання добра зберагаюцца», — расказала ВВС рэгіянальны менеджар Сусветнага фонду дзікай прыроды Бэкі Мэй. Яна адзначыла пры гэтым, што пагроза для папуляцыі тыграў усё ж захоўваецца.

Жнівень верне лета?

Вось і заканчваецца другі месяц лета. Ён адзначыўся недабрам ападкаў на большай частцы тэрыторыі, асабліва ў Брэсцкай і Гродзенскай абласцях. Толькі ў асобных раёнах па цэнтры і ўсходзе Беларусі выпала паўтары-дзве месячныя нормы. Ды і гэта адбылося дзякуючы моцным ліўням. Што да тэмпературы, то яна размеркавалася нераўнамерна. Калі на паўночным усходзе краіны было халадней за норму на 1-2 градусы, то на паўднёвым захадзе, наадварот, на столькі ж цяплей. Ці зменіцца характар надвор'я ў пачатку жніўня? Пра гэта расказалі ў Рэспубліканскім цэнтры па гідраметэаралогіі, кантролі радыёактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.

Апошні дзень ліпеня нічым не вызначыцца на фоне сваіх папярэднікаў. Удзень на большай частцы тэрыторыі чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі прагрымаць навалніцы. Вечер пры гэтым будзе заходні ўмераны, а вось слупкі тэрмометраў пакажуць усяго 17—23 цяпла. Такія паказчыкі ніжэйшыя за кліматычную норму на 2-4 градусы.

Першага жніўня характар надвор'я крыху пагоршыцца. У суботу да нас працягне паступаць няўстойлівае і халаднаватае паветра з Фінскага заліва. Кароткачасовыя дажджы пройдуць уначы месцамі, а на працягу дня — у многіх раёнах. Вечер зменіць свой напрамак на паўночна-заходні і ўзмоцніцца да парывістага. Месцамі на паўночным усходзе ён чакаецца моцны парывісты. Уначы будзе ўсяго 8—14 цяпла, а вось удзень — як і ў пятніцу, плюс 17—23. На лепшыя лічбы на тэрмометры могуць разлічваць жыхары заходніх раёнаў краіны.

Пачынаючы з нядзелі, надвор'е пакрысе пачне пераходзіць на летнія рэйкі. Вырасце атмасферны ціск, дзякуючы чаму дажджавыя аблогі пакінуць тэрыторыю Беларусі. З-за гэтага ўначы пахаладае яшчэ на пару градусаў. У дзённы ж час на Брэсцкую вобласць пачне распаўсюджвацца больш цёплае паветра з Заходняй Еўропы. Там тэрмометры пакажуць ужо сапраўдны летні плюс 25—27. На астатняй тэрыторыі захавецца паніжаны тэмпературны фон — ад 19 да 24 цяпла.

У панядзелак сінаптычная абстаноўка чакаецца нераўнамернай. На захад краіны змесціцца атмасферны фронт. Таму ў Брэсцкай і Гродзенскай абласцях могуць прайсці кароткачасовыя летнія дожджыкі. Вечер зменіцца з заходняга на паўднёвы. Уначы па-ранейшаму будзе халаднавата — усяго ад 6 да 13 цяпла. Затое ўдзень — цалкам камфортныя 21—27 градусаў.

Цеплыня доўга не пратрымаецца. Ужо ў аўторак вернуцца звыклія для нашага лета 18—25 градусаў. Толькі на поўдні яшчэ крыху прылячэ — да 28 цяпла. А вось у начны час тэмпература павысіцца — чакаецца ад 11 да 17 градусаў. Месцамі пройдуць невялікія дажджы, не абыдзецца таксама і без навалніцы.

Новыя ўмовы для ваенных медыкаў

Учора быў адкрыты абноўлены будынак самай вялікай медыцынскай роты ва Узброеных Сілах Беларусі. Месціцца ён у 72-м аб'яднаным навучальным цэнтры падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў.

— Тут могуць размяшчацца стацыянарна да 140 ваеннаслужачых, — адзначыў начальнік Генеральнага штаба генерал-маёр Аляксандр ВАЛЬФОВІЧ. — Амбулаторную дапамогу могуць атрымаваць да 300 пацыентаў.

У новым будынку размясціліся прыёмна-паліклінічнае і шпітальнае аддзяленні, медыцынскі пункт, санітарна-эпідэміялагічная лабараторыя, аддзяленне медыцынскага забеспячэння і аптэка. Рота аснашчана рэнтгенаўскімі апаратамі, прыладамі ультрагукавой дыягностыкі, эндаскапічным і стаматалагічным кабінетам. Ёсць у ёй абсталяванне ЭКГ для сутачнага маніторынгу сардэчнага рытму і артэрыяльнага ціску, а таксама і лічбавы дыхальны аналізатар. У амбулаторных умовах урачы могуць аказаць і хірургічную дапамогу.

Магчымасці роты дазваляюць праводзіць агульныя і біяхімічныя даследаванні з выкарыстаннем аўтаматыкі. Таксама тут можна зрабіць аналіз на мікробнае забруджванне, у тым ліку проб ежы і вады.

Начальнік 72-га гвардзейскага аб'яднанага вучэбнага цэнтры Узброеных Сіл генерал-маёр Уладзіслаў БУДЗІК зазначыў, што новы будынак дазваляе падзяліць плыні стацыянарных і амбулаторных хворых.

Валяр'ян ШКЛЕННИК.



АРТЭРЫЯ ПАМІЖ ДВУМА «АНКЛАВАМІ»

Такім чынам удалося скараціць выдаткі амаль утвая. Было вырашана максімальна выкарыстаць сем апор з дзевяці, на якіх стаіць мост. А дзве крайнія часткова разбраць. Увогуле ўсе апорныя канструкцыі значна ўзмацняюцца за кошт жалезабетонных маналітных насадак. Усё выглядае даволі трывала і грунтоўна. Мантаж металічных канструкцый на пралёце вядзецца адначасова з двух берагоў. Даўжыня пралёта складае 240 метраў.

Будаўнічыя работы пачаліся ў канцы мінулага года. Зараз яны вядуцца ад пачатку моста да магістралі М6. Там манціруюцца новыя апоры, робяцца падпорныя сценкі з габіёнавых вырабаў, што надаць канструкцыі дэкаратыўны выгляд. Будаўнікі падыходзяць да пачатку асноўных работ па ўстаноўцы новага пралёта моста і разбіраюць стары. Даўжыня новага пралёта павялічыцца на 15 метраў. Як растлумачыў **адказны прараб будаўніцтва**

Аляксей АУТКА, праезная частка цалкам зроблена, на работах на мосце задзейнічана 100 будаўнікоў.

Паралельна вядуцца і дарожныя работы, будуюцца другі праезд пад пуцэправодам. Як толькі будзе атрыманы канчатковы праект рэканструкцыі вялікага круга, дарожнікі распачнуць работы на першай чарзе, а гэта выхад ад моста на магістраль. Там з'явіцца складаная шматузруўневая развязка, тып якой вызначаецца як «ліст канюшыны». Яна будзе

чатырохпалосная, шырыня адной паласы каля чатырох метраў. Ужо зараз відаць, наколькі шырокай выглядае магістральная дарога, на якую ўкладваецца чарнавы слой асфальту.

Траса будзе добра асвятляцца святлодыёднымі лямпамі, прадугледжаны прыпынкі грамадскага транспарту, у тым ліку для руху бескантактавых тралейбусаў, будуць і падземныя пешаходныя пераходы. Іх установаць з гафрыраваных труб вялікага дыяметра.

Маргарыта УШКЕВІЧ.

(Заканчэнне.)

Пачатак на 1-й стар.

Чыгуначны мост цераз Нёман, даўжынёй 270 метраў, пабудаваны роўна 55 гадоў таму. Ён быў аднакалейны і прызначаны для злучэння двух хімічных гігантаў горада — прадпрыемстваў «Гродна Азот» і «Хімвалакно». Але паступова патрэба ў перавозцы грузаў па каляіне знікла, і саставы па ёй больш не хадзілі. Між тым аб'ект лічыўся стратэгічным і знаходзіўся пад аховай. Яго тэрыторыю агароджваю калячкі дрот, на беразе былі ўстаноўлены вышкі.

Другое жыццё моста пачалося гадоў дзесяць таму. У гэты перыяд стаў весціся дэмантаж чыгуначнага палатна. Але сам мост так і

стаяў на сваіх дзевяці апорах на вышыні 32-х метраў над узроўнем ракі. А вось дзесьці праз год мясцовыя ўлады звярнулі ўвагу на аб'ект. Прычым, ідэя прыйшла падчас аблету горада на верталёце. Мост добра разгледзелі і прыйшлі да высновы, што яго можна арганічна ўпісаць у склад вялікай кальцавой дарогі вакол Гродна. І тады можна будзе размеркаваць транспартныя патокі з паўднёвых мікрараёнаў Альшанка і Вішнявец у гістарычны цэнтр горада і паўночную яго частку. Рашэнне тым больш актуальнае, што Гродна лічыцца самым аўтамабільным горадам краіны, дзе на тысячу чалавек прыпадае амаль 400 легкавых аўтамабіляў. Гэта больш, чым у сталіцы.

Разам з «аўтамабільным» статусам, важным аспектам з'яўляецца і рост самога горада. За 10 гадоў ускрайкі значна забудаваліся — вырас паўднёвы напрамак, зараз актыўна будуюцца паўночны мікрараён Грандзічы. Многія жывуць у адным канцы горада, а працуюць ці вучацца ў другім. На існуючых трох мастах часта здараюцца заторы. Каб пазбавіцца транспартнага калапсу, было прынята рашэнне перабудаваць чыгуначны мост пад аўтамабільны.

Аб тым, што справа гэта сур'ёзная, сведчыць і практычны этап рэканструкцыі. Не адзін год спатрэбіўся на тое, каб прайсці ўсе неабходныя ўзгадненні. Пры гэтым улівалася і магчымасць эканамічнага падыходу.

Цэнтр прыцягнення фігурнага катання

(Заканчэнне.)


Пачатак на 1-й стар.

Марыя Салдакаева штодзённа праязджала 80 кіламетраў з Брэста, а Мікалай Казлоў ездзіў за 40 кіламетраў з вёскі Лука Кобрынскага раёна. Бацькі фігурыста нават называлі Вольгу Уважаную «другой мамай»: «Цяпер Коля жыве ў інтэрнаце ў Пружанах, а на выхадныя ездзіць дадому. Я стараюся браць удзел у жыцці кожнага спартсмена. Важна, каб яны давяралі мне свае праблемы, перажыванні, радасці. Інакш мы не зможам разам працаваць».

Чаму з усёй Брэстчыны едуць менавіта ў Пружаны? «Так складалася, што ў іншых школах няма патрэбных для фігурыстаў умоў, хоць ёсць добрыя трэнеры, — тлумачыць Вольга. — І дзеці з добрымі вынікамі ездзяць да нас. Гэта вельмі цяжка для бацькоў, якім даводзіцца траціць шмат часу і грошай. Канешне, было б лепш трэніравацца ў сваім горадзе. Я бяру ўсіх дзяцей, але адразу папярэджваю, што будзе цяжка. Я ніколі не вазьму дзіця без размовы з яго трэнерам. Калі ён лічыць, што дзіцяці будзе лепей з ім, я не буду яго забіраць. У нас усё добраахвотна і ўсе разумеюць, на што ідуць».

Праца Вольгі Уважанай і ўсёй пружанскай школы фігурнага катання прыносіць свае вынікі. На чэмпіянаце свету сярод юніёраў 2020 года ў Таліне Мілана Рамашова заняла 12-е месца. Пакуль гэта самае вялікае дасягненне сярод вучняў Вольгі. Два гады таму таленавітую фігурыстку заўважылі на зборах і прапаноўвалі трэніравацца ў спартыўнай

школе алімпійскага рэзерву № 1 горада Сочи пад кіраўніцтвам алімпійскага чэмпіёна Аляксея Урманова. Вольга не хавае гонару за вучаніцу: «Мне вельмі прыемна бачыць, як спецыялісты групы Аляксея Яўгенавіча цэняць Мілану. Мы заўжды на сувязі, кожны дзень сазвоньваемся, абмяркоўваем планы. І дома, і ў Сочи ў Мілану ёсць падтрымка. Зараз яна працуе са мной. Аднавіла ўсё, што ведала ў мінулым сезоне, трэніруецца, настроеная перамагаць. Хутка вернецца ў Сочи да Аляксея Яўгенавіча. Мы ўсё ўскладаем вялікія надзеі на Мілану. У міну-



лым сезоне на этапах Гран-пры ў яе былі 16-е і 12-е месцы. У гэтым плануем увайсці ў дзясятку».

Паехаць у Сочи разам з Міланай Вольга не можа. Дома застаюцца спартсмены, якім яна патрэбная. Усяго ў трэнера тры спартыўныя групы. Да фігурыстаў, якія ўжо ўвайшлі ў нацыянальную зборную, сёлета далучыўся 14-гадовы фігурыст з Санкт-Пецярбурга Максім Хрытоненка. Нядрэнныя вынікі паказваюць спартсмены з сярэдняй групы — 10-11 гадоў. У малодшую групу Вольга летась набрала 15 дзяцей 5-6 гадоў. Праўда, часу на іх застаецца мала з-за шматлікіх спаборніцтваў і выездаў: «Пакуль мая мара пра другога трэнера нездзяйсняя. Маладыя спецыялісты не хочуць ехаць ў Пружаны — аддаюць перавагу Мінску і іншым буйным гарадам. Вядома, цяжка знаходзіць на ўсё час. Але са мной працуе выдатны харэограф Таццяна Хадаровіч, якая мне ва ўсім дапамагае. Нас падтрымлівае наша з'яднанасць і работа на вынік».

Да новага сезона Вольга Уважаная са сваімі вучнямі рыхтуецца на вучэбна-трэніровачных зборах. «Раней летнія зборы мы праводзілі ў асноўным у Пружанах. Сёлета не атрымалася: з-за эпідэміялагічнай сітуацыі не прыехалі расіяне, якія летам выкуплялі лёд у нашым палацы, і кіраўніцтва арэны не палічыла патрэбным заліваць яго дзеля пружанскіх спартсменаў. Таму нам давялося шукаць месцы для трэніровак. Са спартсменамі зборнай і нацыянальнай камандаў мы паехалі спачатку ў Мінск, а потым у Раўбічы. Зараз мы на зборах у Жлобіне. Але няма ліха без добра: на ўсіх зборах з намі працуе галоўны трэнер нацыянальнай каманды Алег Васільеў. Спартсменам карысна павучыцца ў алімпійскага чэмпіёна. А мне і маім калегам цікава супрацоўнічаць з такім спецыялістам».

Планы на будучы сезон Вольга Уважаная раскрываць не спяшаецца. Прызнаецца, што верыць у прыкметы. Задачы ў трэнера і вучняў стандартныя — адбірацца на міжнародныя спаборніцтвы, у прыватнасці на Гран-пры, і паказваць там выдатныя вынікі.

«Больш за ўсё ў сваёй рабоце я ганаруся тым, што мы прывіваем дзецям любоў да спорту. Як кажа наш харэограф: «Затое нашы дзеці самыя прыгожыя». Яны сапраўды самыя лепшыя, самыя выхаваныя, самыя спартыўныя. Мабыць, наша галоўнае дасягненне заключаецца ў тым, што мы выходзім сапраўдных добрых людзей. Мне здаецца, гэта важнейшае нават за самую гучную спартыўную дасягненні».

Валерыя СЦЯЦКО.



ДОЎГІ ШЛЯХ З МУРАГОЎ, альбо Ці лёгка быць шляхціцам

...У Віцебск, на нядаўні «Славянскі базар», мы, расонцы (калектыў цэнтры культуры і народнай творчасці), выехалі на досвітку, а шостаі раніцы, вядома ж, загадзя ўсё прадумаўшы і размеркаваўшы, у тым ліку ролі. Мне, напрыклад, дасталася досыць ганаровая — шляхціца Завальня.

Ён, той шляхціц, паводле пісьменніка Яна Баршчэўскага і арганізатаркі нашага клуба самадзейных паэтаў Надзеі Кожар, павінен быў насіць, па-першае, скураныя боты і норкавую шапку, упрыгожаную брошкай і пяром невядомай птушкі, па-другое, — жупан, падперазаны шырокім поясам, з якога на ланцужку звісаў адмысловы кінжал у срэбраных ножнах, па-трэцяе, накідку з лісы...

Усё, калі карацей, па-панску багата, прыгожа і, можа, нават зручна, але ж было б, калі б не надвор'е... А яно ў той дзень задалося з самага ранку: на небе — каб хоць адна аблачынка! І ля зямлі — хоць бы лёгенькі ветрык... Толькі сонейка прыпала.

Шляхціц Завальня (на тое ж і шляхціц!) стараўся трымацца з форсам і гадзін да дванаццаці сіл на гэты яшчэ хапала: ён забяўляў размовамі сваю спадарожніцу (панну — у адпаведным убранні), фатаграфавая з гаспадарамі і гасцямі фестывалю на фоне вялікай карціны старажытнага замка, адказваў на пытанні, нават даваў інтэрв'ю, а вась далей...

Пад цёплай норкавай шапкой узмакрэла галава, па спіне бабеглі ручайнікі. І нідзе ж не дзенешся: не распранешся да лёгкай сарочкі, не пастаіш у цяньку за слупам, як, напрыклад, супрацоўнік ДАІ, што сачыў за парадкам на довераным участку дарогі...

З зайздрасцю і ўсё часцей і часцей «шляхціц» пазіраў на даішніка ды ўспамінаў не менш вядомага пана Быкоўскага з «Паўлінкі», які лічыў, што за падобныя мукі «панну», якая стварыла вась гэты вобраз шляхціца, не было б злачыствам «пшы-дусіць»...

...Але ж вась, недзе а сямнаццаці дайшла чарга да агляду раённых пляцовак, што размясціліся на адной з плошчаў у цэнтры Віцебска, і я, можна сказаць, па-шляхетнаму прадставіў нарэшце сваю спадарожніцу, а затым і сябе. Сказаў высокай камісіі:

Я —
шляхціц Завальня
з мінулых часоў.
Магчыма, для вас нечакана
У сённяшні дзень
аж з саміх Мурагоў
Прышоў
ад Баршчэўскага Яна...

Божухна, якім жа доўгім і пакутным быў гэты шлях! Як ні круці (і ля скроні таксама), а ўдзел у «базары» (нават такі) патрабуе ахвар: не ведаю, колькі патоў з мяне сышло, колькі кілаграмаў...

Ведаю, што ачуняць ад так званай «Славянкі» мне ўдалося толькі назаўтра і бліжэй да вечара.

Аляксандр Матошка,
Расонскі раён.

СПАЗНІЛАСЯ...

Для пачатку — анекдот. Адзін стары халасцяк у рэстаран схадзіў, з жанчынай пазнаёміўся, вечар прававіў... Раніцой яе ў ложку сваім знайшоў і вельмі здзівіўся: што за

птушка, маўляў, і як сюды заляцела? «Мілы, ты ж мяне сам прывёў, — напамніла тая. — Увесь вечар казаў, што любіш, абяцаў ажаніцца...» — «А табе колькі гадоў?» — «У жанчын пра гэта не пытаюцца, — «зашчабятала» птушка. — Ім столькі, на колькі выглядаюць». — «Дык столькі ж не жывуць!» — прызнаў халасцяк.

У кожным жарце ёсць доля жарту. Многія і сапраўды непрыгожыя ў старасці. Але ж шмат хто і ў 80-90 гадоў выглядае — дай бог.

Мая мама (светлай памяці!) якраз з такіх. Яна вельмі сачыла за сабой: купляла дзіцячы крем для твару і рук, унуччыным алоўкам падводзіла бровы, хораша адзявалася — нават дома і ў будныя дні. А ўжо калі ў госці ці да доктара...

Аднойчы перад паходам у паліклініку перабрала ўвесь свой гардэроб і, на жаль, нічога не знайшла (у жанчын такое бывае...). Затое ўспомніла, што літаральна ўчора ўнучка зганьбавала прыгожую белую блузку з аборкамі і чорную спадніцу: «Не модна, — сказала, — болей насіць не буду». — «Ну і дарэмна», — прызнала тады бабуля. А сёння дастала тую «двойку», прымерала... Дык жа любата! Больш нічога не скажаш! Такой і фрэйліны не мелі ў царскім двары!

Падумала так і, прыбраўшыся, пайшла ў паліклініку — у знаёмы кабінет.

Вось толькі знаёмай доктаркі Зінаіды Яфімаўны там чамусьці не аказалася — быў іншы ўрач, зусім маладзенькі... Але таксама ўважлівы: пра здароўе распытаў, з увагай выслухаў, таблеткі выпісаў. А напаследак акінуў вокам з галавы да ног і з хітрынкай спытаў:

— А колькі ж вам гадоў?

Мама тут жа ручкі на талію, ножку наперад і з форсам:

— Васямнаццаць. Хіба не бачыш?

Можна спатканні прызначаць. ...На гэта, аднак, доктар не адважыўся. «Мусіць, ён жанаты ўжо?» — вярнуўшыся дамоў, «пашкадавала» мама.

Зоя Наваенка,

г. п. Падсвілле, Глыбоцкі раён.

КРАХ «ДЫВЕРСАНТКІ»

Некалі даўно я працаваў настаўнікам. І мусіць жа, нядрэнна, калі вучні і сёння рады павітацца, расказаць пра сябе.

...У школе пра гэтых дзяўчынак казалі, што яны сяброўкі — не разліць вадой. І сапраўды, калі ўбачыў дзе Галю, значыць, блізка Лена, і наадварот.

Праўда, было так да дзясятага класа, потым — нешта пайшло не так. Можа, таму, што ўвагу самага вясёлага троечніка Федзі заваявала Лена, можа, таму, што вучыліся дзяўчаты аднолькава добра, але ж «пяцёрка» болей было ў Галі (маці яе таксама працавала настаўніцай)...

У педінстытут пасля школы паступіла і дачка. А вась Лена...

Тады, у другой палове 60-х гадоў мінулага стагоддзя, калгаснікам пачалі плаціць хоць мізэрныя, але ж грошы (датуль былі палачкі-працадні). Адпаведна, у глыбінцы сталі вышукваць нейкія памяшканні, адкрываць невялічкія крамы.

У Ленінай вёсцы пустых пабудов не было, была напалову пустая — іхняя хата: бацька паспеў паставіць новую, ды не паспеў пажыць — загінуў, калі дачушка зусім малая была... Маці яшчэ раз замуж не выйшла, дзяцей не нарадзіла, жыла з Аленай удзюх...

І таму не дзіва, што навіта да іх неяк завітаў старшыня сельсавета

з нейкай раённай начальніцай, якая і прапанавала матулі ў адной палове іх дома адкрыць магазін, дзе Лена (калі, вядома ж, захоча) можа гандляваць усім: ад іголак да ботаў-гумовікаў і ад хлеба да гарэлкі...

Ну куды ж без яе — хадавы тавар (на аматараў). І з рознымі цэнамі: пасля «Маскоўскай» па два рублі восемдзсят сем капеек, якая закаркоўвалася так званай бесказыркой, помню, з'явілася яшчэ «Расійская» па тры нуль сем ды «Сталічная» па тры дванаццаць — ужо з вінтавай закруткай. Для хлопцаў гэта зручна было: хлыкнуў для храбрасці, паставіў бутэльку ў снег ці ў траву і запрасіў дзяўчыну на танец, потым вярнуўся — культурна дзеля смеласці, каб палезці цалавацца...

Такім чынам адразу пасля школы Лена стала заўмагам. А калі ўжо выйшла замуж за Федзю і калі менавіта ў краме з'явіўся першы тэлефон, форсу мела — без фігі не да носу, як той казаў!

Адно яе засмучала: былая сяброўка Галія ў вёску прыязджала на ўласным «Масквічы», а ў іх нават «Запарожца» не было. Грошай на яго — таксама... Як і законных спосабаў зарабіць.

Быў хіба незаконны — гнаць і прадаваць самагонку. А што — з мукой праблем аніякіх, апарат можна ўзяць у свёкра, ён жа Федзю гнаць навучыў...

І працэс пайшоў, як казалі б потым: гарэлка прадавалася — і дома, і ў краме — па рублі за паўлітра. Чысты прыбытак за тыдзень складаў 40—50 рублёў, якія Лена хавала пад матрац і, засынаючы на ім, думала, што сяброўку такі пераплуне — купіць «Жыгулі».

Так бы, відаць, і выйшла, калі б гэты новы Ленін занятак не дапякаў вясковых жанчын, мужы якіх сталі напівацца нават сярод ночы і без грошай.

А таму не дзіва, што нехта напісаў аніміку: маўляў, так і так — крамшчыца спойвае вёску, трупіць людзей някасным прадуктам...

Каб праверыць гэты сігнал, з райцэнтры на УАЗіку (сяржант — за рулём) прыехала міліцыя. На месцы, у суседняй вёсцы, узяла з сабой участкавага. Яго жонка тут жа пазваніла Лене... А ў той у запечку, у бутэлях ад «Сталічнай» (з вінтавымі коркамі) — дзве скрынкі самагону. Крамніца ледзь паспела перанесці іх у магазін, зачыніць яго на абед і ўжо дома сустрэць правяральшыкаў...

Тыя (людзі потым расказвалі) ператрэслі ў хаце ўсё і... нічога не знайшлі. Хіба адыходзячы, сяргант напросіў прадаць яму пляшку гарэлкі. Лена, вядома ж, з радасцю: адчыніла краму, паставіла на прылавок аж чатыры бутэльні «Маскоўскай» — бяры, без грошай. Той ні ў якую: «Мне, — кажа, — трэба адну... «Сталічнай». І што было рабіць? Давялося прадаць.

...Не ведаю, як цяпер, а некалі можна было сустрэць міліцыянераў, якія не грэбавалі «кропляй-другой» гарэлкі. Вось і гэтыя пасля ператрусу прыпыніліся за вёскай, узялі па чарцы той купленай «Сталічнай» і пераглынуліся: пра якасць самагонкі ў даносе быў яўны паклёп, але ж каб яна прадавалася ў краме... Ды гэта ж сапраўдная дыверсія, падрыў дзяржаўных устояў (той жа манаполія на продаж алкаголю)!.. Ды за гэта ж...

Крамніцы, карацей, свяцілі ну вельмі вялікія непрыемнасці. Таму Лена ў той жа дзень напісала заяву на звальненне.

...Як і варта было чакаць, без работы яна не засталася: пабыла і бухгалтаркай, і паштальёнкай, і загодчыцай фермы, але ж сказала, што ўсё гэта «не тое», «не яе».

Яе — была крама, дома, пад бокам... І, відаць, засталася б, калі б не дурная зайздрасць, не жаданне «фарсануць» перад Галіяй.

І. Буйко,

г. Ліда.

**Рубрыку вядзе
Валянціна ДОЎНАР.**

«Тканне ваўняных шкарпэтак»

Не пра выбары, але дзесьці і пра іх

НЯДАЎНА давалося пачуць размову дзвюх кабет, што ехалі на Мінск у прыгараднай маршруцы. Адна, як стала зразумела, прадаўшыца аўтакрамы, скардзілася прыяцельцы на жыццё. Маўляў, цэлымі днямі ў машыне трасешся, за тавар хвалюешся, каб не сапсаваўся такой гарачынёй, а тут яшчэ і пакупнікі пайшлі такія, што ўсю недатрэсеную па вясковых дарогах душу выцягнуць. «Ты ўяўляеш, якія нахабныя сталі, — абуралася яна, — на кожным пакеце тэрмін прадатнасці пагладзьяць, і тое ім не так, і гэта не гэтак, і батоны ім ва ўпакоўцы падавай, і рэшту два разы пералічаць! Раней з бабкамі было прасцей. А цяпер бабкі, на гэтых гарадскіх гледзьячы, таксама правы качаць пачынаюць...» Спадарожніца спачувальна ёй падтаквала, уздыхаючы, праўда, не вельмі шчыра. Можа, сама была з «гэтых гарадскіх»?

А ДРАДЖЭННЕ вёскі на Беларусі адбываецца апошнім часам з таго боку, з якога не чакалі, які ў адпаведнай праграме не прапісаны. Пасталела, выгадавала дзятэй і аспяхова выйшла на пенсію пакаленне, народжанае ў канцы пяцідзясятых-сярэдзіне шасцідзясятых гадоў мінулага стагоддзя. Тыя, чые бацькі не маглі выехаць з вёскі ў горад акрамя як для вучобы ў ВНУ, бо ў іншых выпадках не аддавалі пашпарт. Або чые бацькі вярнуліся пасля інстытута працаваць у вясковую школу і бальніцу. Карацей, вясковыя дзятэй бацькоў, для якіх горад быў нечым недасягальна далёкім і прыўкрасным, бо асацыяваўся найперш з элементарнымі бытавымі выгодамі — гарачай вадой з крана ды цёплай прыбіральняй проста ў хаце. І гэтыя дзятэй амаль усе з вёскі імкнуліся пасля школы ўцячы — няважна, куды — у інстытут або вучнямі майстра на які завод. Проста каб займець тое, аб чым недасяжна марылі і чаго не мелі тата з мамай. У вёсках, асабліва «неперспектыўных» разам з бацькамі, якія з кожным годам не маладзелі, засталіся ў большасці толькі дзівякі і недарэкі (прынамсі, так лічылася і дзесьці, пэўна, і было праўдай. Інакш ці спатрэбілася б вёску адраджаць?).

Дык вась, гэта самая першая хваля вялікага сыходу ў горад пачала вяртацца на радзіму, у родныя хаты, якія пасля смерці бацькоў апусцелі. Пакінуўшы кватэры ў спальных раёнах дзятэй з унукамі, яны атабарыліся на родных сядзібах. Маладыя пенсіянеры, яшчэ поўныя сіл, спачатку па паўгода, а то і больш, «завісаюць» на дачы, а потым урэшце застаюцца зімаваць. І ўжо ніякая гэта не дача, а дыхтоўны дом, як было калісьці пры бацьках. Усё рамантуецца, падпраўляецца, стаяць у садзе вуллі, па двары паважна ходзяць куры ці якія індакачкі, дзе-нідзе ўжо можна заўважыць і казу... Напрыклад, у маёй роднай вёсцы гадоў дзятэй таму засталася зімаваць васьмянаццаць чалавек, а сёлета ўжо налічыла пад трыццаць. І гэта пры тым, што за гэты час, на жаль, ніхто не нарадзіўся, а без некалькіх пахаванняў ні адзін год не абышоўся. Абмяркоўвалі гэтую тэму з калегамі, — аказваецца, і ў іншых мясцінах Беларусі так. А калі дадаць яшчэ маладых гараджан, якія па ўласнай волі перабіраюцца сем'ямі ў вёскі, прычым нярэдка невялікі і ад цывілізацыі аддаленыя — увогуле аптымістычная карціна атрымліваецца.

МІНЯЕЦЦА ў лепшы бок аблічча вёскі — мяняецца і яе характар. Мі правільна скардзілася тая прадаўшыца — новаму вяскоўцу ўжо не падсунеш зеленаватую каўбасу і чэрствы хлеб. Не толькі таму, што ён у горадзе прывык да іншага і адвыкаць не захоча ні ў якім разе. Яшчэ і таму, што яго так выхавалі ў яго вясковым дзяцінстве, калі ў кожнай хаце было поўна людзей, калі людзі сябе паважалі і не давалі ў крыўду, жывучы па сваім кодэксе гонару. Час заняпаду, калі вёску называлі дурной і п'яной, а тыя, хто там жылі, ледзь у гэта самі не паверылі, новы вясковец прапусціў, бо быў гараджанінам. Ён памятае, як было ў дзяцінстве, і прымушае ўспомніць пра ўласную годнасць (ці пра маладосць) вясковых бабуль, якія пачалі пералічваць рэшту і круціць носам, адмаўляючыся купляць чэрствы хлеб...

ТАКАЯ вась замалёўка з жыцця. А вась яшчэ адна, прачытаная нядаўна ў блогу аднаго нашага вядомага пісьменніка, які лічыцца вялікім знаўцам сучаснай беларускай рэчаіснасці. «Гэтыя людзі яшчэ не скончылі змаганне з прыродай, якое ў Еўропе скончылася 150 гадоў таму: іх драўляныя хаты паражнеюць, іх платы трухлеюць і валяцца кожныя два гады. Заімшэлы шыфер з іх дахаў увесь час зносіць вецер, а падчас залеваў ці ўрагану цэлыя вёскі тыдзеньмі могуць заставацца без святла... Яны жывуць натуральнай гаспадаркай, ядуць толькі той хлеб, які пякуць самі (калі наогул пякуць, інакш хлеб замяняюць блінкі ці зацірка. Гэтыя людзі зусім іншыя... Тут няма спагады ці знаёмай нам «любаві»: мужык тут патрэбны, каб рабіць жылавываротную працу (як казалі мая бабуля, навошта ў горадзе мужык?), баба — каб дбаць пра гаспадарку, і яе праца цяжэйшая за мужчыную, бо ў мужыкоў хаця б стае часу і сілаў прыкладацца да «горкай», у жанчыны з «разлячэнняў» — толькі кросны і тканне ваўняных шкарпэтак...»

Людцы, гэта — не чарговы мастацкі шэдэўр, а «дакументальная публіцыстыка». Так шаноўны творца бачыць сённяшняму беларускаму вёску. Гэта ж якой трэба наесціся зацірка (хіба з каноплямі?), каб уявіць, як на кроснах (падарэаю, што многія вяскоўцы бачылі іх толькі ў музеі ды на фота) ткуць ваўняныя шкарпэтки! І ўсё б было нічога, можна было б спаслацца на творчую багатую фантазію аўтара, калі б у працытаваным опусе, які паспыхаліся перадрукаваць некаторыя парталы, размова не вялася... пра выбары. Маўляў, не чакайце ад вяскоўцаў прагрэсіўнага мыслення, бо «гэтыя людзі зусім іншыя» — сядзяць за трухлявым плотам, ядуць праснакі і забіваюць бедных галодных катю камянямі...

Я калісьці моцна, да слёз, раззлавалася на аднаго таксама вядомага пісьменніка, які надумаў стаць бізнесменам. Ён, адкрыўшы ў вёсцы сваё прадпрыемства, з мясцовымі людзьмі паспрабаваў абыходзіцца, як пан з прыгоннымі. А журналісты, якая прыехала разбірацца ў сутнасці канфлікту, ён пагардліва сказаў: «Вы што, гэта быдла бараніць прыехалі?»

Сёння, прачытаўшы падобную рыторыку ад нашай новай «этуалі», я не абразілася і не пакрыўдзілася. Бо з досведу той, мінулай гісторыі ведаю: «этуаль» з такімі адносінамі да людзей абавязкова калі-небудзь атрымае па справах і словах сваіх. «Не плуй у карытца, прыдасца напіцца», — пісаў адзін спадар, народжаны калісьці ў вёсцы Вязынка, у хаце, дзе, напэўна, стаялі кросны, на якіх, пэўна, многае ткалі. За выключэннем хіба што ваўняных шкарпэтак.

Алена ЛЯЎКОВІЧ.



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» проводит открытый аукцион по продаже имущества

Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством и Положением ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» «О порядке организации и проведения аукционов по продаже капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей»

ЛОТ № 1	Капитальное строение с инв. № 500/С-38607, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 60/2. Площадь – 1606 кв. м. Наименование – производственно-складской корпус № 1. Назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Составные части и принадлежности: проезд (Литер а), площадка (Литер б, в, г), подпорная стенка (Литер д), бордюр 0,16 (Литер е), ограждение (Литер ж, и). Обременение: аренда, ипотека. Продавец обязуется снять обременение ипотекой до момента государственной регистрации договора купли-продажи с покупателем. Земельный участок с кадастровым номером 500000000004005933, площадью 0,6288 га, предоставлен продавцу на праве постоянного пользования, срок действия не установлен. На земельном участке установлены следующие ограничения: ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах линий связи и радиосвязи, площадь 0,0136 га; Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей, площадь 0,0100 га; Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения, площадь 0,1300 га; Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах сетей и сооружений канализации, площадь 0,2070 га; Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения, площадь 0,0310 га				
Начальная цена (в т. ч. НДС 20 %), BYN	1 475 852,89	Задаток, BYN	147 585,29	Шаг аукциона	5 %
ЛОТ № 2	Капитальное строение с инв. № 500/С-38608, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 60. Площадь – 6672 кв. м. Наименование – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Составные части и принадлежности: проезд (Литер а), дорожка (Литер б, в), площадка (Литер г, д, е, ж, и, к), бордюр 0,08 (Литер л), бордюр 0,16 (Литер м), ограждение (Литер н, п), ворота (Литер р). Обременение: аренда, ипотека. Продавец обязуется снять обременение ипотекой до момента государственной регистрации договора купли-продажи с покупателем. Капитальное строение с инв. № 500/С-38611, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 60/1. Площадь – 11,5 кв. м. Наименование – контрольно-пропускной пункт. Назначение – здание неустановленного назначения. Капитальное строение с инв. № 500/С-66938, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 60/7. Площадь – 318,3 кв. м. Наименование: гараж. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта. Обременение: аренда. Лифт грузовой, грузоподъемностью 3,2 тонны; Лифт грузовой, грузоподъемностью 3,2 тонны. Земельный участок с кадастровым номером 500000000004005934, площадью 1,0714 га, предоставлен продавцу на праве постоянного пользования. Срок действия не установлен. На земельном участке установлены следующие ограничения: ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах линий связи и радиосвязи, площадь 0,0272 га; Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей, площадь 0,0506 га; Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения, площадь 0,1640 га; Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах сетей и сооружений канализации, площадь 0,2864 га; Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения, площадь 0,0400 га				
Начальная цена (в т. ч. НДС 20 %), BYN	4 627 452,58	Задаток, BYN	462 745,26	Шаг аукциона	5 %
ЛОТ № 3	Капитальное строение с инв. № 500/С-38609, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 60/3. Площадь – 1063 кв. м. Наименование – склад ядохимикатов. Назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Составные части и принадлежности: проезд (Литер а, б), площадка (Литер в, г, д, е, ж), бордюр 0,16 (Литер и), ограждение (Литер к, л), ворота (Литер м, н). Обременение: аренда, ипотека. Продавец обязуется снять обременение ипотекой до момента государственной регистрации договора купли-продажи с покупателем. Капитальное строение с инв. № 500/С-38610, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 60/4. Площадь – 1292,5 кв. м. Наименование – здание склада. Назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Обременение: аренда, ипотека. Продавец обязуется снять обременение ипотекой до момента государственной регистрации договора купли-продажи с покупателем. Капитальное строение с инв. № 500/С-38612, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 60/5. Площадь – 8 кв. м. Наименование – контрольно-пропускной пункт. Назначение – здание неустановленного назначения. Обременение: аренда. Капитальное строение с инв. № 500/С-66880, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 60/6. Площадь: 2167,4 кв. м. Наименование: Навес. Назначение: сооружение специализированное складов, хранилищ. Обременение: аренда. Кран-балка (грузоподъемностью 1 т. Бабушкина, 60); Кран-балка (грузоподъемностью 2 т. Бабушкина, 60). Земельный участок с кадастровым номером 500000000004005935, площадью 2,3197 га, предоставлен продавцу на праве постоянного пользования. Срок действия не установлен. На земельном участке установлены следующие ограничения: ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей, площадь 0,0326 га; Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения, площадь – 0,6892 га; Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах сетей и сооружений канализации, площадь 0,3700 га				
Начальная цена (в т. ч. НДС 20 %), BYN	1 546 139,68	Задаток, BYN	154 613,97	Шаг аукциона	5 %
ЛОТ № 4	Изолированное помещение с инв. № 500/Д-7113080, расположенное по адресу: г. Минск, пер. Софьи Ковалевской, 52-1. Площадь – 5132,2 кв. м. Наименование – помещение многофункциональное. Назначение – помещение многофункциональное. Обременение: аренда. Изолированное помещение входит в состав капитального строения с инв. № 500/С-30416, наименование – А 3/к-кп Здание блока обслуживания, площадь – 6737,5 кв. м, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 500000000005000418, площадью – 19,9465 га, предоставленного продавцу на праве долевого постоянного пользования. Срок действия не установлен. На земельном участке установлены следующие ограничения: Охранная зона магистральных трубопроводов, площадь 1,6738 га				
Начальная цена (в т. ч. НДС 20 %), BYN	4 232 120,52	Задаток, BYN	423 212,05	Шаг аукциона	5 %
Сведения о продавце / организаторе торгов, его местонахождение и контактные телефоны	ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» 220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 35, пом. 1, тел. 8 017 284 94 32, факс 8 017 286 76 80.				
Сведения о представителе Продавца для осмотра / ознакомления с предметом аукциона	Ведущий специалист по маркетингу ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» Попова Екатерина Владимировна, +375 17 284 94 32, e-mail: arenda@horizont.bn.by				
Срок подписания договора купли-продажи	Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 10 (десяти) календарных дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона				
Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона	Победитель аукциона или единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона обязан возместить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение на основании счета, выставленного организатором аукциона				
Условия оплаты	Оплата задатка производится резидентами в белорусских рублях (не резидентами в белорусских рублях или в долларах США по курсу НБ РБ на дату оплаты) на следующие банковские реквизиты: р/с BY78 АКВВ 3012 0000 3263 3510 0000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код АКВВВУ2Х, г. Минск, ул. Куйбышева, 18. Получатель – Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ». УНН 101059240, ОКПО 37392696. Если между продавцом и покупателем в течение срока, установленного для заключения договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты объекта, оплата стоимости имущества должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона				
Место, дата и время приема заявлений на участие в аукционе	Заявления на участие в аукционе и необходимые документы принимаются до 25 августа 2020 (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Куйбышева, д. 35				
Место, дата и время проведения аукциона	Аукцион состоится 31 августа 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Куйбышева, д. 35, зал совещаний ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ»				
Организатор аукциона после опубликования извещения о его проведении вправе в любое время без объяснения причин, но не позднее чем за 3 календарных дня до даты проведения аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона, отказаться от проведения аукциона					

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона	ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703				
Продавец	ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29				
Предмет аукциона:					
Банк (здание специализированное финансового назначения), общ. пл. 2379,7 кв. м. инв. № 400/С-3725, по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 3. Составные части и принадлежности: подвал ((А4/к)), навес (а). Начальная цена с НДС 20 % – 3 943 572,36 бел. руб.					
Обременение: договор аренды. Подробная информация на сайте WWW.CPO.BY					
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования общей площадью 0,1086 га для обслуживания административного здания (головной филиал по Гродненской области).					
Дополнительная информация. При приобретении предмета аукциона победитель аукциона или единственный участник аукциона заключает с Продавцом договор купли-продажи имущества, относящегося к предмету аукциона на сумму 52 983,76 бел. руб. с НДС 20 % . Состав имущества и цены размещены на сайте организатора торгов www.cpo.by					
Дата и время проведения аукциона: 14.08.2020 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки». Дата и время окончания приема документов: 12.08.2020 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»					
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBVY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»					
Срок заключения договора купли-продажи: 20 календарных дней после проведения аукциона					
Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % стоимости имущества не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи					
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by					
Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, производится по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента полной оплаты стоимости недвижимого имущества.					
Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться за государственной регистрацией перехода права собственности на недвижимое имущество после передачи ему имущества в установленном порядке.					
Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением (удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой государственной пошлины, государственной регистрацией договора и перехода права собственности на недвижимое имущество, а также с удостоверением сделки, включая оплату государственной пошлины, несет победитель аукциона (единственный участник аукциона), заключивший договор купли-продажи					
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия					
Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звезда» от 15.07.2020 г.					
Контактные телефоны		+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. E-mail: auction@cpo.by			

Могилевский филиал

РУП «Институт недвижимости и оценки» сообщает о проведении 02.09.2020 открытого аукциона по продаже магазина

Лот № 1: Капитальное строение с инв. № 723/С-5587 – Магазин, площадью – 236,1 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Мстиславль, ул. Ворошилова, д. 39А на земельном участке с кадастровым номером 724650100001002470, площадью – 0,0272 га. Составные части и принадлежности: двухэтажный блочный магазин с двумя неотапливаемыми пристройками, котельной, крыльцом.
Начальная цена продажи: 68 640,00 бел. руб. с учетом НДС. Сумма задатка: 6 864,00 бел. руб.
Аукцион состоится 02 сентября 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подана заявка (осуществляется лично) и внесение задатка: по 01.09.2020 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее, чем за три дня до даты аукциона
Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БПС банка BPSBYY2X
Продавец: ОАО «Могилевский мясокомбинат» УНП 700116386, г. Могилев, пр-т Димитрова, 11, тел. 8-0222-733-971
Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом аукционе с применением метода повышения начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену. Единственный участник имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 %
Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. и затраты на организацию аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата за предмет аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты за предмет аукциона
Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, тел.: +37529-624-26-25; +375 222 72-41-14, Mogilev@ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «МОСТОВСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

Предмет торгов, краткая характеристика	Лот №1 Капитальное строение, инв. № 412/С-3003 (цех платных услуг), общей площадью 278,6 кв. м, кирпичное, 1965 г. п. Составные части и принадлежности: ворота (2 шт.), забор, дорожка				
Информация о земельном участке: кадастровый номер 424050100007000047, площадь – 0,3893 га, целевое назначение – для обслуживания здания цеха платных услуг, право постоянного пользования, обременения – охранный зона линий электропередачи напряжением до 1000 вольт (0,0347 га)					
Местонахождение имущества: Гродненская обл., Мостовский р-н, г. Мосты, ул. Советская, д. 113					
Начальная цена	80 400 рублей 00 копеек	Задаток (10 %)	8 040,00 рублей		
Сведения о продавце	ОАО «Мостовский ремонтный завод», Гродненская обл., Мостовский р-н, аг. Пески, ул. Заводская, 76, тел.: 8 (01515) 25601, 8 (029) 1447760				
Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления задатка	Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 621632, номер счета BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской обл., код BLBBVY2X, УНП 500481906				
Срок заключения договора купли-продажи: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона. Условия оплаты: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи					
Торги состоятся 31 августа 2020 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8					
Срок подачи документов	по 25 августа 2020 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8				
Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте организатора торгов www.fincentr.by , тел. 8 (0152) 621632					

ЗАО «ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЦЕНКИ»

информирует о переносе даты аукциона, назначенного на 05.08.2020 (первоначальная публикация извещения газете «Звезда» от 27.06.2020, изменение в извещении опубликованы в газете «Звезда» 10.07.2020 г.), по продаже имущества ОАО «Белинвестбанк».

Дата и время проведения аукциона: 24.08.2020 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки». **Заявления на участие принимаются по 20.08.2020** до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42, www.cpo.by

ООО «ИПМ-КОНСАЛТ ОЦЕНКА» ИНФОРМИРУЕТ

об изменении состава имущества и начальной цены предмета электронных торгов по продаже имущества ОАО «БНБ-Банк» (публикация извещения в газете «Звезда» от 21.07.2020 г.).

Информацию читать как: «Лот № 2 – Имущество, реализуемое одним лотом, в количестве 2 706 ед. (посуда, кухонные принадлежности, техника, мебель). Подробный перечень, подлежащий реализации, размещен на электронной площадке lpmrtorgi.by. Местонахождение: г. Минск, ул. Сторожовская, 6-252. Начальная цена с НДС 20 % – 38 017,28 белорусских рублей.»

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42, www.cpo.by

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «Авто от Мастеркард. Август»

1. Организатор Рекламной игры
Закрытое акционерное общество «Сэлмон-Графикс» (далее – Организатор), УНП 100843219, адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 39, офис 603.

Заинтересованным лицом Рекламной игры является: общество с ограниченной ответственностью «Рефорте», УНП 100422707 (далее – Заинтересованное лицо).

2. Наименование и территория проведения Рекламной игры
Рекламная игра носит название «Авто от Мастеркард. Август» (далее – Игра) и проводится на территории автозаправочных станций предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в Государственное производственное объединение «Белоруснефть» (далее – ПО «Белоруснефть»), находящихся в Республике Беларусь.

3. Срок начала и окончания Игры
Игра проводится с 01 августа 2020 г. по 05 октября 2020 г. (включая периоды розыгрышей и вручения призов).

4. Комиссия по проведению Игры
Для проведения Игры Организатор утверждает комиссию по проведению Игры (далее – Комиссия) в составе 5 человек, в том числе председателя Комиссии.

Состав Комиссии:
1. Лукашевич Ольга Леонидовна – индивидуальный предприниматель – управляющий ЗАО «Сэлмон-Графикс» – председатель комиссии;
2. Стельмах Александр Петрович – заместитель директора по правовым вопросам ООО «Медиа Крама»;

3. Василькова Елена Александровна – ведущий специалист отдела рекламных проектов ЗАО «Сэлмон-Графикс»;

4. Садовская Диана Сергеевна – специалист отдела рекламных проектов ЗАО «Сэлмон-Графикс»;

5. Расько Екатерина Александровна – экономист по договорной работе ООО «Сэлмон Медиа».

5. Наименование товаров/услуг, в целях стимулирования реализации которых проводится Игра

Игра проводится в целях стимулирования использования банковских платежных карточек международной платежной системы Mastercard (далее – Карта Mastercard), за исключением карт Maestro и Белкарт/Maestro, для оплаты топлива на автозаправочных станциях предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в ПО «Белоруснефть».

6. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится участником Игры

6.1. К участию в Игре допускаются совершеннолетние (достигшие 18 лет) граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся держателями действующей банковской карты Mastercard, за исключением карт Maestro и Белкарт/Maestro с учетом ограничений, указанных в данных правилах (далее – Участник Игры).

6.2. Участником Игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства, члены Комиссии.

6.3. Для участия в Игре необходимо выполнить следующие условия: в период с 01 августа 2020 г. по 31 августа 2020 г. включительно совершить покупку топлива по собственной Карте Mastercard, за исключением карт Maestro и Белкарт/Maestro, на АЗС сети ПО «Белоруснефть» на сумму не менее 1 (одного) белорусского рубля одним чеком с использованием собственной зарегистрированной накопительной информационно-учетной карты (в дальнейшем – Карта «Белоруснефть»), которая определяет физическое лицо как участника программы лояльности клиентов (физических лиц) ПО «Белоруснефть» (далее – Программа), проводимой на АЗС сети «Белоруснефть».

Зарегистрированной считается Карта «Белоруснефть» при указании ее владельцем в анкете регистрации следующих достоверных данных: фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, номера мобильного телефона операторов сотовой связи в международном формате, а также адреса электронной почты.

6.4. Участник Игры может участвовать в Игре только один раз независимо от количества и сумм совершенных покупок.

7. Состав и размер призового фонда и источники его формирования
Размер призового фонда игры составляет **33 484,83** (тридцать три тысячи четыреста восемьдесят четыре) белорусских рубля 83 копейки.

Состав призового фонда:

Наименование	Количество, шт.	Стоимость за единицу, бел. руб.	Общая стоимость, бел. руб.
Автомобиль: KIA RIO_FB Год выпуска: 2020 Цвет кузова: черный металл Номер кузова: Z94C241BALR180938	1	29 150,00	33 484,83
И денежные средства для уплаты налога в размере 4 334,83 белорусских рубля	1	4 334,83	

Источником формирования призового фонда Игры являются денежные средства Заинтересованного лица – ООО «Рефорте».

8. Проведение розыгрыша призового фонда

8.1. Место, дата и время проведения розыгрыша
Розыгрыш призового фонда проводится открыто в присутствии Комиссии по адресу:

г. Минск, пр-т Победителей, 143 (АЗС № 23 РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка»).

Дата и время проведения розыгрыша: 10 сентября 2020 г. в 18.30.

8.2. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, в том числе порядок определения победителей

8.2.1. Для розыгрыша в установленном порядке формируется список участников (далее – Список) с указанием даты первой транзакции, соответствующей условиям Рекламной игры, присвоенного номера Шанса, номера карты, фамилии, имени, отчества (при наличии) участника, даты рождения, электронного адреса, телефона, населенного пункта и области.

Каждому Участнику Игры, выполняющему условия, указанные в подпункте 6.3. данных правил, присваивается номер Шанса по номеру Карты «Белоруснефть» в порядке возрастания. Все номера Шансов имеют одинаковую разрядность.

8.2.2. Для проведения розыгрыша используются специальный вращающийся непрозрачный барабан и набор шаров в количестве 10 штук с номерами от 0 до 9.

Определение выигрышного номера Шанса происходит путем его формирования порозрядно слева направо из номеров шаров, последовательно извлекаемых из барабана.

Для определения цифры первого слева разряда выигрышного порядкового номера Шанса в барабан помещаются шары с номерами от «0» до цифры, соответствующей первой слева цифре последнего порядкового номера Шанса из Списка. Из барабана извлекается один шар. Номер извлеченного шара вносится в протокол и записывается в первый слева разряд формируемого выигрышного номера Шанса.

Далее для определения цифры в следующем разряде формируемого выигрышного номера Шанса в барабан загружаются шары с номерами, которые существуют в соответствующем разряде номеров Шансов в Списке. Шары перемешиваются, и из барабана извлекается один шар. Номер шара вносится в протокол и записывается в соответствующий разряд формируемого выигрышного номера Шанса.

Определение 2 (двух) альтернативных выигрышных номеров Шансов (Альтернативного победителя № 1 и Альтернативного победителя № 2) происходит следующим образом: Альтернативным победителем № 1 становится Участник Игры с номером Шанса через 6000 номеров от победившего номера Шанса, Альтернативным победителем № 2 становится Участник Игры с номером Шанса через 12 000 номеров от победившего номера Шанса.

В случае если выпавший номер Шанса находится в конце Списка, то исчисление для определения Альтернативных победителей продолжается с начала Списка.

8.2.3. При проведении розыгрыша Комиссией оформляется протокол розыгрыша.

8.2.4. Участники Игры вправе присутствовать при проведении розыгрыша.

9. Срок и способ информирования победителя, место, порядок и срок выдачи выигрыша

9.1. После проведения розыгрыша Организатор уведомляет победителя о выигрыше по электронной почте, телефону и SMS не позднее 12 сентября 2020 г. включительно.

9.2. Для получения приза победителю необходимо в срок не позднее 15 сентября 2020 г. включительно предоставить Организатору по электронной почте: iga@salmongraphics.by следующие данные:

9.2.1. для граждан Республики Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство на территории Республики Беларусь:

- копию страницы 25, страниц 31–33 паспорта – для граждан Республики Беларусь;

- копию страницы 3, страниц 15-17 вида на жительство – для лиц, имеющих вид на жительство на территории Республики Беларусь;

9.2.2. для иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих вида на жительство:

- копию паспорта страны, гражданином которой он является (для лиц без гражданства – документ, подтверждающий их личность, выданный в порядке законодательства страны фактического проживания). В случае если данный документ выдан не на государственном языке Республики Беларусь, также заверенный нотариально перевод такого документа на государственный язык Республики Беларусь.

9.3. Вручение приза производится по адресу: Республика Беларусь, Минск, пр-т Независимости, 200 в срок не позднее 21 сентября 2020 г. включительно. Победитель предварительно согласовывает дату и время прибытия за получением приза с Организатором по телефону +375 17 216-80-77.

9.4. В случае если в установленные данными правилами сроки не удается связаться с победителем любым из указанных выше способов, либо победитель не предоставит данные, необходимые для получения приза, либо предоставленные данные не соответствуют данным, указанным в анкете участника программы лояльности клиентов – физических лиц ПО «Белоруснефть», заполняемой при регистрации Карты «Белоруснефть», либо победитель отказывается от приза, либо победитель не явился за получением приза, либо принято решение об отказе в выдаче приза Победителю в связи с нарушением правил Игры, право на приз переходит Альтернативному победителю № 1.

9.5. Альтернативный победитель № 1 уведомляется о выигрыше по электронной почте, телефону и SMS не позднее 22 сентября 2020 г. включительно. Для получения приза альтернативный победитель, которому перешло право на получение приза, должен не позднее 24 сентября 2020 г. включительно предоставить Организатору по электронной почте: iga@salmongraphics.by данные, указанные в п. 9.2. правил, а также согласовать дату и время получения приза. Вручение приза производится по адресу: Республика Беларусь, Минск, пр-т Независимости, 200 в срок не позднее 28 сентября 2020 г. включительно.

9.6. В случае если в установленные данными правилами сроки не удается связаться с Альтернативным победителем № 1 любым из указанных выше способов, либо Альтернативный победитель № 1 не предоставит данные, необходимые для получения приза, либо предоставленные данные не соответствуют данным, указанным в анкете участника программы лояльности клиентов – физических лиц ПО «Белоруснефть», заполняемой при регистрации Карты «Белоруснефть», либо Альтернативный победитель № 1 отказывается от приза, либо Альтернативный победитель № 1 не явился за получением приза, либо принято решение об отказе в выдаче приза Альтернативному победителю № 1 в связи с нарушением правил Игры, право на приз переходит Альтернативному победителю № 2.

9.7. Альтернативный победитель № 2 уведомляется о выигрыше по электронной почте, телефону и SMS не позднее 29 сентября 2020 г. включительно. Для получения приза Альтернативный победитель № 2, которому перешло право на получение приза, должен не позднее 01 октября 2020 г. включительно предоставить Организатору по электронной почте: iga@salmongraphics.by данные, указанные в п. 9.2. правил, а также согласовать дату и время получения приза. Вручение приза производится по адресу: Республика Беларусь, Минск, пр. Независимости, 200 в срок не позднее 05 октября 2020 г. включительно.

9.8. Альтернативный победитель № 2 утрачивает право на получение приза, если с ним не удается связаться любым из указанных выше способов, либо Альтернативный победитель № 2 не предоставит данные, необходимые для получения приза, либо предоставленные данные не соответствуют данным, указанным в анкете участника программы лояльности клиентов – физических лиц ПО «Белоруснефть», заполняемой при регистрации Карты «Белоруснефть», либо Альтернативный победитель № 2 отказывается от приза, либо Альтернативный победитель № 2 не явился за получением приза, либо принято решение об отказе в выдаче ему приза в связи с нарушением правил Игры.

9.9. В случае если победитель (Альтернативный победитель № 1 или № 2) не может приехать за получением приза лично, приз может получить его доверенное лицо по предъявлении копии паспорта либо вида на жительство победителя (Альтернативный победитель № 1 или № 2), своего паспорта либо вида на жительство и нотариально заверенной либо приравненной к таковой доверенности от победителя (Альтернативного победителя № 1 или № 2).

9.10. С момента передачи приза к победителю (соответственно Альтернативному победителю № 1 или № 2) переходят все риски и обязательства, связанные с владением, пользованием и распоряжением призом. Денежная компенсация стоимости призов не производится. Победитель (соответственно – Альтернативный победитель № 1 или № 2) (в случае их нежелания получить приз) не вправе передать право на получение приза другому лицу. Приз не подлежит замене.

9.11. В соответствии с законодательством Республики Беларусь при выдаче призов Организатор удерживает и перечисляет в бюджет подоходный налог в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, из сумм денежных средств соответствующего приза. Вручение призов осуществляется за минусом удержанной суммы подоходного налога из денежной части приза.

9.12. Организатор не оплачивает победителю (соответственно Альтернативному победителю № 1 или № 2) расходы, связанные с проездом к месту получения приза.

10. Порядок информирования об условиях и результатах Игры

10.1. Факт участия в Игре означает, что Участники Игры соглашаются с тем, что их имена, отчества, фамилии, фото-, аудио-, видео- и иные материалы о них могут быть использованы Организатором и Заинтересованным лицом в любых рекламных и (или) информационных материалах, связанных с проведением Игры, без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. Победитель Игры дает свое согласие на интервью в средствах массовой информации и съемку для рекламных материалов, подготовленных в связи с проведением данной Игры, без выплаты ему какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные материалы принадлежат Организатору, Заинтересованному лицу.

10.2. Участник Игры, претендующий на получение приза, обязуется заполнить и подписать все необходимые документы, предоставляемые Организатором Игры для получения приза.

10.3. Участие в Игре предполагает ознакомление и полное согласие Участников Игры с настоящими Правилами.

10.4. Правила проведения Игры вместе с реквизитами государственной регистрации публикуются до начала Игры в газете «Звезда». Информация о результатах розыгрыша публикуется не позднее 03 октября 2020 г. включительно в газете «Звезда».

10.5. Телефон для справок по вопросам проведения Игры: (МТС – 033, А1 – 029, Life – 025) 6 431 431 круглосуточно без выходных.

Свидетельство № 3823 о государственной регистрации рекламной игры, зарегистрированной 22 июля 2020 г., выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «Авто от Мастеркард. Июнь»

Организатор рекламной игры: ЗАО «Сэлмон-Графикс», юридический адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 11, комн. 43, УНП 100843219, зарегистрировано решением Минского горисполкома от 2 декабря 2008 г.

Рекламная игра называется «Авто от Мастеркард. Июнь». Срок проведения рекламной игры: в период с 01 июня 2020 года по 06 августа 2020 года (включая периоды розыгрышей и вручения призов).

Территория проведения рекламной игры: автозаправочные станции предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в состав Государственного производственного объединения «Белоруснефть», находящихся в Республике Беларусь.

Свидетельство № 3786 о государственной регистрации рекламной игры, зарегистрированной 20 мая 2020 г., выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

В рекламной игре приняло участие 121 780 физических лиц. Призовой фонд разыгран полностью.

Победитель рекламной игры «Авто от Мастеркард. Июнь»

№ п/п	№ Шанса	Номер карты	ФИО победителя	Населенный пункт
1	034 812	2000012738715	Мосина Инна Александровна	Гродно

Телефон горячей линии по вопросам проведения рекламной игры (МТС – 033, А1 – 029, Life – 025) 6 431 431, круглосуточно

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» (продавец) извещает о проведении 19 августа 2020 года открытого повторного аукциона со снижением цены по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ лота	Наименование предметов торгов	Начальная цена продажи имущества с учетом НДС, бел. руб.	Сумма задатка с учетом НДС, бел. руб.
Местонахождение имущества: лоты №№ 1, 2 – г. Гомель, ул. Севастопольская, 106; лоты №№ 3, 4 – Гомельская обл., Речицкий р-н, д. Солтаново, ул. Заводская, 6			
1	Автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT, 2006 г. в., рег. № 1068 АВ-3, цвет – черный перламутр, тип ТС – легковой седан, объем двигателя – 3,2 л., состояние – удовлетворительное	7 056,00	352,80
2	Автомобиль UAZ 469, г. в. не определен, рег. № 9295 EP-3, цвет – темно-зеленый, тип ТС – легковой универсал, состояние – удовлетворительное	2 313,00	115,65
3	Полуприцеп ППЦП 9397, 2000 г. в., рег. № *9388EA, цвет – сине-голубой, тип ТС – полуприцеп цистерна, состояние – не эксплуатируется	7 182,00	359,10
4	Полуприцеп ОДА3 9370, г. в. не определен, рег. № 2277 AA-3, цвет – желтый, тип ТС – полуприцеп цистерна, состояние – не эксплуатируется	6 184,50	309,22

Продавец: ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», г. Гомель, ул. Севастопольская, 106. **Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактным тел.:** 8 (0232) 37-14-49, 8 (029) 677-35-56 – начальный транспортный цеха Туманов Александр Николаевич. **Шаг аукционных торгов – 5%. Для участия в аукционе необходимо:** 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир»): р/с BY86 BLBB 3012 0400 0783 1600 1007 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНН 400078316, БИК BLBBVY2X, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 31 июля 2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 17 августа 2020 г. в 16.00. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Подача документов по почте не допускается. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Невяка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах.

В этих случаях сумма внесенной им задатка возвращается Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; произвести оплату за услуги (вознаграждение) по организации и проведению торгов, затраты за публикацию в газете «Звезда» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество, согласно договору купли-продажи. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звезда» от 31.03.2020 г. № 62 (29176).

Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы».

Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Песню бярыце з сабою...

БЕЛАРУСЬ

Канстанцыя Буйло (1893—1986) — выдатная беларуская паэтка. Аўтар паэтычных зборнікаў і кніжак вершаў для дзяцей. Заслужаны дзеяч культуры БССР, узнагароджана ордэнамі і медалямі.

Вершы — Канстанцыя БУЙЛО,
музыка — Яўген КСЯНЕВІЧ.

1. Ты дала мне жыццё,
удыхнула мне сілу
у грудзі;
Мне з табою ніколі
ні сумна, ні цяжка
не будзе,
Бо жыву я цяпер
тваіх дум
жыватворчаю сілай,
Што ўліла ты мне
ў сэрца...
Ты песні мае
разбудзіла.
2. Чую я на сабе
цеплыню твай
матчынай ласкі,
Мая родная, добрая,
сон мой
з дзіцячае казкі.
Вось табе маё сэрца,
мой розум, і праца,
і песня,
Веру, думкі крылатыя
новым святлом
ты абвесніш.
3. Жыць хачу я табой,
для цябе,
наша родная маці,
Дык прымі ж ты мяне
ў сваёй светлай,
у радаснай хаце!
Поле роднае вокал.
Збіраюцца з выраю птушкі.
Лёг мой шлях да цябе
шаўкавістай,
шырокай істужкай.
- Прыпеў:
Зямля мая далёкая,
Зямля мая цудоўная,
Радзіма сінявокая,
Каму красой ты роўная?
Мо ёсць і прыгажэйшыя,
Каму што ў свеце
глянецца.
Мая ж найдаражэйшаю
Да смерці мне астанецца.

♩ = 75 *урачыста*

Et Am

Ты да-ла мне жыц-цё, у-ды-хну-ла мне сі-лу у гру-дзі; мне з та-

H Et

бо - ю ні - ко - лі ні сум-на, ні цяж - ка не бу-дзе. Бо жы-

Et Am

ву я ця-пер тва-іх дум жы-ва-твор-ча-ю сі-лай, што ўлі-

H

ла ты мне ў сэр-ца... Ты пес - ні ма - е раз - бу -

Et **Прыпеў:** *Et Am*

дзі - ла. Зям - ля ма - я да - лё - ка - я, зям -

D Gm

ля ма - я цу - доў - на - я, ра -

Et Am

му што ў све - це гля - нец - ца. Ма -

H Et

дзі - ма сі - ня - во - ка - я, ка -

H Et

я ж най - да - ра - жэй - ша - ю да

1. *H Et* 2. *H Et*

му кра-сой ты роў-на-я? Мо смер-ці мне ас-та-нец-ца.

Рубрыку вядзе
кампазітар
Яўген КСЯНЕВІЧ.
evgenyksenevich@gmail.com



СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	5.22	21.09	15.47
Віцебск	5.06	21.04	15.58
Магілёў	5.12	20.59	15.47
Гомель	5.15	20.49	15.34
Гродна	5.39	21.23	15.44
Брэст	5.46	21.17	15.31

Месяц

Першая квадра
27 ліпеня.
Месяц у сузор'і Казярога.


Імяніны

Пр. Емяльяна, Івана.
К. Алены, Ігната,
Любамира, Рамана.



Фота Вікторыі Мірончык.

ЗАЎТРА



Даты

Падзеі

Людзі

31 ЛІПЕНЯ



1802 год — нарадзіўся (цяперашні Карэліцкі раён) Ігнат Іпалітавіч Дамейка, геолог, мінералогіі, даследчык Чылі. У 1822-м скончыў Віленскі ўніверсітэт, у 1836-м — парызскую Горную школу. З 1838-га ў Чылі арганізаваў вывучэнне геалогіі і мінералогіі Андаў, пустыні Атакама. Заснаваў метэаралагічную службу, стварыў этнаграфічны музей, Горную школу ў горадзе Какімба. Адкрыў медныя і сярэбраныя капальні, арганізаваў золатаздабычу. Увёў метрычную сістэму масы і мер, напісаў падручнікі па мінералогіі і метэаралогіі. У 1866—1883 гадах — рэктар універсітэта ў Сант'яга. У 1884-м наведваў радзіму. Чылійскі ўрад абвясціў Дамейку нацыянальным героем. Яго імем названы мінерал дамейкіт, выкапнёвы слімак, аманіт чылійскі, горад на поўдні правінцыі Араўканія, рабочы пасёлак паблізу порта Антафагаста на поўначы Чылі, хрыбет у Андах (Кардыльера-Дамейка), універсітэт і нацыянальная бібліятэка ў Сант'яга. У вёсцы Крупава Лідскага раёна адкрыты музей Дамейкі.



1920 год — на сумесным пасяджэнні Мінскага губернскага ВРК, прадстаўнікоў ЦК КП (б) Літвы і Беларусі, а таксама іншых савецкіх і партыйных органаў прынята «Дэкларацыя аб абвясчэнні незалежнай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь».

1940 год — нарадзіўся Эдуард Максімавіч Сарока, беларускі навуковец, доктар філасофскіх навук. Аўтар навуковых прац па філасофскіх праблемах гарманізацыі, структурнай і функцыянальнай устойлівасці сістэм, сінергетыкі, сацыяльнай экалогіі.

1970 год — гарадскому пасёлку Новалукомль (Чашніцкі раён Віцебскай вобласці) нададзены статус горада.



1800 год — нарадзіўся Фрыдрых Велер, нямецкі навуковец-хімік, адзін з заснавальнікаў арганічнага сінтэзу. Упершыню сінтэзаваў з неарганічных рэчываў арганічныя злучэнні.

1880 год — нарадзіўся Прэмчанд (Дханпатрай Шрывастаў), індыйскі пісьменнік і публіцыст, заснавальнік крытычнага рэалізму ў літаратуры ўрду і хіндзі.

1905 год — губернатар Сахаліна генерал Міхаіл Ляпуноў аддаў загад аб здачы вострава японцам. Гарнізон з 3270 чалавек на працягу трох тыдняў аказваў супраціўленне сямітысячнаму корпусу японцаў. Гэта было першае ўварванне замежных войскаў на тэрыторыю Расіі ў XX стагоддзі.

1930 год — нарадзіўся Алег Канстанцінавіч Папоў, расійскі артыст цырка, клоўн-эксцэнтрык, народны артыст СССР.

У гэты ж дзень нарадзіўся Юрый Андрэевіч Бялоў, савецкі кінаакцёр. Адзін з самых папулярных акцёраў савецкага кіно 1950—1960-х гадоў.

1945 год — нарадзіўся Леанід Аркадзевіч Якубовіч, расійскі тэлеведучы, акцёр, сцэнарыст, прадзюсар, вядучы тэлегульні «Поле цудаў», народны артыст Расіі.



СТАНІСЛАЎ ЕЖЫ ЛЕЦ:

«Усе ў руках чалавека. Таму іх трэба як мага часцей мыць».

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

Выдавец — Рэдакцыя-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс);

аддзелаў: пісьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі — 287 18 81.

прым. рэкламы тэл./факс: 287 17 79,

e-mail: reklama@zviazda.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з'яўляюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадруку матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

www.zviazda.by

e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў):

zvarot@zviazda.by

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.

220013, Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзіць 5 разоў на тыдзень.

Тыраж 14.804. Індэкс 63850. Зак. № 2250.

Нумар падпісаны ў 19.30

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30 ліпеня 2020 года.

МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ

31 ліпеня 2020 г. № 28 (564)

ШТОТЫДНЬВЫ ДАДАТАК ГАЗЕТЫ ЗВЯЗДА

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫБАРШЧЫКАЎ І ДЭПУТАТАЎ МЯСЦОВЫХ САВЕТАЎ

СЁННЯ Ё НУМАРЫ
Беларусь
пачынаецца
3 мяне



Дэпутат запусціла адмысловы флэшмоб па просьбе сваіх выбаршчыкаў.

стар. 3

Як касмічны карабель



«Барысаў-Арэна» займае сёмае месца ў рэйтынгу найлепшых стадыёнаў свету.

стар. 13

Дом ад разеткі



У Магілёве ўзялі курс на будаўніцтва электрыфікаванага жылля.

стар. 14

Госці вяртаюцца



У Белавежскай пушчы аднаўляюцца турыстычныя патокі, якія прыкметна паменшалі ў перыяд пандэміі.

стар. 15

Пасляваенныя стымулы...



Унікальныя архіўныя дакументы да свайго 80-годдзя публікуе Гродзенскі гарадскі Савет дэпутатаў.

стар. 16

ТЭМА ТЫДНЯ



Жыві і квітней, Беларусь!
Пабудавана ў Беларусі

ВІЗІТОЎКІ КРАІНЫ



І СІМВАЛЫ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ

ПРАЦЯГ ТЭМЫ — на стар. 4–14

3 НАГОДЫ

ДЗЯКУЙ ЗА ЗДАРОЎЕ!

Больш за сотню медыкаў ушанаваны ў Мінску за ўнёсак у барацьбу з COVID-19. Урачыстае ўзнагароджанне сталічных медработнікаў адбылося ў гарадской ратушы.

Медыкі актыўна ўключыліся ў барацьбу за жыцці і здароўе беларусаў ва ўмовах COVID-19. Многіх з іх за самаадданую працу ўжо ўшаноўвалі на ўзроўні адміністрацыйнага раёнаў Мінска. А ў гарадской ратушы яшчэ 105 герояў нашага часу атрымалі заслужаныя ўзнагароды: падзякі Прэзідэнта

і кіраўнікоў абедзвюх палат парламента, кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта, ганаровыя граматы Нацыянальнага сходу, Савета Міністраў, Адміністрацыі Прэзідэнта, камітэта па ахове здароўя Мінгарвыканкама, нагрудныя знакі, у тым ліку такія важныя для прадстаўнікоў прафесіі, як «Выдатнік аховы здароўя Рэспублікі Беларусь».

Падчас віншавання старшыня Савета Рэспублікі Наталля КАЧАНОВА папрасіла медыкаў перш за ўсё берачы сябе, таму што ўрача, медсястру замяніць няма каму. Ад іх здароўя залежыць

здароўе ўсіх грамадзян. Таксама яна пажадала, каб паважлівае і ўдзячнае стаўленне грамадства да медыкаў, якое ёсць сёння, заставалася такім і надалей. «Гэта не проста работа, гэта служэнне людзям», — адзначыла спікер верхняй палаты парламента. Яна звярнула ўвагу на ўнёсак усіх, хто меў дачыненне да барацьбы з каранавірусам, бо гэта комплекс мер: і каардынацыя на месцах, на рэспубліканскім узроўні, і дзейнасць санэпідслужбы, і навуковыя распрацоўкі, і многае іншае.

стар. 2

СЕНАТАРЫ ЗА РАБОТАЙ

**ЗАДАЧЫ
НА ПЕРСПЕКТЫВУ**

Старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Сяргей РАЧКОЎ сустраўся з кіраўніцтвам Апарату Прадстаўніцтва Парламенцкага сходу Беларусі і Расіі ў Рэспубліцы Беларусь.

Як паведамлілі ў прэс-службе верхняй палаты парламента, сенатар азнаёміўся з асноўнымі кірункамі дзейнасці і кадравым складам Апарату Прадстаўніцтва. Асабліва ўвага на сустрэчы была аддадзена актыўнаму далучэнню дэпутатскага складу дзвюх палат беларускага парламента новага склікання да работы Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі. Таксама абмяркоўваліся пытанні арганізацыі ўзаемадзеяння Савета Рэспублікі і Апарату Прадстаўніцтва ПС у Беларусі, плануемыя мерапрыемствы і ўдзел у іх беларускіх парламентарыяў.

**НЕ СПЫНЯЦЦА
НА ДАСЯГНУТЫМ**

Прапанавала старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па бюджэце, эканоміцы і фінансах Таццяна РУНЕЦ кіраўніцтву Партызанскага раёна сталіцы.

На пасяджэнні адміністрацыі гэтага раёна, у якім прымала ўдзел сенатар, абмяркоўваліся пытанні сацыяльна-эканамічнага развіцця раёна за першае сёлетняе паўгоддзе, разглядаліся вынікі работы са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб за гэты перыяд.

Таццяна Рунец агучыла сваю пазіцыю па пытаннях, якія стаялі на парадку дня: парламентарый засяродзіла ўвагу на неабходнасці нарошчываць аб'ёмы інавацыйнага складніка ў эканоміцы, будаўніча-мантажных работ і не спыняцца на дасягнутым.

— Для росту валавога ўнутранага прадукту, экспарту і прадукцыйнасці працы патрабуецца выпуск прадуктаў з высокай дабаўленай вартасцю, гэта значыць павелічэнне ў разы прапановы беларускай прадукцыі ў высокатэхналагічным сектары эканомікі. Такая прадукцыя, як правіла, мае меншую матэрыяла- і энергаёмкасць. Гэта дазваляе вырашыць двухадзінную задачу — знізіць выдаткі ў эканоміцы і павялічыць ВУП, — падкрэсліла яна.

3 АКЦЭНТАМ НА ЖЫЛЛЁ

Старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве Сяргей СІВЕЦ прыняў удзел у пасяджэнні адміністрацыі Заводскага раёна сталіцы.

На пасяджэнні разлезлі вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця раёна за першае паўгоддзе бягучага года і як сёлета выконваецца праграма па добраўпарадкаванні і эстэтызацыі тэрыторыі Заводскага раёна Мінска.

Сенатар звярнуў увагу прысутных на праблемы, якія датычацца росту запасаў гатовай прадукцыі на складах суб'ектаў гаспадарання, магчымыя спосабы іх вырашэння. Акрамя таго, актыўнае абмеркаванне і дыскусію выклікала пытанне аб своечасовым уводзе ў эксплуатацыю жылых дамоў для грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў у гэтым сталічным мікрараёне.

ДА ФОРУМУ РЭГІЁНАЎ

Старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці Віктар ЛІСКОВІЧ прыняў удзел у тэматычным круглым stole.

«Вялікая размова напярэдадні VII Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Кніжныя навінкі, прымеркаваныя да 75-годдзя Вялікай Перамогі ў Выдавецкім доме «Звязда» — цэнтральная тэма мерапрыемства. На ім абмяркоўваліся найважнейшыя аспекты работы па падрыхтоўцы будучага Форуму, якая адбываецца ў цесным кантакце з Саветам Федэрацыі Федэральнага сходу Расіі. Нагадаем, што тэма Форуму, правядзенне якога запланавана на верасень, — «Гістарычная спадчына Вялікай Перамогі як аснова развіцця сацыяльна-эканамічных і духоўных сувязяў народаў Беларусі і Расіі». У праграме — правядзенне пяці тэматычных секцый, пасяджэнне Савета дзелавога супрацоўніцтва, Міжпарламенцкай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі і Савета Федэрацыі Федэральнага сходу Расіі. Кульмінацыяй па традыцыі будзе пленарнае пасяджэнне, у якім запланаваны ўдзел кіраўнікоў абедзвюх дзяржаў.

— Гэта адна з найважнейшых ключавых падзей 2020 года, прысвечаных 75-й гадавіне Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне, — адлюстраванне паслядоўнага двухбаковага развіцця супрацоўніцтва нашай краіны і Расійскай Федэрацыі, — адзначыў Віктар Лісковіч.

Больш падрабязна аб круглым stole чытайце ў наступным выпуску дадатку «Союз-Евразія».

ДЗЯКУЙ ЗА ЗДАРОЎЕ!



Фота БелТА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Загадчык рэанімацыі 1-й гарадской клінічнай бальніцы Мінска Андрэй Мельнік у юнацтве вучыўся добра, але выдатнікам не быў. Затое шматгадовы вопыт і талент не засталіся незаўважанымі — у падзяку за работу ва ўмовах COVID-19 ён атрымаў знак «Выдатнік аховы здароўя Рэспублікі Беларусь». «Псіхалагічна было цяжка: іншыя пацыенты, іншыя ўмовы працы. Рэанімацыя падзелена на мноства частак: 32 ложка замест звычайных 24, з іх 18 — у «ковідным» корпусе, 8 — чыстая рэанімацыя ў кардыялогіі і 6 — у радзільным доме», — згадвае ён. А яшчэ прызнаўся, што пасля вяртання да звычайнага рэжыму ў яго застаецца адчуванне, што не ўсё яшчэ зроблена. І атрыманую ўзнагароду ён успрымае хутчэй як крэдыт даверу для будучых спраў.

Загадчык аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі № 2 2-й гарадской клінічнай бальніцы Мінска Алена Гарбачова ўспрымае атрыманую ўзнагароду як заслугу ўсяго калектыву. «З надыходам «ковіда» нагрузка стала больш, хоць у нас заўсёды інтэнсіўная работа. Таму ўсе хутка сарыентаваліся, хто і за што адказвае. Усе справіліся — і прыемна, што гэта цэнніца», — сказала яна.

Пры гэтым урач падкрэслівае, што расслабляцца рана: інфекцыя яшчэ не сышла, усе меры прафілактыкі па-ранейшаму актуальныя.

Словы падзякі гучалі і ад старшыні Мінгарвыканкама Анатоля СІВАКА. Ён асабліва адзначыў, як якасна была наладжана каардынацыя паміж Міністэрствам аховы здароўя і ўладамі на месцах, як аператыўна прымаліся жыццёва важныя кіраўнічыя рашэнні.

Каардынаваць дзейнасць на сваім узроўні давялося ў тым ліку асістэнту кафедры анестэзіялогіі і рэаніматалогіі БДМУ, галоўнаму пазаштатнаму анестэзіялогу-рэаніматалагу камітэта па ахове здароўя Мінгарвыканкама Ігару Яланецкаму. Экстранная дапамога прыцягвала яго яшчэ з часоў вучобы. «Анестэзіялагі — асаблівыя людзі, звыклія да экстрэмальных сітуацый. Таму наша служба, калектывы аддзяленняў, дзе працавалі з каранавіруснай інфекцыяй, адаптаваліся хутка. Не было панікі, толькі пэўнае здаровае хваляванне. Дзесьці гумар дапамагаў, але больш — захаванне супрацьэпідэмічных норм і патрабаванняў. Тады можна працаваць спакойна. Рызыка інфіцыравацца ў краме крокавай дасягальнасці, калі прыйсці без маскі, вышэйшая, чым ва ўмовах рэанімацыйнага аддзялення, дзе людзі разумеюць, з чым маюць справу», — упэўнены ўрач.

Андрэю Мельніку вельмі дапамагала сям'я, якая не адпусціла яго на час эпідэміі жыць у гасцініцы, калі многія калегі скарысталіся такой магчымасцю, каб не рызыкаваць. «Не дазволілі мне дамажніцца. Сказалі не хвалявацца і быць разам», — растлумачыў ён.

Дарэчы, менавіта на гэтую кансалідацыю грамадства ва ўмовах пандэміі звярнуў увагу ў віншавальным слове **намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Андрэй КУНЦЭВІЧ**. «Мы ўбачылі, як важна мець развітую і даступную сістэму аховы здароўя, як патрэбная ўласная школа падрыхтоўкі медыцынскіх кадраў. Убачылі, хто выпадкова трапіў у медыцыну, а хто, наадварот, зразумеў, што гэтым ён гатовы прысвяціць усё сваё жыццё. Убачылі, колькі неабыхавых людзей, мецэнатаў, валанцераў праявілі салідарнасць з медыкамі, дапамагалі. А таксама зразумеў, як моцна любім

работнікаў, якая адбылася ў Віцебскай абласной філармоніі, **старшыня Палаты Прадстаўнікоў Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА**. Дзяржаўнымі ўзнагародамі, падзякамі, ганаровымі граматамі былі адзначаны больш за сотню медробнікаў вобласці.

«На жаль, каранавірус не абмінуў і Беларусь. Гэты выклік і першы ўдар прыняла Віцебская вобласць. І зрабіла гэта годна. Дзякуючы той увазе, якая пастаянна ўдзяляецца з боку кіраўніка дзяржавы, разумным дзеянням, прынятым на ўзроўні аблвыканкама, дапамозе з боку Міністэрства аховы здароўя і, вядома ж, самаахварнасці ўсяго медперсоналу вобласці гэтая напружана сітуацыя была ўзятая пад кантроль і дасюль застаецца кіраванай. У гэтым заслуга перш за ўсё медробнікаў», — падкрэсліў спікер ніжняй палаты парламента.

Ён акцэнтаваў увагу на тым, што ўрачы ўвесь час



Фота БелТА

нашых блізкіх, якая каштоўная кожная хвіліна побач з імі», — рэзюмаваў ён.

Медробнікі Віцебскай вобласці годна вытрымалі ўдар каранавіруснай інфекцыі. Дзякуючы іх прафесіяналізму сітуацыя застаецца кіраванай.

Такую думку выказаў на ўрачыстай цырымоніі ўшанавання медыцынскіх

знаходзіліся на пярэднім краі барацьбы. «Нягледзячы на велізарную рызыку, вы самааддана і прафесійна выконвалі сваю работу, змагаліся за здароўе і жыццё нашых людзей, за што вам вялікі дзякуй. І нізкі паклон вашым калегам, пажаданні добрага здароўя ўсім вашым родным і блізкім», — адзначыў Уладзімір Андрэйчанка.

Паводле БелТА.

У ТЭМУ

Медыцынскіх работнікаў, якія былі занятыя ў барацьбе з COVID-19, урачыста ўшаноўваюць па ўсёй краіне.

23–25 ліпеня заслужаныя ўзнагароды ад Міністэрства аховы здароўя, упраўленняў аховы здароўя, прафсаюзных арганізацый, райвыканкамаў і сельсаветаў атрымалі больш за дзве тысячы медробнікаў: медыцынскія сёстры, санітаркі, урачы, загадчыкі аддзяленняў. На гэтым тыдні ўрачыстыя мерапрыемствы адбыліся на абласным узроўні. Узнагароды атрымалі як вопытныя спецыялісты, так і маладыя, якіх пандэмія прафесійна загартавала.

Так, **намеснік старшыні Савета Рэспублікі Анатоля ІСАЧАНКА** адзначыў медыкаў прысталічнага рэгіёна на ўрачыстай цырымоніі, якая адбылася ў ДOME культуры прафсаюзаў.

Урачуючы граматы Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, віцэ-спікер шчыра падзякаваў медробнікам за іх тытанічную працу і самааддачу, праяўленую ў перыяд пандэміі каранавіруса. Ён падкрэсліў, што беларуская сістэма аховы здароўя паказала свае найлепшыя магчымасці ў барацьбе з COVID-19, а гераізм медыцынскіх работнікаў дазволіў паглядзець па-новаму на іх дзейнасць і ролю ў нашым жыцці.

«Доктар — гэта не пасада і не спецыяльнасць, а стан душы і покліч сэрца. І апошнія падзеі паказалі: каб быць сапраўдным урачом, трэба нешта мець у душы і быць перш за ўсё чалавекам», — адзначыў ён.

Старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні Міхаіл РУСЫ таксама перакананы, што прафесія

медыцынскага работніка асабліва важная, калі ўвесь свет змагаецца з пандэміяй каранавіруса.

Сенатар уручыў ганаровыя граматы Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і падзякі старшыні Савета Рэспублікі. Ён шчыра падзякаваў медыцынскім работнікам Брэстчыны за прафесіяналізм, сардэчную цеплыню, добразычлівае і чулае стаўленне да сваіх пацыентаў, актыўную барацьбу за жыцці і здароўе беларусаў ва ўмовах COVID-19.

«Урачы, рызыкуючы сваім здароўем кожны дзень, з гонарам пераадоўваючы ўсе цяжкасці і нягоды, дораць людзям надзею на выздараўленне, ратуюць жыццё. Дзякуй вам ад усяго сэрца, ад усёй душы», — падкрэсліў Міхаіл Русы, выступаючы на ганаровай цырымоніі ўзнагароджання медыцынскіх работнікаў Брэстскай вобласці, якая адбылася ў Баранавіцкім гарвыканкаме.



ВІЗІТОЎКІ КРАІНЫ І СІМВАЛЫ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ

Так адбылося, што гэты нумар «МС», прысвечаны сферы будаўніцтва, выходзіць акурат паміж двума святамі. 16 ліпеня Міністэрства будоўлі і архітэктуры Беларусі віншавалі са 100-годдзем будаўнічай галіны, а ўжо 9 жніўня працаўнікі адзначаць сваё прафесійнае свята. Чым гэта не нагода ўспомніць, чаго дасягнулі нашы будаўнікі (хай не за сто гадоў, а за апошнюю чвэрцьстагоддзя) і за што мы можам сказаць у наступную нядзелю ім дзякуй....

1. ...за СВОЙ ДОМ

У Беларусі ў 2019 годзе ўведзена ў эксплуатацыю 4 мільёны 61,9 тысячы квадратных метраў агульнай плошчы жылля, што перавышае аб'ёмы 2018 года. Для грамадзян, якія стаяць на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў, уведзена ў эксплуатацыю 1 мільён 619,1 тысячы «квадратаў», або 39,9% ад агульнага аб'ёму жылля. Для гэтай катэгорыі грамадзян з выкарыстаннем дзяржаўнай падтрымкі пабудавана 1 мільён 165 тысяч квадратных метраў. У 2020 годзе трэба

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар. «МС».)

ўвесці 4 мільёны «квадратаў» жылля. Па звестках Белстата, за студзень—чэрвень сёлета ўведзена ў эксплуатацыю амаль 1800 тысяч.

2. ...за

будынікі-сімвалы

Галоўны пункт на карце сталіцы, адкуль разлітаюцца найважнейшыя навіны аб палітычным жыцці краіны, — Палац Незалежнасці, рабочая рэзідэнцыя Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. У кастрычніку будынак будзе адзначаць 7-годдзе з моманту ўзвядзення. Слаўную будучыню і значнасць аб'екта не толькі для краіны, але і для свету прадказала і падзея, якая першай адбылася ў сценах палаца, — пасяджэнне Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета і саміт кіраўнікоў дзяржаў СНД. У 2015 годзе аб'ект прагучаў на ўвесь свет дзякуючы перагаворам лідараў «нармандскай чацвёркі» па ўрэгуляванні сітуацыі ва Украіне. Сёння «зялёная» зала, дзе адбываліся перагаворы лідараў Расіі, Германіі, Францыі і Украіны, — адзін з самых цікавых пунктаў у экскурсіі па будынку. Трэба адзначыць, што ў 2019 годзе ў велічнага палаца з'явіўся не менш прыгожы сусед — новы дом Вярхоўнага суда. Чырвоную стужку пера-

рэзаў Прэзідэнт. Ды і ўвогуле раён гэты асаблівы: акрамя двух шыкоўных будынкаў на перасячэнні вуліцы Арлоўскай і праспекта Пераможцаў знаходзіцца абноўлены выставачны комплекс («Рамонак») і Плошча Дзяржаўнага сцяга.

3. ...за

«алмаз ведаў»

Менавіта такую мянушку атрымаў будынак Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Гэта брэнд нашай краіны, візітоўка Мінска, якую паказваюць усім турыстам. Паводле задумы аўтараў, форма аграненага алмаза сімвалізуе каштоўнасць ведаў і бясконцасць пазнавальнага свету. У будаўніцтве, якое пачалося ў 2002-м, задзейнічалі амаль 5000 чалавек і 200 арганізацый. У напружаны перыяды штодзень на пляцоўцы знаходзілася да 3000 чалавек, а работы вяліся 24 гадзіны ў суткі. Адкрыццё Нацыянальнай бібліятэкі святкавалі 16 чэрвеня 2006 года. Агульная плошча будынка — 113 669 квадратаў (чвэрць ад плошчы Ватыкана), вага — 140 тысяч тон (прыкладна ў 14 разоў больш, чым у Эйфелевай вежы).

4. ...за магчымасць ганарыцца спортам

Для развіцця здоровага спосабу жыцця і спорту зроби-

лена шмат і ў галіне будаўніцтва. Часам гэта выклікае своеасаблівую рэакцыю, але, згадзіцеся, менавіта развітая інфраструктура дапамагла беларускаму сцягу ўздымацца вышэй за іншых на міжнародных спартыўных спаборніцтвах.

Выдатны прыклад сучаснай архітэктуры Беларусі — культурна-спартыўны комплекс «Мінск-Арэна», які аб'ядноўвае лядовы палац на 15 тысяч гледачоў, веладром і канькабежны стадыён. Будаўніцтва «Мінск-Арэны» пачалося вясной 2006 года, скончылася ў 2010-м. Малодшая сястра арэны размясцілася ў 2013 годзе ў Чыжоўцы — лядовая пляцоўка Беларусі, пабудаваная да Чэмпіянату свету па хакеі — 2014. У гэты маштабны комплекс уваходзіць вялікая і малая арэны, агульная зона, дзе знаходзіцца цэнтр адпачынку і забаў. Ну і, зразумела, раскажваючы пра спартыўныя аб'екты, нельга не згадаць легендарны стадыён «Дынама», гісторыя якога налічвае ўжо больш за 80 гадоў. У чэрвені 2018 года ён зноў адкрыўся пасля маштабнай рэканструкцыі. Летам 2019-га цэнтральная арэна сталіцы прыняла II Еўрапейскія гульні.

Марыя ДАДАЛКА.

○ Каментарый у тэму

Аляксандр БАБАЛОВІЧ, намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па жыллёвай палітыцы і будаўніцтве, падкрэсліў, што будаўніцтва — галіна эканомікі, якая дае рабочыя месцы, спрыяе развіццю іншых сфер, уносіць лепту ў бюджэт. Таму ёй удзяляецца асаблівая ўвага парламентам і ўрадам. Аляксандр Бабаловіч падзяляўся думкамі, якія значныя аб'екты прадстаўляюць нашу краіну ў сферы спорту, навуцы, культуры.

«За 26 гадоў у нашай краіне пабудавана шмат выдатных аб'ектаў, якія заслугоўваюць увагі і з'яўляюцца візітоўкамі Рэспублікі Беларусі. Гэта адбылося дзякуючы нашым будаўнікам і ўраду. На маю думку, візітоўка краіны — гэта Нацыянальная бібліятэка, якая пабудавана ў 2006 годзе, а яе задума з'явілася ў 2002-м. Гэта досыць арыгінальны будынак — шматгранны куб, які ўвасобіў у сабе сучасны дызайн, незвычайную архітэктуру. Сёння ён мае не толькі багаты склад кніг, але і велізарны функцыянальны цэнтр, дзе праводзяцца нарады, пасяджэнні, форумы. Такіх будынкаў, мабыць, у іншых частках Еўропы няма!

Іншая значная пабудова — «Мінск-Арэна». Яна заслугоўвае ўвагі, бо выкарыстоўваецца для хакея і іншых відаў спорту і накіравана на садзейнічанне здароваму ладу жыцця. Для гэтага ж пабудаваны лядовыя палацы ў рэгіёнах.

Яшчэ адзін аб'ект, які ўвасобіў у сабе навуку і паслужыць для прыцягнення інвестыцый, — наша атамная электрастанцыя. Яна павінна быць уведзена ў найбліжэйшы час», — рэзюмаваў дэпутат.

З ВІЕЗДАМ НА МЕСЦА

Жыццё даказала запатрабаванасць паслуг спажывецкааперацыі

У гэтым змож пераканацца віцэ-спікер Савета Рэспублікі **Анатоль ІСАЧАНКА** падчас наведвання Мядзельскага раёна Міншчыны. І вяскоўцы, і работнікі аўтаграм, і нарыхтоўшчыкі прыёмных пунктаў упэўнены — такія паслугі на вёсцы патрэбны.

— Самае галоўнае — меркаванне людзей, наколькі гэтая паслуга запатрабаваная і неабходная людзям, — агучвае парламентарый у размове з журналістамі самы галоўны крытэрыі эфектыўнасці работы спажывецкай кааперацыі. Безумоўна, эканамічны эффект ад дзейнасці фарміруе прыбытак, але ці ж толькі ў ім уся справа?

Сенатар прывёў некалькі лічбаў. Сёння сістэма спажывецкай кааперацыі абслугоўвае 23 тысячы беларускіх вёсак, з якіх 15 тысяч карыстаюцца паслугамі аўтаграм. Такая форма абслугоўвання запатрабаваная, і жыхары Мядзельшчыны гэта пацвердзілі: яны прызвычаліся, задаволеныя асартыментам прадукцыі і графікам работы. Але ёсць і яшчэ адна лічба: 4,5 тысячы вёсак, дзе насельніцтва складае да 10 чалавек, таксама абслугоўваюцца спа-

жывецкай кааперацыяй, і ў гэтыя, як сёння кажуць, паміраючыя вёскі таксама выязджаюць аўтаграмы.

У такім выпадку можна весці гаворку, хутчэй, не аб прыбытку, а аб выкананні нейкай сацыяльнай паслугі, якая патрэбна людзям, перакананы сенатар.

— Гэта робіцца па даручэнні кіраўніка дзяржавы, бо галоўная палітыка нашай краіны — клопат пра людзей, — падкрэсліў ён. Гэта відаць і па лічбах: там, дзе ёсць эканоміка, шмат людзей карыстаюцца паслугамі спажывецкай кааперацыі, але там, дзе жывуць 10 чалавек, пра эканоміку і прыбыткі казаць складана.

— Але там жывуць нашы людзі — туды трэба пад'ехаць і абслужыць, — звяртае ўвагу Анатоль Ісачанка. У размове з тымі, хто працуе на аўтаграмах, з вяскоўцамі, якія карыстаюцца іх паслугамі, сенатар пераканаўся, што паслуга аказваецца ў любым выпадку. — Прыязджаюць, заходзяць у хату, пытаюцца, што трэба, і падвозяць. Я мяркую, гэта зроблена абсалютна правільна, і самае галоўнае, што гэта запатрабавана.

Акрамя таго, падчас візіту віцэ-спікера зацікавіла работа стацыянарных крам сістэмы спажывецкай кааперацыі. Яны так-



сама трансфармаваліся, перайшлі на іншы фармат работы. У размове з вяскоўцамі гучалі толькі станоўчыя ацэнкі. Іншая справа — цэнаўтварэнне.

— Зноў жа спрадвечнае пытанне, і яно абсалютна правільнае: цэны павінны быць ніжэйшыя, — упэўнены Анатоль Ісачанка. Ён лічыць, што да гэтага трэба імкнуцца.

Не абмінуў сенатар падчас наведвання Мядзельшчыны і тэму сезонных нарыхтовак, якія таксама ажыццяўляе сістэма спажывецкай кааперацыі.

— У людзей ёсць лішкі рознай прадукцыі — яблыкаў, ягад — канешне, мы павінны гэта прыняць і разлічыцца з імі. Мала таго, што прыём лішкаў запатрабаваны, гэта яшчэ і дадатковы заробак для тых, хто карыстаецца гэтым ві-

дам паслуг, — звяртае ўвагу Анатоль Ісачанка.

Падводзячы вынікі свайго візіту, ён упэўніўся, што сістэма спажывецкай кааперацыі ў прыняцце сваю ролю выконвае. Анатоль Ісачанка прыгадаў, што калісьці размоў на гэты конт было шмат: патрэбна яна ці не — маўляў, ёсць сеткавыя крамы, гіпер- і супермаркеты, навошта гэтая сістэма? Але, тым не менш, жыццё паказала, што спажывецкая кааперацыя неабходная людзям і запатрабаваная. А тое, што ёсць канкурэнцыя, — добра: яна заўсёды спрацоўвае на зніжэнне цэн, павышэнне якасці паслуг.

— Таму ўсе формы гандлю, якія існуюць, — прымальныя. Галоўнае — каб было зручна людзям, — падсумаваў парламентарый.

Вольга АНУФРЫЕВА.

ІНІЦЫЯТЫВА

Беларусь пачынаецца з мяне

Дэпутат запусціла адмысловы флэшмоб па просьбе сваіх выбаршчыкаў

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў **Вольга ПЕТРАШОВА** запусціла інтэрнэт-флэшмоб пад назвай **#БеларусьПачынаеццаЗМяне**. Ідэя рэалізаваная па просьбе выбаршчыкаў Магілёўскай-Кастрычніцкай акругі № 86.

Народная абранніца паведаміла, што цяпер яе графік запоўнены паездкамі па прадпрыемствах і ўстановах акругі. На мінулым тыдні яна наведвала каля 30 працоўных калектываў.

— Традыцыйна маю зносіны з людзьмі на месцах, аднак актыўная электаральная кампанія змяніла вектар тэм на цяперашнюю сітуацыю ў краіне. Ідэя інтэрнэт-акцыі была прапанавана ў час размовы з простымі грамадзянамі Беларусі: настаўнікамі, урачамі, работнікамі заводаў, сферы ЖКГ, бізнесам і моладдзю. Людзі на месцах хацелі выказаць свае думкі. Яны самі запісалі відэа, у якім агучылі ўласнае стаўленне да таго, як важна шанаваць тое, што сёння мы маем, — адзначыла парламентарый.

Удзельнікі флэшмобу — людзі, як правіла, непублічныя.

— Работнікі бюджэтнай сферы, рэальнага сектара эканомікі — тыя, хто самааддана працуе на карысць сваёй сям'і, горада і краіны. Менавіта такое стаўленне чалавека да сваіх абавязкаў на рабочым месцы робіць краіну мацнейшай і дазваляе дамагацца новых вышынь у прамысловасці, эканоміцы, адукацыі і іншых галінах у будучыні. Сёння можна паўсюдна крытыкаваць усё, не прапануючы нічога наўзям. А можна паслядоўна і вынікова ўдзельнічаць у вырашэнні надзённых праблем не словам, а справай, — падкрэсліла Вольга Петрашова.

У флэшмобе #БеларусьПачынаеццаЗМяне ўжо паўдзельнічалі магіляўчане розных прафесій. Водгукі і словы падзякі, прызнання ў любові да Беларусі створаны на рабочых месцах людзьмі з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй. Іх відэа яны прасілі аб'яднаць у адно. Зараз яго можна убачыць у сацыяльных сетках дэпутата. Да акцыі далучаюцца новыя ахвотныя, якія дасягаюць відэазвароты і просяць апублікаваць іх у сацыяльных сетках пад хэштэгам #БеларусьПачынаеццаЗМяне.

Паводле БелТА.

ВІЦЕБШЧЫНА

БРЭСТЧЫНА

САМАЯ
ВЯЛІКАЯ

Віцебская плошча Перамогі, што на беразе Заходняй Дзвіны, стала сімвалам прыемных горадабудаўнічых навацый за апошнюю чвэрць стагоддзя. Яна ўражвае ўсіх, хто ўпершыню знаходзіцца на малой радзіме Марка Шагала, і стала месцам, куды тутэйшым хочацца вярнуцца, каб прагуляцца і запрасіць з сабой гасцей з іншых гарадоў, краін.

Віцебск, дарэчы, па старажытнасці саступае толькі Полацку — заснаваны ў 974 годзе. І плошча — сімвал развіцця абласнога цэнтра, які не адстае ад часу. Гэтая частка горада знаходзіцца на перакрываючым вуліцу Леніна, Чарняхоўскага і Маскоўскага праспектаў. Таксама тут перасякаюцца дзве аўтамабільныя магістралі: Кіеў—Ленінград і Масква—Рыга. Плошча — адна з візітовак краіны.

Яе галоўным элементам з'яўляецца мемарыяльны комплекс у гонар герояў Вялікай Айчыннай вайны — манумент воінам-вызваліцелям, партызанам і падпольшчыкам Віцебшчыны і вечны агонь.

Плошча — эпіцэнтр правядзення не толькі свята Перамогі, але і іншых маштабных мерапрыемстваў: Дня Незалежнасці, свята горада, парадаў, урачыстых мітынгаў, прафесійных дзён ратавальнікаў, вайскоўцаў. Праводзяцца тут і спартыўныя спаборніцтвы. Падчас міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску» на плошчы выступаюць не толькі самадзейныя, але і прафесійныя артысты, музыканты. Сцэну можна задзейнічаць у любы момант.

Плошча Перамогі, якая была створана ў 1960—1970-я гады, і сёння ўражвае сваімі памерамі: яна займае каля 16,5 гектара. Гэта больш, чым яшчэ недзе ў краіне. Даўжыня яе — 380 метраў, шырыня — 190, а перыметр — 1140. Яна адна з найбуйнейшых не толькі ў Еўропе, але і ў свеце.



Ініцыятарам рэканструкцыі плошчы стаў тагачасны старшыня Віцебскага аблвыканкама Аляксандр Косінец. Маштабныя работы распачаліся каля дзесяці гадоў таму. Не сакрэт, што немалая колькасць гараджан была супраць гэтага. Але калі работы былі завершаны, такіх людзей паменшала. З часам старажылы яшчэ больш упэўніліся, што новы выгляд плошчы Перамогі — вельмі добрае змяненне.

Тады абнавілі і два галоўныя фантаны. Замест яшчэ аднаго старога ў іншым баку ўладкавалі новыя з падсветкай. На плошчы з'явіліся вялікія экраны. Капітальны рамонт з мадэрнізацыяй правялі і ў падземным пераходзе. Уваходы туды нагадваюць спускі ў метро.

Побач з плошчай Перамогі стварылі цудоўны парк Пераможцаў, у якім дзейнічае выстаўка ваеннай тэхнікі, у тым ліку і ваенных часоў.

Заўсёды пры добрым надвор'і запатрабаваны ў парку арэлі, каруселі, вышка для ахвотных скакнуць з парашутам. Дарэчы, некалькі гадоў таму тут усталявалі помнік, прысвечаны віцебскім дэсантнікам.

Вельмі шмат наведвальнікаў у вулічных кавярнях парку, каля часовых пунктаў харчавання, імправізаванай палявой кухні.

У найбліжэйшай перспектыве на плошчы можа з'явіцца яшчэ адзін аб'ект — кола агляду. З вышыні можна будзе як на далоні ўбачыць надзвычай прыгожы горад. Такім чынам, месца для сямейнага адпачынку стане яшчэ больш прыцягальным для гараджан і гасцей старажытнага Віцебска.

У вясэрні і начны час, калі тэрыторыя асвятляецца пражэктарамі і ліхтарамі, плошча Перамогі выглядае сапраўды маляўніча. Вачэй не адарваць ад асвятлення — ад мноства фарбаў і адценняў. Відовішча зачароўвае!

Аляксандр ПУКШАНСКІ,
фота аўтара.

Масты стратэгічнага
значэння

Новыя пуцэправоды і развязкі змянілі якасць жыцця ў Брэсце

На адкрыцці аднаго з мастоў, якія ўводзілі ў строй цягам дзесяцігоддзя ў абласным цэнтры, прагучала: «Гэты мост быў патрэбны як паветра». Ды ўсе масты так: калі яны ёсць, іх амаль не заўважаеш, едзеш па роўным палатне без затораў і не думаеш пра зручнасць. А вось калі іх няма, альбо калі яны старыя і не спраўляюцца з нагрузкай... Тады жыццё выглядае інакш. Кожны дзень нехта нервуецца і спазняецца, не можа своєчасова прыбыць на месца «хуткая» альбо пажарная машына, жыллё страчвае ў цане, інвестары прыходзяць неахвотна, — словам, не развіваецца як след цэлы раён горада. Таму мост — гэта аб'ект для ўсіх.

У гонар старажытнага
Бярэсця

Дзесяць гадоў таму на адной з сустрэч з журналістамі тагачасны кіраўнік Брэсцкай вобласці Канстанцін Сумар паказваў схему будучага Заходняга абходу, расказваў, як будучы адзін за другім узводзіцца яго аб'екты. Тады нават не верылася, што такое магчыма за адносна кароткі прамежак часу. Але ўжо ў канцы 2013 года мы прысутнічалі на адкрыцці першай чаргі абходу — моста ў раёне Брэсцкай крэпасці. Гэты мост цераз Мухавец фактычна злучыў Маскоўскі раён Брэста з Ленінскім. Месцазнаходжанне і вызначыла назву: яго назвалі Берасцейскім у гонар старажытнага Бярэсця, бо пабудова моста азначала, што горад у сваім развіцці ўсё бліжэй падыходзіць да месца, адкуль ён пачынаўся 1000 гадоў таму.

Сам мост атрымаўся велічны і прыгожы. Своеасаблівы шарм яму надаюць металічныя аркі-канструкцыі па баках. Даўжыня яго складае 181 метр, шырыня — 40 метраў. Адрознівае ўвядзеннем у строй новага аб'екта гараджане, якія дабіраліся ў цэнтр з мікрараёнаў Вулька і Кавалёва ды прастойвалі ў заторах ад дваццаці да сарака хвілін, адчулі значную палётку. Ну а з імклівай забудовай зарэчнай часткі Маскоўскага раёна гэты мост набыў асаблівае значэнне.

«Пярэсцёнак» Заходняга

А вось галоўную транспартную развязку Заходняга абходу адкрылі год таму, падчас святкавання юбілею горада. Кола развязкі нездарма назвалі галоўным аб'ектам тысячагоддзя. Яго ўзвядзенне змяніла ўсю транспартную карціну горада. Грандыёзны пуцэправод злучыў некалькі міжнародных магістраляў, разгрузіў горад ад затораў, зрабіў яго чысцейшым і больш зручным. Нездарма ж гэты ўнікальны мост назвалі адным з найвялікшых дасягненняў Брэста за апошні час. Самая вялікая развязка краіны зверху нагадвае пярэсцёнак, яна вельмі эфектна выглядае з вышыні птушынага палёту. Гэта своеасаблівы сімвал транзітнага горада: усе дарогі ідуць праз Брэст. Тым больш што размешчаны «пярэсцёнак» літаральна за некалькі кіламетраў ад граніцы. Заходні абход пабудавалі ў рэкордна кароткі тэрміны — за два з паловай гады.



Выгляд зверху «пярэсцёнак» Заходняга абходу.

Сама круглая развязка цалкам вылітая з бетону. У яе, як прамяні, уліваюцца чатыры дарогі. Такім чынам пуцэправод звязвае пагранічныя пераходы «Брэст», «Казловічы», «Макраны» з іншымі аўтадарогамі. Для перавозчыкаў адбылося паляпшэнне лагістыкі, а цэнтр горада вызваліўся ад велікагрузаў. А вось гараджане забыліся пра доўгія заторы перад закрытымі пераездамі — развязку ўзвялі над чыгункай і гэтак знялі вечную праблему жыхароў мікрараёнаў Рэчыца і Дуброўка. Цяпер і са спальных паўднёва-заходніх раёнаў горада можна лёгка трапіць на мінскі напрамак, а таксама на прадпрыемствы свабоднай эканамічнай зоны ў раёне вуліцы Кацін Бор, дзе многія працуюць. Павялічылася хуткасць грамадскага транспарту. Перавагі новай развязкі можна яшчэ доўга пералічваць.

Гэта ўнікальнае збудаванне, якому няма аналагаў у краіне. Даўжыня пуцэправода са з'ездамі складае больш за 2,5 кіламетра. Вонкавы дыяметр кола, якое ўзнята над зямлёй на 10 метраў, складае 140 метраў. Прапускная здольнасць — 2,5 тысячы машын за суткі. Гэтую маналітную канструкцыю перад здачай тэсціравалі павялічанай нагрукі. Восем грузавікоў з пяском па 33 тоны кожны на пэўны час устанавілі ў цэнтры пралётаў. Электронныя датчыкі не паказалі нават дапушчальных адхіленняў, закладзеных у праекце. Такім чынам спецыялісты ўпэўніліся ў запасе трываласці канструкцыі, якую трымаюць 109 апор-гігантаў.

Названы аб'ект будавалі па праграме святкавання 1000-годдзя Брэста. Нездарма б верасня мінулага года кіраўнік краіны свой візіт, прымеркаваны да ўрачыстасцяў з нагоды юбілею горада, пачаў з агляду гэтага важнага аб'екта. Тады ён сказаў: «Вы з гонарам выканалі маё даручэнне. Рашэнне аб узвядзенні гэтага аб'екта было не проста правільнае і своечасовае... Брэст з'яўляецца прыгранічным транзітным горадам, яго чыгуначны вузел — адно са з'яўляючыхся новага Шаўковага шляху». Прэзідэнт назваў новую развязку сапраўдным упрыгажэннем Брэста і найлепшым падарункам да тысячагадовага юбілею.

Дарэчы, увесць Заходні абход з улікам першай і другой чаргі, у які ўваходзяць названая круглая развязка, Берасцейскі мост, дарога ў бок вуліцы Паплаўскага, частка праспекта

Машэрава, абышоўся ў 180 мільёнаў рублёў. Палова сродкаў была выдзелена з рэспубліканскага бюджэту, другая палова — субвенцыя дарожнага фонду.

3 усходу
на захад

У Дзень Незалежнасці летась урачыста адкрывалі Кобрынскі мост. Названы пуцэправод — не проста адзін з гарадскіх мастоў, а, у пэўным сэнсе, галоўны мост у горадзе. Ён злучае

«Гэта ўнікальнае збудаванне, якому няма аналагаў у краіне. Даўжыня пуцэправода са з'ездамі складае больш за 2,5 кіламетра.

ўсходнюю частку — вуліцу Маскоўскую, якая плаўна пераходзіць у трасу М1, — з заходняй і цэнтральнай. Турысты, госці горада, якія накіроўваюцца ў крэпасць, абавязкова праязджаюць па гэтым мосце. Шлях большай часткі гараджан, што жывуць у спальных раёнах на ўсходзе, паўднёвым усходзе горада, штодня праходзіць праз названы пуцэправод.

Кобрынскі мост упершыню быў узведзены прыблізна сто гадоў таму. За стагоддзе ён перажыў некалькі рэканструкцый. Гэтым разам яго цалкам знеслі і перабудавалі нанова. Праўда, зносілі часткамі, каб не перакрываць рух зусім на такой важнай дарозе. Падчас адкрыцця прагучалі словы пахвалы дарожнікам, будаўнікам, інжынерам, якія сумелі правесці такую гіганцкую работу з мінімальнымі нязручнасцямі. Бо перад пачаткам будоўлі гаварылася, што адна паласа пэўны час будзе адкрыта толькі для грамадскага транспарту, але за ўвесь час работы так і не перакрывалі рух для іншых машын нават на дзень. Дарожнікі працавалі ў холад, дождж і спёку і не падвялі.

Да рэканструкцыі гэта быў зусім іншы мост. У новым варыянце, па сутнасці, узведзены два новыя пуцэправоды, па тры паласы руху на кожным. З'явіўся падземны пешаходны тунэль, а таксама інфраструктура, якая служыць бяспецы перамяшчэння пешаходаў і транспарту.

Будаўніцтва моста абышлося краіне прыблізна ў 20 мільёнаў рублёў. На яго адкрыцці, дарэчы, адзначалі, што яшчэ пяць-шэсць гадоў таму такая рэканструкцыя выглядала нязбытнай марай. Але дзякуючы таму, што аб'ект быў уключаны ў праграму святкавання тысячагоддзя, мара здзейснілася. Днём мост паспяхова выконвае функцыю сучаснага пуцэправода на галоўнай магістраля горада, а ў цёмны час сутак — яшчэ і ўпрыгожвае яго арыгінальнай падсветкай.

Святлана ЯСКЕВІЧ.
Фота з Тэлеграм-канала
Аляксандра РАГАЧУКА.

На памяць

ФОТА — ШАНЦ АТРЫМАЦЬ ПРЫЗ

Радые «Мір» праводзіць фотаконкурс #БеларусьРадзіма, у рамках якога прапануе беларусам падзяліцца фотаздымкамі месцаў, якія маюць для іх важнае значэнне і нагадваюць пра незабыўныя моманты. Аўтар самага арыгінальнага і душэўнага фота атрымае новенькі смартфон і з яго дапамогай зможа потым рабіць шмат яркіх кадраў сабе на памяць. Акрамя гэтага, з усіх прысланых фотаздымкаў штодзённа выбіраюць фота дня.

— Мы разумеем, што летам 2020 года ў беларусаў самым папулярным напрамкам для адпачынку стала менавіта наша краіна. Вялікая верагоднасць, што многія нашы суайчыннікі абавязкова наведаюць таксама і сваю малую радзіму. Бо звычайна такія паездкі з-за мітусні і загрузанасці мы адкладваем. Зараз жа прыдатны момант навярстаць страчаны час, пабываць там, дзе прайшло дзяцінства і юнацтва, паказаць гэтыя мясціны сваім дзецям. Альбо адкрыць для сябе абсалютна новыя куточки Беларусі. І, вядома, які ж адпачынак без фотаздымкаў? Так і з'явілася ідэя фотаконкурсу #БеларусьРадзіма, — расказвае дырэктар прадстаўніцтва МТРК «Мір» у Рэспубліцы Беларусь Уладзімір ПЯРЦОЎ. — Ужо па першых здымках, якія мы атрымалі ад нашых радыёслухачоў, убачылі, насколькі разнастайнай і «інстаграмнай» можа быць наша краіна.


Усе, хто жадае падзяліцца сваімі найлепшымі кадрамі з адпачынку і з вандровак па Беларусі, могуць зрабіць гэта наступным чынам: даслаць свой фотаздымак да 6 жніўня 2020 года на электронную пошту rphoto@radiomir.by. Пераможцу конкурсу вызначаць у прамым эфіры радые «Мір» 7 жніўня. Таксама ў гэты ж дзень адбудзецца радыёканцэрт #БеларусьРадзіма.

ШАШКІ («Звязда») Выпуск № 119

На платформе lidraughts.org працягваецца міжнародны анлайн-турнір пад эгідай FMJD — Кубак нацыі па шашках-100. У мужчынскім турніры 29 зборных па швейцарскай сістэме ў сем тураў вызначылі 14 удзельнікаў плэй-оф. Наша каманда на папярэднім этапе ўпэўнена заняла чацвёртае месца, але ў 1/8 фіналу нечакана саступіла камандзе Гвінеі-Бісау ў двухматчавым супрацьстаянні і выбыла з турніру.


У спаборніцтвах сярод жанчын бяруць удзел 11 камандаў, якія гуляюць па кругавой сістэме. Шэсць найлепшых зборных трапяць у плэй-оф. Жаночая зборная Беларусі за два туры да канца папярэдняга этапу забяспечыла сабе там месца.

Для самастойнага рашэння прапануюцца кампазіцыі ўкраінскага шашачнага кампазітара Васіля Муляра.



- № 73
- Белыя простыя шашкі: d2, f2, h2, a3, d4 (5).
- Чорныя простыя шашкі: f4, h4, c5, b6 (4).
- № 74
- Белыя простыя шашкі: e1, d2, f2, b4, h4, a5, g7 (7).
- Чорныя простыя шашкі: g3, f4, d6, a7, b8. Чорныя дамки: c1 (6).

ЗАПРАШАЕМ НА «ВЯСЕЛЛЕ ЁСЛЯПУЮ»



Фота Беларэадыёкампаніі.

На наступным тыдні 6 жніўня ў эфіры тэлеканала «Беларусь 2» выйдзе чарговы сезон рэаліці-шоу «Вяселле ёсляпую».

Удзельнікі праекта зноў зрабляць крок насустрач каханню, бо гэтае пачуццё патрэбна кожнаму незалежна ад статусу і прафесійнага поспеху. Мы ўбачым мужчын і жанчын, якія зрабілі сябе, абаранілі доктарскія дысертацыі, пераадолелі ўсё на шляху да кар'ернага росквіту, але засталіся без галоўнага — без сваёй другой палавінкі. Паранейшаму застануцца нязменнымі і ўмовы шоу: на працягу

тыдня маладая пара жыве як сям'я і правярае сваю сумяшчальнасць з дапамогай выпрабаванняў і эксперыментаў. Паводле задумкі аўтараў праграмы, усё гэта павінна дапамагчы мужчыну і жанчыне лепш спазнаць адно аднаго, а таксама пазбавіцца ад уласных комплексаў і памылак мінулага.

Дапамагач ім будуць псіхолагі і лайф-коўчы. А потым удзельнікі прымуць канчатковае рашэнне — вярнуць пярэсценкі або працягваць адносіны па-за межамі праекта. Глядзіце першы выпуск 6 жніўня ў 21.15 на «Беларусь 2».

Алена ДРАПКО.

- № 75
- Белыя простыя шашкі: a3, b4, a5, b6, h6 (5).
- Чорныя простыя шашкі: e3, d4, f4, d6, a7 (5).
- № 76
- Белыя простыя шашкі: 49, 44, 40, 34, 35, 30. Белыя дамки: 5 (7).
- Чорныя простыя шашкі: 38, 33, 29, 23, 25, 19. Чорныя дамки: 48 (7).
- № 77
- Белыя простыя шашкі: 47, 49, 35, 29, 24, 25, 19 (7).
- Чорныя простыя шашкі: 43, 38, 39, 33, 20, 14, 15, 10 (8).
- Ва ўсіх пазіцыях белыя пачынаюць і выйграюць. Прозвішчы чытачоў, якія раней за ўсіх дашлюць правільныя адказы, будуць апублікаваныя.
- Праверце свае рашэнні: Выпуск № 118 ад 17.07.20.
- № 68 1. e3-d4 h4-g3 2. c3-b4 a5:e5 3. g1-h2 f6:h4 4. h2:f8 h4-g3 5. f8-c5 g3-h2 6. c5-g1+
- № 69 1. 25-20 14:34 2. 23:05 39:50 3. 28-23 50:46 4. 23-19 46:10 5. 05:03+
- № 70 1. 37-32 26:39 2. 32-28 25:14 3. 28-23 19:28 4. 40-34 39:30 5. 35:04+
- № 71 1. a3-b4 b6:d4 2. b2-c3 d4:b2 3. a1:e1 a7-b6 4. b4-c5 b6:d4 5. e1-f2 e3-d2 6. f2-e3 d4:f2 7. g1:c1 f4-e3 8. h2-g3+
- № 72 1. h2-g3 g7:e5 2. b2-c3 d2:b4 3. g3-f4 e3:g5 4. h4:b6 b4-a3 5. c7-b8 a5:c7 6. b8:e5+
- Першымі дакладныя адказы даслалі А. Галаванаў, П. і В. Шульгі (усе — Мінск), С. Рашэцін (Ашмяны), Ф. Карпей, Л. Жыхар (абодва — Мядзел), У. Панько (Камянец), І. Ананіч (Гродна), В. Ваўчоў (Маладзечна).
- Пішыце на адрас: газета «Звязда», вул. Б. Хмяльніцкага, 10А, Мінск, 220013.
- E-mail: info@zviazda.by або vorush@yandex.ru.
- Віталь ВАРУШЫЛА, майстар спорту.

Сядзі і глядзі

Прапазіцыя, ад якой не адмаўляюцца

Лета — самы спрыяльны час для новых адкрыццяў, няхай сабе і асабістага маштабу. Прапануем вам тэлемаршрут, які дазволіць на наступным тыдні пазнаёміцца з біяграфіямі і творчасцю вядомых беларускіх твораў, пачаць гатаваць (натхніўшыся каларытам замежных страў), а таксама, магчыма, з новага ракурсу ацаніць жыццё нашай краіны.

«Беларусь 3» ушануе памяць мэтраў айчыннага музычнага мастацтва

У чацвер, у 12.55 асаблівай часткай эфіру сацыякультурнага тэлеканала стане паказ дакументальнага фільма «Я песен не считаю... Ігар Лучанок», знятага Белтэлерадыёкампаніяй у 2018 годзе да юбілею Ігара Міхайлавіча (дзень нараджэння майстра акурат 6 жніўня). Адрасу пасля біяграфічнай стужкі ў 13.30 глядачоў чакае канцэртная праграма з твораў Ігара Лучанка «Мелодыя лёсу», упершыню прадстаўленая Нацыянальным акадэмічным канцэртным аркестрам Беларусі пад кіраўніцтвам прафесара Міхаіла Фінберга на фестывалі беларускай песні і пазіі «Маладзечна-2018».

Пятнічны эфір 7 жніўня (у гэты дзень спаўняецца 110 гадоў з дня нараджэння музыказнаўца-фалькларыста, народнага артыста БССР Генадзя Цітовіча) раскажа пра жыццё творцы ў аўтарскай праграме Уладзіміра Арлова «Люблю і памятаю», якая выйдзе ў 12.50, а ў працяг аповеду — у 13.35 — прагучыць канцэрт Нацыянальнага акадэмічнага народнага

хору імя Г. І. Цітовіча пад кіраўніцтвам прафесара Міхаіла Дрынеўскага.

У «Пагоню за смакам» запрашае «Беларусь 2»

Кулінарнае трэвел-шоу стартуе ў эфіры ў нядзелю 9 жніўня ў 12.25. Вядучыя праекта шэф-кухар Марк Стацэнка і Ірына Часнакова пазнаёмяць тэлеаўдыторыю з гастронамічнымі сакрэтамі ў розных краінах свету. Неяк у кухара з'явілася ідэя адкрыць рэстаран з незвычайным меню, дзе былі б прадстаўлены стравы з многіх куточкаў планеты. Кожная з іх — не проста ежа, а сапраўдны талісман, здольны падарыць прыгажосць, шчасце і росквіт. Але бяда ў тым, што Марк баіцца лётаць, таму яго будзе вярнуць папулярная актрыса, тэле- і радыёвядучая Ірына Часнакова, гатовая любой цаной дапамагчы свайму шэфу. Яна без роздумаў адпраўляецца ў самыя аддаленыя месцы планеты, каб здабыць легендарныя і таямнічыя рэцэпты.

Сярод краін, у якіх тэлегледачы пабываюць разам з вядучай, — Ізраіль, Марока, Малай-



зія, Фінляндыя, Іспанія, Грэцыя, Турцыя, Францыя, Партугалія, Харватыя і іншыя. І там пад кіраўніцтвам славытых калег Марка яго напарніца навучыцца гатаваць стравы нацыянальнай кухні, нават калі для гэтага ёй давядзецца з'есці пчалу, жывога васьмінога, пазмагацца з тыграм і паглядзець у вочы каралеўскай кобры. У фінале яе сувядучы правярыць кожны са здабытых рэцэптаў.

А на «Сталічным тэлебачанні» аналізуем «Свой шлях»

Пад такой назвай тут нядаўна распачалі паказ цыкла



дакументальных фільмаў. Паводле задумкі аўтараў, нас чакае аўтарскі погляд на жыццё і развіццё Беларусі за гады яе незалежнасці. Тут не застанецца гатаваць стравы нацыянальнай кухні, нават калі для гэтага ёй давядзецца з'есці пчалу, жывога васьмінога, пазмагацца з тыграм і паглядзець у вочы каралеўскай кобры. У фінале яе сувядучы правярыць кожны са здабытых рэцэптаў.

Якіх перамен дасягнула наша краіна за часы свайго суверэнітэту і якімі здабыткамі і дасягненнямі можа ганарыцца — пра гэта тэлегледачы змогуць даведвацца з выпуску ў выпуск ды разважаць разам з журналістамі тэлеканала пра значнасць, каштоўнасць таго, што маем сёння. Кожная серыя спецпраекта паказвае палітру жыцця і развіцця ў розных сферах. Бо за пераменамі заўсёды стаяць адказныя рашэнні, прафесіяналізм і лёсы людзей, якія маюць да іх дачыненне. У наступных выпусках мы ўбачым аповед пра эканамічную, палітычную сферы. На сайце тэлеканала і на афіцыйным ютуб-канале можна ўбачыць фільмы пра культурны росквіт і пра тое, як змянілася сталіца Беларусі за два з паловай дзесяцігоддзі.

Алена ДРАПКО. Фота СТВ.BY; vokrug.tv.

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 **Добрай раніцы**, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 **Навіны**.
7.05, 8.05 **Навіны эканомікі**.
7.10, 8.10 «Зона X». Крымінальная хроніка (16+).
9.10 **Галоўны эфір**.
10.20 **Навіны надвор'я**.
10.40, 12.10, 13.05 **Меладрама «Вузы братэрства»**. 1—2-я серыі (16+).
14.30, 15.25 **Меладрама «Бацькоўскі бераг»**. 1—2-я серыі (16+).
15.15, 18.00 **Навіны рэгіёна**.
17.05 **Беларуская часінка**.
18.15, 1.10 «Зона X». Крымінальная хроніка (12+).
18.35 «Брэст. Героі фарпоста». Дак. фільм (6+).
19.20 **Адкрыты паказ**. Лёс гігантаў.
21.00 **Панарама**.
21.50 **Зразумелая палітыка**.
22.00 **Серыял «След»** (16+).
0.50 **Арэна**.
1.35 **Дзень спорту**.

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+)
9.00, 19.35 **Тэлебарометр**.
9.05, 20.05 «Зразумець. Дараваць» (16+).
10.05 **Капейка ў капейку** (12+).
10.35 **Камень, нажніцы, папера** (16+).
11.05 «Да пабачэння» (16+).
11.50 **Фільм для ўсёй сям'і. «Крыстафер Робін»** (12+).
13.35 «ЖаннаПажані» (16+).
14.30 «Калі мы дома». Скэтчмак (16+).
15.25 **М/с «Сціч!»** (6+)
16.05 **Анімацыйны фільм «Сама-лёты»** (0+).
17.35 **Меладрама «Госця»** (16+).
21.10 **Спортлато 6 з 49, КЕНО**.
21.15 «Тата папаў» (16+).
23.00 «Чалавек-невідзімка» (16+).
0.05 **Серыял «Анатомія страці»** (16+).

3 Беларусь 3

7.00 «Дабранак».
07.35 «Беларуская кухня». Кнэдлікі.
8.05, 12.00, 20.20 **Навіны культуры**.
8.25, 20.35 «Гэты дзень».
08.30 «Нацыянальны хіт-парад».
09.30 «Люблю і памятаю». Леў Дураў.
10.10 «Паўторны шлюб». **Маст. фільм (16+)**.
12.20 «Наперад у мінулае».

12.40 **Канцэрт «Славянскі базар — 2020»**.
13.35, 21.05 «**Наш браняпоезд**». **Маст. фільм (12+)**.
16.05 «Навукаманія» (6+).
16.30, 23.55 «**Вецер «Надзеі»**. **Маст. фільм (12+)**.
17.50 «Тэатр у дэталю». Спектакль Беларускага дзяржаўнага тэатра лялек «Пушкін. Вельмі маленькія трагедыі».
18.15 «**Свінарка і пастух**». **Маст. фільм (12+) [СЦ]**.
19.40 «Апошні дзень». Уладзімір Зельдзін (12+).
20.40 «Калыханка» (0+).
23.40 «Архітэктура Беларусі» [СЦ].

5 Беларусь 5

7.00 **Азбука спорту**.
7.10 **Футбол**. Беларусбанк — чэмпіят Беларусі. 20-ы тур. «Тарпеда-БелАЗ» (Жодзіна) — БАТЭ (Барысаў).
9.10 **Футбол**. Чэмпіят Беларусі. Агляд тура.
9.55 **Спорт-мікс**.
10.05 **Вялікі спорт**.
10.50 **Хакей на траве**. Чэмпіят Беларусі. Жанчыны. Фінал.
12.20 **Лёгка атлетыка**. Чэмпіят Беларусі.
15.50 **Хакей на траве**. Кубак Беларусі. Жанчыны. «Тэкстыльшчык» (Баранавічы) — «ХК Мінск».
17.20 **Свет англійскай прэм'ер-лігі**. Відэачасопіс.
17.50 **Хакей на траве**. Кубак Беларусі. Жанчыны. «Вікторыя» (Смалявічы) — «Рытм» (Гродна).
19.20 **Аўтаспорт**. Дрыфтынг. Чэмпіят Беларусі. 1-ы этап. Лагойск.
20.45, 23.10 **Спорт-цэнтр**.
20.55 **Кіберспорт**. Аўтаспорт. W-серыя.
22.10 **На грані фолу**. Футбольны агляд.
23.20 **Футбол**. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. Відэачасопіс.

АНТ

6.00, 7.05, 8.05 «**Наша раніца**». 7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 20.30 **Нашы навіны**.
9.10 «**Контурсы**».
10.10 «**Жыць здорава!**» (16+)
11.10 **Серыял «Два лёсы-2»** (16+).
12.10 «**Модны прыгавор**» (6+).
13.10 **Серыял «І ўсё-такі я кахаю...»** (16+)
15.10 «**Давай пажэнімся!**» (16+).
16.20, 0.30 «**Мужчынскае / Жаночае**» (16+).
17.20, 18.20 «**На самай справе**» (16+).
18.50 «**Няхай гавораць**» (16+).
20.00 **Час**.

21.10 «**Беларусь**. Сталенне». Фільм першы (12+).
22.15 «**Зроблена**» (16+).
22.30 **Серыял «Срэбраны бор»** (16+).

СТБ

6.00, 6.40, 7.45 «**Раніца СТБ**». 6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 **Навіны «24 гадзіны»**.
8.40 «**Тыдзень**».
10.00 **Дакументальны праект** (16+).
10.40 «**Як уладкаваны свет**» (16+).
12.25 «**Вадзіць па-руску**» (16+).
12.45, 21.20 «**Самыя шакавальныя гіпотэзы**» (16+).
13.45, 23.05 «**Таямніцы Чапман**» (16+).
14.35, 20.30 «**Неверагодна цікавыя гісторыі**» (16+).
15.20, 16.50 «**Адзел С.С.С.Р. Серыял (16+)**».
19.10 «**Зроблена**». Дакументальны праект.
20.00, 22.55 «**СТБ-спорт**».
20.05 «**Сталічныя падрабязнасці**».
20.15 «**Міншчына**».
22.10 «**Глядзець усім!**» (16+)
23.55 «**Загадкі чалавецтва**» (16+).
0.45 «**Мінтранс**» (16+).
1.35 «**Самая карысная праграма**» (16+).

МІР

5.00, 10.10 **Серыял «Вангелія» [СЦ] (16+)**.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 **Навіны (бягучы радок)**.
13.15 «**Справы судовыя**. Грошы вярніце!» (16+)
14.10, 17.15 «**Справы судовыя**. Бітва за будучыню» (16+).
15.05, 16.15 «**Справы судовыя**. Новая гісторыя» (16+).
18.15, 19.20 **Серыял «Пчаляр» [СЦ] (16+)**.
22.25 **Тэлегульня «Гульня ў кіно»** (12+).
23.05 «**Сусветныя гульні розуму**» (12+).
0.00 **Ток-шоу «Бацькі і дзеці»** (12+).
0.55 **Серыял «Мухтар. Новы след» [СЦ] (16+)**.
4.00 «**Еўразія**. Рэгіёны» (12+).
4.10 «**Нашы замежнікі**» (12+).
4.20 «**Еўразія**. Спорт» (12+).
4.30 **Серыял «Братэрства дэ-санта»**. 1-я серыя (16+).

8 канал

7.00, 15.50, 17.30, 21.05, 0.35 «**Надвор'е**» + «Эрана».
7.05, 16.00 «**Мультпарад**» (6+).
7.30, 15.55, 17.25, 20.45 «**Прыколы 13-й школы**» (6+).
7.35 **Серыял «Закінутыя ў космасе»** (16+).
8.30, 19.50 **Серыял «Гульня. Рэванш»** (16+).
10.00 **М/ф**.
11.45 **Драма «Брамнік маёй мамы»** (6+).
13.50, 17.35 **Серыял «Сярод каўнібалаў»** (18+).
14.50 **Серыял «Казка пра Нак Ду»** (16+).
16.10 **Камедыя «Я крочу па Маскве»**.
19.15 «**Суперлато**».
20.50 «**Вечарніца**» (6+).
21.10 **Трылер «Квэст»** (16+).
22.40 **Трылер «Омэн»** (18+).

РТР—Беларусь

7.00 «**Новая раніца**».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 **Весткі**.
11.30 «**Гра самае галоўнае**» (12+).
12.35 «**Па сакрэце ўсяму свету**».
13.00 «**У людзях**».

13.35 «**Плюс-мінус**». Надвор'е на тыдзень.
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 **Навіны — Беларусь**.
14.40 **Серыял «Таямніцы следства»** (12+).
17.15 «60 хвілін».
18.35 «**Андрэй Малахаў**. Прамы эфір» (16+).
21.00, 23.10 **Серыял «Прынада для анёла»** (12+).

НТБ—Беларусь

6.05 «**Астрапрагноз**».
6.15 **Формы жыцця** (6+).
6.20 **Спорт-мікс**.
6.30 «**Гарады Беларусі**» (6+).
7.10 «**Здароўе**» (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 **Сёння**.
8.25 **Маст. фільм «Сын за бацьку...»** (16+).
10.25 «**Чакай мяне**» (12+).
11.15 «**НашСпажыўНагляд**» (16+).
12.05 **Серыял «Масква. Тры вакзалы»** (16+).
13.00 **Сёння**.
13.25, 16.30 **Агляд**. Надзвычайнае здарэнне.
13.55 **Пакаленне.by** (6+).
14.10 **Баявік «Марскія д'яблы**. **Смерч»** (16+).
16.25, 19.40, 22.30, 23.30 **Сёння**. Галоўнае.
17.00 «**ДНК**» (16+).
18.05 **Серыял «Мянтаўскія войны»** (16+).
19.55 «**Экспертыза злачынстваў**» (16+).
20.25 **Дэтэктыў «Пёс»** (16+).
21.35 **Серыял «Алекс Люты»** (16+).
22.35 **Серыял «Ікраны барон»** (16+).
23.45 «**Апошнія 24 гадзіны**» (16+).

мой

7.00, 15.50, 17.30, 21.05, 0.35 «**Надвор'е**» + «Эрана».
7.05, 16.00 «**Мультпарад**» (6+).
7.30, 15.55, 17.25, 20.45 «**Прыколы 13-й школы**» (6+).
7.35 **Серыял «Закінутыя ў космасе»** (16+).
8.30, 19.50 **Серыял «Гульня. Рэванш»** (16+).
10.00 **М/ф**.
11.45 **Драма «Брамнік маёй мамы»** (6+).
13.50, 17.35 **Серыял «Сярод каўнібалаў»** (18+).
14.50 **Серыял «Казка пра Нак Ду»** (16+).
16.10 **Камедыя «Я крочу па Маскве»**.
19.15 «**Суперлато**».
20.50 «**Вечарніца**» (6+).
21.10 **Трылер «Квэст»** (16+).
22.40 **Трылер «Омэн»** (18+).

ВТВ ВТВ

6.05 «**Дурні і дарогі**» (16+).
7.20 «**Лаві момант**» (16+).
8.35 «**КВЗ**. Па-нашаму» (16+).
9.05 **М/ф «Тры каты»** (0+).
9.25 «**Галілеа**» (12+).
10.00 «**Дзякуй богу, ты прыйшоў!**» (16+)
11.00 «**Саранхэ**» (16+).
12.00 «**Галерэя прыгажосці**» (16+).
12.45 **Анімацыйны фільм «Рыа»** (0+).
14.30 **М/ф «Чароўная кніга»** (0+).
14.50 **Камедыя «Адна-класнікі»** (12+).
16.50 **Камедыя «Адна-класнікі-2»** (12+).
18.50 **Фантастыка «Успомніць усё»** (12+).
21.00 «**Уральскія пельмені**». Раніца ў сасновым трызненні (16+).
22.25 «**Селапаляцела**» (16+).
23.05 «**Справа была ўвечары**» (16+).
0.05 **Серыял «Галыгін**. **ги»** (16+).
1.20 «**Уральскія пельмені**» (16+).
2.35 «**Проста кухня**» (16+).
3.25 «**Даеш моладзь**» (16+).
4.45 «**6 кадраў**» (16+).

Культура

6.30 **Мультфільмы**.
8.05 «**Памылка Тоні Вендзіса**». Маст. фільм [СЦ].
10.15 «**Звычайны канцэрт**».
10.45 «**У пагоні за славай**». Маст. фільм [СЦ].
12.10 **Лісты з правінцыі**. Аляксандраўск-Сахалінскі [СЦ].
12.40 **Дыялогі пра жывёл**. Маскоўскі запарк [СЦ].
13.20 «**Дом вучоных**». **Вадзім Гладышаў** [СЦ].
13.50 **90 гадоў з дня нараджэння Юрыя Гуляева**. «Незабыўныя галасы».
14.30 **Ілюзіён**. «Метраполіс». Маст. фільм.
16.20 **Па слядах таямніцы**. «У падземных лабірынтах Эквадора» [СЦ].

17.05 «**Пешшу...**» Масква музейная [СЦ].
17.35 **Класікі XX стагоддзя**. «Геніі. Сяргей Рахманінаў».
18.30 «**Забывае рамясто**». Дак. серыял. «Цырульнік».
18.45 **Стас Намін і гурт «Цветы»**. Юбілейны канцэрт.
20.10 **75 гадоў Валерыю Ахадаву**. «Сыходзячая натура. Партрэт рэжысёра Ахадава». Дак. фільм [СЦ].
21.05 «**Хто паедзе ў Трускавец**». Маст. фільм [СЦ].
22.20 **Юбілей Маладзёжнай опернай праграмы Вялікага тэатра Расіі**. Гала-канцэрт.
0.20 «**Гран-па**». Маст. фільм.
1.45 **Па слядах таямніцы**. «У падземных лабірынтах Эквадора» [СЦ].
2.30 «**Рыцарскі раман**». «Ноч на Лысай гары». Мультфільмы для дарослых.

Настальгія

6.00 «**Да і пасля...**» Год 1974-ы (16+).
7.00, 8.05, 9.45, 10.55, 14.05, 17.30, 20.30, 21.45, 23.10, 2.40, 3.45, 5.00 **Музычная настальгія** (12+).
7.10 **Дак. фільм «Колькі твараў у Масквы?»** (12+)
9.00, 21.00, 3.00 «**Мінулы час**» (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «**Народжаныя ў СССР**» (12+).
12.00 **Маст. фільм «Цімур Вендзіса**». Маст. фільм [СЦ].
15.00 «**Буй час**» (16+).
17.05 **Маст. фільм «Шчаслівы Кукушкін»** (16+).
18.00 **Фільм-спектакль «Калі мора смяецца»** (16+).
0.00 **Тэлеспектакль «Астравы ў акіяне»** (16+).
5.00 **Дак. фільм «Леанід Уцёсаў**. Толькі для сяброў» (12+).

ТВ3 ТВ3

6.00 **М/ф** (6+).
7.05 «**Улегцы**» (12+).
7.35, 1.50 «**Калекцыя «Беларусьфільма»**: «Дняпроўскі рубж» (18+).
10.00 «**Выратуйце, я не ўмею гатаваць!**» (12+)
10.50 **Серыял «Вой, мамачкі-2!»** (12+).
14.50 «**Анімацыйны фільм «Рыа-2»** (0+).».
16.30 **Серыял «Зводныя лёсу»** (12+).
20.00 «**ТВ3 вядзе расследаванне**» (16+).
21.05 «**Асцярожна: ашуканцы!**» (16+)
21.40 **Маст. фільм «Чалавек з сталі»** (12+).
0.15 «**Вечнасць**». **Серыял** (16+).
5.20 «**Без падману**» (16+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

0.00, 2.30, 6.00, 14.15, 21.00 **Снукер**. Чэмпіят свету (6+).
1.00 **Аўтагонкі**. **Формула E-2019/20** (12+).

2.00, 5.00 **Веласпорт**. «Тур Польшчы» (12+).
4.00 **Веласпорт**. «Тур дэ Лейн» (12+).
8.00 **Веласпорт**. Мілан — Сан-Рэма-2020 (12+).
9.30 **Аўтагонкі**. **Формула E-2019/20** (12+).
10.30 **Алімпійскія гульні**. Тэлечасопіс Transform my teal (12+).
11.30 **Алімпійскія гульні**. Тэлечасопіс «Велабум у Афрыцы» (12+).
12.30 **Аўтагонкі**. **Суперкубак Porsche** (12+).
19.45 **Аўтагонкі**. **Формула E-2019/20** (12+).

Кінакамедыя

1.40 **Тупы і яшчэ тупейшы-2** (16+).
4.15 **Ашуканцы** (16+).
6.05 **3 Неапалю з любоўю** (12+).
8.00 **Вясельны перапалох** (16+).
10.00 **Старая добрая оргія** (16+).
11.50 **Чаго хоча дзяўчына** (12+).
13.50 **Сардэчна запрашаем у джунглі** (12+).
15.35 **Замуж на два дні** (12+).
17.35 **Фанфан — цюльпан** (12+).
19.30 **Рэд-2** (12+).
21.40 **Пацучыныя скаккі** (12+).
23.45 **Каханне з рызыкай для жыцця** (16+).

ТВ1000 Рускае кіно

6.40 **Зязюля** (12+).
8.35 **Асаблівасці нацыянальнага палявання** (16+).
10.10 **Асаблівасці нацыянальнага палявання ў зімовы перыяд** (16+).
13.15 **Таямніца друку дракона** (6+).
15.25 **Канікулы строгага рэжыму** (12+).
17.25 **Джунглі** (12+).
19.00 **Цяжкасці выжывання** (16+).
20.30 **Дзяўчаты бываюць розныя** (16+).
22.05 **Жаніх** (12+).
23.50 **Выратаваць Ленінград** (12+).
1.50 **Звычайка расставацца** (16+).
3.30 **Каханне з абмежаваннямі** (16+).
5.30 **Патэлефануйце Мышкіну** (12+).

National Geographic

6.00, 5.50 **Навуковыя глупствы** (16+).
6.25, 1.35, 5.10 **Інстынкт выжывання** (16+).
6.55 **Самыя лепшыя суперкары** (16+).
7.45, 2.00 **Аўта-SOS** (16+).
8.45 **Варожая планета** (16+).

10.30 **Закінутыя таямніцы** Бібліі з Альбертам Лінам (16+).
12.15 **Закінутыя таямніцы** Кардовы (16+).
13.05 **Згубленая грабніца** Аляксандра Вялікага (16+).
13.55 **Драўляная скура** (16+).
15.50 **Секунды да катастрофы** (16+).
16.45 **Наступнае мегаземлетрасенне** (16+).
18.20 **Цуды інжынерыі** (16+).
19.15, 21.00 **Суперзбудаванні**: цуды інжынерыі (16+).
20.05 **Інжынерныя ідэі** (16+).
21.50 **Зона будаўніцтва** (16+).
22.20 **Секунды да катастрофы** (16+).
23.10 **Суперзбудаванні** Трэцяга рэйха (16+).
0.00 **Космас**: Прастора і час (16+).
3.35 **Сакрэтныя матэрыялы** старажытнасці (16+).
5.35 **Гульні розуму** (16+).

Discovery Discovery

8.00 **Махінатары** (12+).
8.45, 21.25 **Як гэта зроблена?** (12+)
9.10 **Аўтабан А8** (12+).
10.00 **Смяротны ўлоў** (16+).
10.50 **Аляска**: апошні рубж (16+).
11.40 **Легендарныя месцы** (12+).
12.30, 4.55 **Гіганцкія хабы** (12+).
14.15 **Голья, напалоханыя і самотныя** (16+).
15.05, 7.15 **Старажытныя легенды** (12+).
15.55 **Роб Рыгл** даследуе свет (12+).
21.00 **Як гэта ўладкавана**: аўтамабілі мары (12+).
21.25 **Як гэта зроблена?** (12+)
22.20 **Не спрабуйце паўтарыць** (16+).
0.00, 6.30 **Пагранічная служба**: Іспанія (16+).
0.50 **Іржавая імперыя** (12+).
7.15 **Старажытныя легенды** (12+).

У праграме магчымы змяненні. Перадрукоўка праграмы забаронена. [СЦ] – фільм трансляецца са скрытымі субцітрамі.

1 Беларусь 1

6.15, 8.15, 9.15, 10.10, 12.20, 14.10, 15.20 **Серыял «Домік на шчасце» (16+).**
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00 **Навіны.**
16.10, 18.20 **Серыял «Танкіст». 1—4-я серыі (12+).**
19.55 **«Выбары-2020».**
23.00 **Меладрама «Ты толькі будзь са мною побач». 1—4-я серыі (16+).**

2 Беларусь 2

7.00 **«Не нарадзіся прыгожай». Серыял (12+).**
8.40 **М/с «Сціч!» (6+)**
9.20, 19.35 **Тэлебарометр.**
9.25 **«Супержонка» (16+).**
10.20 **«Да пабачэння» (16+).**
11.05 **«Чатыры вяселлі» (16+).**
12.25 **«Пагоня за смакам» (16+).**
13.20 **Камедыя «Бар «Брыдкі каёт» (16+).**
15.00 **«Тата папаў» (16+).**
16.40 **«Вежа» (12+).**
17.25 **Прыгоды «Жан Сола: Зорныя войны. Гісторыі» (12+).**
20.10 **«Арол і рэшка. Марскі сезон» (16+).**
21.10 **Спортлато 5 з 36, КЕНО.**
21.15 **Трылер «Матрыца часу» (12+).**
22.55 **«Трэці лішні» (16+) [СЦ].**
23.55 **«Муж напратат» (16+).**

3 Беларусь 3

7.30 **«Святыні Беларусі».**
08.00, 14.05, 20.20 **Навіны культуры.**
08.20 **«Гэты дзень».**
08.25 **«Дзень нараджэння Леапольда», «Аўтамабіль ката Леапольда». Мультфільмы (0+).**
08.45 **«Мая Анфіса». Маст. фільм (12+) [СЦ].**
10.00 **«Наперад у мінулае».**
10.25 **«Беларуская кухня». Пернік з макама.**
10.55 **«Нацыянальны хіт-парад».**
11.50 **«Над Цісай». Маст. фільм (12+) [СЦ].**
13.15 **«Майстры і куміры». Эдуард Ханок.**
14.30 **«Тэатр у дэталю». Опера Вялікага тэатра Беларусі «Князь Ігар».**
14.55 **А. Барадзін. «Князь Ігар». Опера Нацыянальнага акадэ-**

мічнага Вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь.
17.30 **«Я хачу гэта убачыць!» (6+)**
17.55 **Канцэрт «Славянскі базар — 2020».**
18.45 **«Старыя-разбойнікі». Маст. фільм (12+).**



20.40 **«Калыханка» (0+).**
21.05 **«Фурцава». Серыял. 1—4-я серыі (16+).**

5 Беларусь 5

7.00, 20.30 **Тэніс. WTA. Палерма.**
10.10 **Футбол. Чэмпіят Беларусі. Агляд тура.**
10.55 **Баскетбол. 3x3. Нацыянальная ліга. Палова-арэна.**
13.55 **Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 1/8 фіналу. Матч у адказ. «Баварыя» (Германія) — «Чэлсі» (Англія).**
15.55 **Трэнеры дзень.**
16.30 **Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 1/8 фіналу. Матч у адказ. «Барселона» (Іспанія) — «Напалі» (Італія).**
18.30 **Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. Відэачасопіс.**
19.05 **Піт-стоп.**
19.35, 22.30 **Спорт-цэнтр.**
19.45 **Футбол. Чэмпіят Беларусі. Агляд тура.**
22.40 **Змешаныя адзінаборствы. BFC 58.**

Н АНТ

7.00 **«Беларусь. Сталенне». Фільм пяты (12+).**
8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 **«Нашы навіны. Выбары-2020».**
8.25 **«Нядзельная прапаведзь» [СЦ].**
8.40 **«Метэагід».**
9.00 **«Народны кухар» (12+).**
10.25 **«Бачылі відэа?» (6+)**
11.40, 12.35 **«На дачу!» (6+)**
13.25, 14.35 **Серыял «Тонкі лёд» (16+).**
16.30, 18.30 **«Аб'ектыўНа» (16+).**
17.00 **«Мая Беларусь» (6+).**
17.10, 19.00 **«Песня года Беларусі». Лепшае (12+).**

21.00 **Ток-шоу «Выбары-2020».**
22.30, 23.25 **Маст. фільм «Рыта» (16+).**

С СТБ

6.20 **«Таямніцы Беларусі».**
7.30 **«Скардзіцца дазваляецца».**
8.00, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 **Інфармацыйны канал «Выбары-2020».**
8.20 **«Вялікі горад».**
8.50, 10.50 **«Крапавы берэт». Серыял (12+).**
12.40, 13.50 **«Кіно»: «Дзяржаўная граніца. Афганская пастка» (12+).**
15.05, 16.55 **«Кіно»: «Дзяржаўная граніца. Смяротны ўлоў» (12+).**
17.35 **«Кіно»: «Дзяржаўная граніца. Несапраўдная цэль» (12+).**
22.00 **«Кіно»: «Белыя росы» (12+).**
23.30 **«Як уладкаваны свет» (16+).**
1.55 **«Неверагодна цікавыя гісторыі» (16+).**

МІР МІР

5.00 **М/ф (6+).**
5.05 **Маст. фільм «Кяханы Раджа» [СЦ] (12+).**
7.10 **Маст. фільм «Салон прыгажосці» [СЦ] (0+).**



8.50 **«Наша кіно. Гісторыя вялікай любові» (12+).**
9.25 **«ФазендаЛайф» (12+).**
10.00, 16.00 **Навіны (бягучы радок).**
10.10, 16.15 **Серыял «Благая кроў» [СЦ] (16+).**
1.25 **Серыял «Лепш не бывае» (16+).**

БЕЛАРУСЬ РТР РТР—Беларусь

7.00 **Маст. фільм «Гэтым летам і назаўсёды» (12+).**
10.10 **«Вуснамі дзіцяці».**
11.00, 20.00 **Весткі.**
11.20, 14.00 **Маст. фільм «Яго каханне» (12+).**

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 **Навіны — Беларусь.**
14.50, 17.00, 21.20 **Серыял «Фальшывая нота» (12+).**
23.10 **«У людзях».**
23.40 **«Нядзельны вечар з Уладзімірам Салаўёвым».**

НТБ—Беларусь

6.00 **«Астрапрагноз».**
6.10 **Terra incognita. Беларусь невядомая (6+).**
6.40 **«50 рэцэптаў першага» (12+).**
7.15 **«Хто ў доме гаспадар?» (12+).**
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 **Сёння.**
8.20 **«24 пытанні» (12+).**
8.55 **Беларусы (6+).**
9.25 **«Я хачу гэта убачыць!» (6+).**
10.25 **«Першая перадача» (16+).**
10.55 **Цуд тэхнікі (12+).**
11.40 **«Дачны адказ» (0+).**
12.40 **«НашСпажыўНагляд» (16+).**
13.40 **Гісторыі выратавання (12+).**
14.15 **Спецыяльны рэпартаж (12+).**
14.30 **Меладрама «Бальная сукенка» (16+).**
16.20 **«Следства вялі...» (16+)**
19.45 **Ты не паверыш! (16+)**
20.35 **«Зоркі сьшліся» (16+).**
22.00 **«Заснавана на рэальных падзеях» (16+).**

8 канал мой

7.00, 14.15, 15.50, 21.00 **«Надвор'е» + «Эрана».**
7.05 **«Мультпарад» (6+).**
8.45, 15.50 **«Прыколы 13-й школы» (6+).**
8.50 **«Рыхтуй як шэф» (12+).**
9.10 **Драма «Сабачая праца» (16+).**
12.00 **Драма «Трэнер» (12+).**
14.20 **«Глядзім усёй сям'ёй». «Цёмная ліга справядлівасці» (6+).**
16.00 **Дэтэктыў «Бледны конь» (12+).**
18.00 **Серыял «Касл» (12+).**
18.45 **«Надвор'е».**
18.50 **Камедыя «Паездка ў Амерыку» (12+).**
20.50 **«Вечарніца» (6+).**
21.05 **Драма «Вялікая гульня» (18+).**
23.30 **Камедыя «Плэйбой пад прыкрыццём» (18+).**
1.00 **«Надвор'е» + Гараскоп.**

ВТВ ВТВ

6.05 **«Дурні і дарогі» (16+).**
7.20 **«Лаві момант» (16+).**
8.35 **«Галерэя прыгажосці» (16+).**
9.20 **«Сезон кахання» (16+).**
10.25 **Камедыя «Вяселле па абмене» (12+).**
12.15 **«Даеш моладзь» (16+).**
12.45 **«КВЗ. Па-нашаму» (16+).**
13.45 **«Селапаляцела» (16+).**
14.25, 2.30 **Серыял «Маладзёжка» (16+).**
16.25, 18.30 **Серыял «Пагналі» (16+).**
20.30 **Серыял «Каханне ў непрацоўныя тыдні» (16+).**
21.30 **Серыял «Гатэль «Элеон» (16+).**
23.00 **Серыял «Матулі» (16+).**
0.25 **«Уральскія пельмені» (16+).**
1.20 **Серыял «Татавы дочки» (12+).**
4.10 **«Адна за ўсіх» (16+).**
4.45 **«6 кадраў» (16+).**

КУЛЬТУРА Культура

6.30 **Лісты з правінцыі. Сяло Сура (Архангельская вобласць) [СЦ].**
7.00 **Легенды сусветнага кіно. Людміла Цэлікоўская.**
7.35, 12.55 **«Так, скіфы — мы!» Дак. фільм.**
8.15 **Дарогі старых майстроў. «Магія шкла».**
8.25, 13.40 **Жыццё выдатных ідэй. «Супраціўленне 0» [СЦ].**
8.50, 21.35 **«Гонкі па вертыкалі». Маст. фільм. 1-я серыя [СЦ].**
10.00, 19.30 **Навіны культуры.**
10.15 **«Тэатр». Маст. фільм.**
12.35 **Прыгожая планета.**
14.05 **Гістарычныя канцэрты. Марыя Біешу.**
14.50, 2.45 **Колер часу. Жорж-П'ер Сёра.**
15.00 **Спектакль тэатра**

«Ленкам» «Па-банку». Пастаноўка Марка Захарова. Запіс 2005 года.
16.45 **«Душа Пецярбурга». Дак. фільм.**
17.35 **«Біблейскі сюжэт».**
18.05 **«Паліглот». Французская з нуля за 16 га-дзін! № 8.**
18.50 **Абзеленыя славай... «Гарматы перамогі канструктара Грабіна». Дак. фільм [СЦ].**
19.45 **Прыступкі цывілізацыі. «Падземная адысея». Дак. фільм [СЦ].**
20.40 **«Добрай ночы, малыя!»**
20.55 **Штучны адбор.**
22.45 **«Бывай, XX стагоддзе! Аляксандр Салжаніцын» [СЦ].**
23.25 **«Канец парада». Серыял. 1-я серыя. (16+).**
0.25 **«Невырашальныя супярэчнасці Марыя Ланца». Дак. фільм.**
1.15 **«Трывожная кнопка». Маст. фільм.**

НОВАЛЬГІЯ Настальгія

6.00 **Маст. фільм «Васіліса Прыгожая» (6+).**
7.05, 8.35, 11.20, 14.25, 15.45, 17.25, 20.40, 21.45, 23.00, 4.55 **Музычная настальгія (12+).**
7.25 **«Не любя — не слухай...» Актуальная класіка» (16+).**
8.35, 11.00, 14.45, 15.45, 17.00, 18.55, 21.45, 23.00, 1.00, 2.30, 3.45, 5.00 **Музычная настальгія (12+).**
9.00 **«Быў час». 2009 год (16+).**
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 **«Народжаныя ў СССР» (16+).**
12.00 **Маст. фільм «Дарогі Эдысан» (16+).**
13.45 **«Пад знакам задыяка» (18+).**
15.00, 21.00, 3.00 **«Мінулы час» (12+).**
18.00 **The Best of «Сева-логія» (18+).**
19.10 **Маст. фільм «Доўгая праводзіны» (16+).**
0.00 **«Да і пасля...» Год 1974-ы (12+).**
1.10 **Маст. фільм «Колер белага снегу» (16+).**
1.55 **«Рытмы планеты». 1985 год (12+).**

EUROSPORT 1 EuroSport 1

0.00, 2.30, 6.00, 11.00 **Снукер. Чэмпіят свету (6+).**
1.00, 10.30 **Аўтагонкі. Суперкубак Porsche (12+).**
1.30 **Веласпорт. Мілан — Сан-Рэма-2019 (12+).**
4.00 **Веласпорт. Страдэ Б'янке-2019 (12+).**
5.00, 8.00 **Веласпорт. Страдэ Б'янке-2020 (12+).**
9.30 **Аўтагонкі. Формула Е-2019/20 (12+).**

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

1.35 **Вайна полаў (16+).**
3.10 **Секс на дзве ночы (18+).**
4.40 **Мая былая сяброўка (18+).**
6.10 **Рэстаран спадара Септыма (12+).**
7.50 **Каханне з рызыкай для жыцця (16+).**
9.35 **Нявеста, якая збягае (16+).**
11.50 **Белыя цыпачкі (12+).**
13.50 **Робін Гуд (16+).**
16.20 **Браты з Грымсбі (18+).**
17.50 **Ібіца (16+).**
19.30 **1 + 1 (16+).**
21.40 **Праект А (12+).**
23.35 **Тупы і яшчэ тупейшы-2 (16+).**

ТВ 3 ТВ3

6.00 **Калекцыя «Беларусьфільма» (12+).**
8.10 **М/ф (6+).**
10.10 **«M&S» (12+).**
10.40 **«Перыскоп» (16+).**
11.00, 4.30 **«Суд ідзе». Дак. серыял (16+).**
12.00, 18.40 **«Спялая» (16+).**
13.05, 0.10 **«Бітва за спадчыну» (16+).**
13.55 **«Каханне па-японску». Маст. фільм (12+).**
15.40 **«Чалавек-невідзімка» (16+).**
16.40 **«Гэта рэальная гісторыя» (16+).**
17.45, 3.50 **«Развітанне» (16+).**

19.45 **«Відавочцы» (16+).**
20.25, 3.00 **«Якія вярнуліся» (16+).**
21.25 **«Косці». Серыял (16+).**
23.15 **«Вечнасць». Серыял (16+).**
1.00 **«Копы ў спадніцах». Камедыя (16+).**

TV 1000 ТВ1000

7.10 **Сем жыццяў (16+).**
9.15 **Воблачны атлас (16+).**
12.10 **Знаёмцеся, Джо Блэк (16+).**
15.20, 5.00 **Вялікія вочы (16+).**
17.15 **Мацільда (6+).**
19.00 **Зроблена ў Амерыцы (16+).**
21.00 **Адночы ў Амерыцы (16+).**
1.00 **Прабач, хачу з табой ажаніцца (12+).**
3.05 **Давайце патанцуем (12+).**

Discovery Discovery

8.00 **Загадкі планеты Зямля (16+).**
8.45, 3.25 **Залатая ліхаманка (16+).**
9.35, 18.05, 2.35 **Хуткія і гучныя (12+).**
10.25, 16.20, 22.20 **Махінатары (12+).**
11.15, 18.55, 4.10 **Іржавая імперыя (12+).**
12.05 **Паляўнічыя на склады (16+).**
12.55 **Загадкі планеты Зямля (16+).**
13.50 **Легендарныя месцы (12+).**
14.40 **Несакрэтныя матэрыялы (16+).**
15.30 **Старажытныя легенды (12+).**
17.10, 4.55 **Як гэта зроблена? (12+)**
19.45 **Рэальныя дальнабойшчыкі (16+).**
20.35 **Эд Стафард: гульня на вылет (16+).**
21.25 **Як гэта ўладкавана? (12+)**
23.10 **Паляўнічыя на рэліквіі (12+).**
0.00 **Браты Дызель (12+).**
0.50 **Геній аўтадызайну (12+).**
1.40, 6.30 **Самагоншчыкі (18+).**
5.40 **Лепшы мадэліст (12+).**
7.14 **Аперацыя «Выратаванне дома» (12+).**

NATIONAL GEOGRAPHIC National Geographic

6.10 **Навуковыя глупствы (16+).**
6.35 **Панарама 360. Аб'ект сусветнай спадчыны (16+).**
7.20, 13.15, 17.35 **Інстынкт выжывання (16+).**
8.05 **У дзікай прыродзе з Беарам Грылсам (16+).**

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10 «Зона Х». Крымінальная хроніка (16+).

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+)
9.00, 18.00 Тэлебарометр.
9.05, 20.00 «Зразумець. Дараваць» (16+).

3 Беларусь 3

7.00 «Дабранак».
07.35, 12.25 «Беларуская кухня». Запаянка з бульбы.
8.05, 12.00, 20.20 Навіны культуры.

10.45 «Майстры і куміры». Інэса Душкевіч.
11.35 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+)
12.55 Канцэрт «Славянскі базар — 2020».
14.45, 21.05 «Контрудар». Маст. фільм (12+) [СЦ].

5 Беларусь 5

7.00 Азбука спорту.
7.10 Хакей на траве. Кубак Беларусі. Жанчыны. «Тэкстыльшчык» (Баранавічы) — «ХК Мінск».
8.40 Кіберспорт. Аўтаспорт. W-серыя.

АНТ

6.00, 7.10, 8.10 «Наша раніца».
7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 20.30 Нашы навіны.
7.05, 8.05 «Трывожная кнопка» (16+).

17.20, 18.20 «На самай справе» (16+).
18.50 «Няхай гавораць» (16+).
20.00 Час.
22.15 «Зроблена» (16+).

СТБ

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «Раніца СТБ».
6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны».
9.00, 23.55 «Загадкі чалавецтва» (16+).

МІР

5.00, 10.10, 4.30 Серыял «Братэрства дэсанта» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Навіны (бягучы радок).
13.15 «Справы судовыя. Грошы вярніце!» (16+).

РТР—Беларусь

7.00 «Новая раніца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.30 «Пра самае галоўнае» (12+).

14.40 Серыял «Таямніцы следства» (12+).
16.30 «Зроблена». Дакументальны праект.
17.15 «60 хвілін».
18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір» (16+).

НТБ—Беларусь

6.00 «Астрапрагноз».
6.05 Формы жыцця (6+).
6.10 Спорт-мікс.
6.20 «Гарады Беларусі» (6+).

8 канал

7.00, 14.50, 21.10, 0.55 «Надвор'е» + «Эрана».
7.05, 15.00 «Мультипарад» (6+).
7.30, 14.55, 15.55, 20.50 «Прыколы 13-й школы» (6+).

ВТВ ВТВ

6.05 «Дурні і дарогі» (16+).
7.20 «Лаві момант» (16+).
8.35 «КВЗ. Па-нашаму» (16+).
9.05 М/ф «Тры каты» (0+).

Настальгія

6.00 Тэлеспектакль «Астравы ў акіяне» (16+).
8.40, 9.45, 13.00, 15.45, 16.55, 20.05, 23.30, 2.05, 3.45. 5.10 Музычная наглядка (12+).

Культура

6.30 «Біблейскі сюжэт».
7.00 Мультифільмы.
8.15 «Гран-па». Маст. фільм.
9.40 «Звычайны канцэрт».

16.35 Лінія жыцця. Яўген Князеў [СЦ].
17.25 «Продкі нашых продкаў». Дак. серыял [СЦ].
18.05 Класікі XX стагоддзя. «Геніі. Сяргей Праккоф'еў».

Настальгія

6.00 Тэлеспектакль «Астравы ў акіяне» (16+).
8.40, 9.45, 13.00, 15.45, 16.55, 20.05, 23.30, 2.05, 3.45. 5.10 Музычная наглядка (12+).

ТБЗ

6.00 Калекцыя «Беларусьфільма» (12+).
8.00 М/ф (6+).
9.10 «Улегцы» (12+).
9.40 «M&S» (12+).

8.00, 16.30 Веласпорт. Мілан — Сан-Рэма-2019 (12+).
9.30, 19.45, 20.00 Аўтагонкі. Формула Е-2019/20 (12+).

ТБ1000

21.40 Жывёла (12+).
23.10 Робін Гуд (16+).

ТБ3

6.00 Калекцыя «Беларусьфільма» (12+).
8.00 М/ф (6+).
9.10 «Улегцы» (12+).
9.40 «M&S» (12+).

20.10 «Каралева пры выкананні». Маст. фільм (12+).
22.25 «Бруклінскія паліцэйскія». Баявік (16+).
0.55 «Вечнасць». Серыял (16+).

Discovery

8.00 Махінатары (12+).
8.45 Як гэта зроблена? (12+).

ТБ1000

7.10, 3.40 ПіраМММіда (16+).
9.15 Мядзведжы пацалунак (16+).
11.05 Вечнае жыццё Аляксандра Хрыстафарава (16+).

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10 «Зона Х». Крымінальная хроніка (16+).

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+)
9.00, 18.10 Тэлебарометр.
9.05, 20.10 Серыял «Сляпяя» (16+).

3 Беларусь 3

7.00 «Дабраранак».
07.35, 12.25 «Беларуская кухня». Рыбны квас.
8.05, 12.00, 20.15 Навіны культуры.

12.55 Канцэрт «Славянскі базар — 2020».
14.45, 21.05 «Мама выйшла замуж». Маст. фільм (12+).

5 Беларусь 5

7.00 Азбука спорту.
7.10 Піт-стоп.
7.45 Кіберспорт. Аўтаспорт. W-серыя.
9.05 Спорт-кадр.
9.35 Вось гэта спорт!

Н АНТ

6.00, 7.05, 8.05 «Наша раніца».
7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 20.30 Нашы навіны.

18.55 «Беларусь. Геаграфія з біяграфіяй» (12+).
19.00 «Аб'ектыўНа» (16+).

С СТБ

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «Раніца СТБ».
6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны».
9.00, 23.50 «Загадкі чалавецтва» (16+).

МІР МІР

5.00, 10.10 Серыял «Братэрства дэсанта» (16+).

8 канал мой

7.00, 15.15, 21.10, 2.15 «Надвор'е» + «Эрана».
7.05, 15.25 «Мультипарад» (6+).

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.
14.40 Серыял «Таямніцы следства» (12+).

НТБ—Беларусь

6.00 «Астрапрагноз».
6.05 Формы жыцця (6+).
6.10 Спорт-мікс.
6.20 «Гарады Беларусі» (6+).

РТР—Беларусь

7.00 «Новая раніца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.30 «Пра самае галоўнае» (12+).

ВТВ ВТВ

6.05 «Дурні і дарогі» (16+).
7.20 «Лаві момант» (16+).
8.35, 16.25 Серыял «Вароніны» (12+).

Культура Культура

6.30 Лісты з правінцыі. Востраў Кунашыр [СЦ].
7.00 Легенды сусветнага кіно. Жанна Маро.
7.35, 12.45 «Кабінет рэдкасцяў». Дак. фільм [СЦ].

17.35 «Біблейскі сюжэт».
18.05 «Паліглот». Французская з нуля за 16 гадзін! № 12.
18.50 Абдзеленыя славай. «Загадка ЛК-1. Леанід Купрыяновіч». Дак. фільм [СЦ].

Настальгія Настальгія

6.00 «Спяем, сябры!» (12+)
6.50 Маст. фільм «Цягнік па-за раскладам» (16+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

0.00, 2.30, 6.00, 11.00 Снукер. Чэмпіянат свету (6+).

1.00, 10.00 Аўтагонкі. Формула Е-2019/20 (12+).

Кінакамедыя Кінакамедыя

1.00 Паслявясельны разгром (18+).
2.40 Рэстаран спадара Септыма (12+).

ТВ ТВ

6.00 Калекцыя «Беларусьфільма» (12+).
8.00 М/ф (6+).

23.50 «Паслязўтра». Маст. фільм (12+).

TV 1000 ТБ1000

6.20 Таленавіты містар Рыплі (16+).
8.50 Двойное жыццё Чарлі Сан-Клаўда (16+).

ТБ1000 Рускае кіно

7.30 Каханне з абмежаваннямі (16+).
9.20 72 метры (12+).

National Geographic National Geographic

6.05 Навуковыя глупствы (16+).
6.30 Панарама 360. Аб'ект сусветнай спадчыны (16+).

10.45 Дзікі тунец (16+).

Discovery Discovery

8.00, 12.55 Загадкі планеты Зямля (16+).
8.45 Залатая ліхаманка (16+).

Discovery Discovery

9.35, 2.35 Хуткія і гучныя (12+).
10.25, 16.20, 22.20 Махінатары (12+).

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 **Добрай раніцы**, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 **Навіны**.
7.05, 8.05 **Навіны эканомікі**.
7.10, 8.10 **Зона Х**. Крымінальная хроніка (16+).
7.45, 20.45 **Зроблена**.
9.10 **Серыял «След» (16+)**.
10.45 **Дзень у вялікім горадзе**.
11.40, 12.10, 13.05, 18.40, 19.20 **Меладрама «Чаўночцы. Працяг» (16+)**.
14.00 «Здрава здаровым быць!» (6+) [СЦ].
14.4, 15.25 **Меладрама «Бацькоўскі бераг» (16+)**.
15.15, 18.30 **Навіны рэгіёна**.
17.05 «Сэнс жыцця». **Вадзім Дзевятюскі (12+)**.
17.30 **Маршрут пабудаваны (12+)**.
18.15 **Зона Х**. Вынікі тыдня (16+).
21.00 **Панарама**.
21.50 **Клуб рэдактараў (16+)**.
22.30 **Серыял «Танкіст». 1—4-я серыі (12+)**.
2.10 **Дзень спорту**.

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+)
9.00, 18.05 **Тэлебарометр**.
9.05, 20.10 **Серыял «Сляпяя» (16+)**.
10.00 «Супержонка» (16+).
10.55, 18.10 **Серыял «Ланцэт». 1-я і 2-я серыі (16+)**.
12.50 **Серыял «Анатомія страці» (16+)**.
13.35 «Багіна шопінгу. Бліскучае вяртанне» (16+).
14.25 «Чалавек-невідзімка» (16+).
15.25 **Нічога сабе нюз (12+)**.
15.30 «Жанна Пажані» (16+).
16.20 «**Не нарадзіся прыгожай**». **Серыял (12+)**.
17.10 «Ароп і рэшка. Марскі сезон» (16+).
21.10 **Спортлато 5 з 36, КЕНО**.
21.15 **Прыгоды «Хан Сола: Зорныя войны. Гісторыі» (12+)**.
23.35 **Дэтэктыў «Матрыца часу» (12+)**.

3 Беларусь 3

7.00 «Дабрананак».
07.35 «**Беларуская кухня**». Суп са шчаўя і яечня з абаранкамі.
8.05, 12.00, 20.20 **Навіны культуры**.
8.25, 12.20 «Гэты дзень».
08.30, 17.55 «**Штрафбат**». **Серыял (16+)**.
10.15, 19.40 «Апошні дзень». Юрый Сянкевіч (12+).
10.55 «**Майстры і куміры**». Віктар Манаеў.

11.45 «Лепшае месца на свеце». Мультифільм (6+).
12.25 «Сіла веры».
12.50 «Люблю і памятаю». **Генадзь Цітовіч**.
13.35 **Канцэрт Нацыянальнага акадэмічнага народнага хору Рэспублікі Беларусь імя Г. І. Цітовіча**.
14.45, 21.05 «**У матросаў няма пытанняў!**» **Маст. фільм [СЦ] (12+)**.
16.15 «**Вызваленне**». **Фільм чацвёрты «Дарогі перамог», заключны (12+)**.
16.40, 22.45 «**Катоўскі**». **Серыял (16+)**.
17.30 «**Арт-гісторыі**». «**Вайна**. Іншая рэальнасць».
20.40 «**Калыханка» (0+)**.
22.30 «**Архітэктура Беларусі**» [СЦ].

5 Беларусь 5

7.00 **Азбука спорту**.
7.10 **Тэніс**. WTA. Палерма.
9.15 **Футбол**. Ліга Еўропы УЕФА. 1/8 фіналу. «Севілья» (Іспанія) — «Рома» (Італія).
11.10 **Футбол**. Ліга Еўропы УЕФА. 1/8 фіналу. Дзённік гульнявога дня.
11.40 **Футбол**. Беларусбанк — чэмпіянат Беларусі. 21-ы тур. «Шахцёр» (Салігорск) — «Дынама» (Брэст).
13.35 **Футбол**. Ліга Еўропы УЕФА. 1/8 фіналу. Матч у адказ. «Базель» (Швейцарыя) — «Айнтрахт» (Германія).
15.30 **Змешаныя адзінаборствы**. ВFC 58.
17.05 **Свет англійскай прэм'ер-лігі**. Відэачасопіс.
17.35 **Вось гэта спорт!**
17.50 **Футбол**. Беларусбанк — чэмпіянат Беларусі. 21-ы тур. ФК «Віцебск» — «Іслач» (Мінск р-н). (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
19.50 **Футбол**. Беларусбанк — чэмпіянат Беларусі. 21-ы тур. «Дынама-Мінск» — ФК «Смалявічы». (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
21.50 **Футбол**. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 1/8 фіналу. Матч у адказ. «Манчэстэр Сіці» (Англія) — «Рэал» (Мадрыд, Іспанія). (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
23.55 **Футбол**. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 1/8 фіналу. Матч у адказ. «Ювентус» (Італія) — «Ліён» (Францыя).

АНТ

6.00, 7.05, 8.05 «**Наша раніца**». 7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 20.30 **Нашы навіны**.
9.10, 21.10 «**Беларусь**. Сталенне». **Фільм чацвёрты (12+)**.
10.15 «**Жыць здарава!**» (16+).
11.10 **Серыял «Два лёсы-2» (16+)**.
12.10 «**Модны прыгавор**» (6+).

13.10 Фільм «Усміхніся, калі плачуць зоркі» (16+).
15.10 «**Давай пажэнімся!**» (16+).
16.20, 1.15 «**Трывожная кнопка**» (16+).
16.40, 18.20, 0.20 «**Мужчынскае / Жаночае**» (16+).
18.50 «**Удача ў прыдачу!**». Дзённік (12+).
18.55 «**Поле цудаў**» (16+).
20.00 **Час**.
22.15 «**Па справядлівасці**» (16+).
22.30 **Фільм «Іншы твар» (16+)**.

СТБ

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «**Раніца СТБ**». 6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, **Навіны «24 гадзіны»**.
9.00, 23.55 «**Загадкі чалавецтва**» (16+).
10.40 «**Як уладкаваны свет**» (16+).
12.20 «**Вадзіч па-руску**» (16+).
12.40, 21.30, 0.50 «**Самыя шакіруючыя гіпотэзы**» (16+).
13.45, 23.05 «**Таямніцы Чапман**» (16+).
14.40 «**Неверагодна цікавыя гісторыі**» (16+).
15.35, 16.50 «**Бацькі**». **Серыял (16+)**.
19.10 «**Зроблена**». **Дакументальны праект**.
20.00, 22.55 «**СТБ-спорт**».
20.05 «**Сталічныя падрабязнасці**».
20.15 «**Міншчына**».
20.30 «**Штрыхі да партрэта**». **Дакументальна-публіцыстычны фільм з цыкла «Свой шлях»**.
22.20 «**Глядзець усім!**» (16+)

МІР

5.00 **Серыял «Грачанка» (16+)**.
5.15, 10.10 **Серыял «Пчаляр» [СЦ] (16+)**.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 **Навіны (бягучы радок)**.
13.15 «**Справы судовыя**. **Грошы вярніце!**» (16+)
14.10, 16.20 «**Справы судовыя**. **Бітва за будучыню**» (16+).
15.05 «**Справы судовыя**. **Новыя гісторыі**» (16+).
17.20 **Маст. фільм «Салон прыгажосці» [СЦ] (0+)**.
19.15 **Ток-шоу «Слабае звяно» (12+)**.
20.15 **Тэлегульня «Гульня ў кіно» (12+)**.
21.00 **Маст. фільм «На Дзержыбасайскай добрае надвор'е, ці На Брайтан-Біч зноў ідуць дажджы» [СЦ] (16+)**.
22.55 **Маст. фільм «Каханы Раджа» [СЦ] (12+)**.
1.35 **Маст. фільм «Шлюб па-італьянску» (0+)**.
3.10 **Маст. фільм «Восень на вінаробні» (16+)**.
4.30 **Маст. фільм «Блізняты» [СЦ] (12+)**.

БЕЛАРУСЬ РТР Беларусь

7.00 «**Новая раніца**».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 **Весткі**.
11.30 «**Пра самае галоўнае**» (12+).
12.35 «**Лёс чалавека**» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 **Навіны — Беларусь**.
14.40 **Серыял «Таямніцы следства» (12+)**.
17.15 «**60 хвілін**».
18.35 «**Андрэй Малахаў**. **Прамы эфір**» (16+).
20.30 «**Равеснікі незалежнасці**». **Дакументальна-публіцыстычны фільм з цыкла «Свой шлях»**.
21.25 «**Гумарына**» (16+).
23.10 «**Новая хваля**. **Лепшае**».

НТБ—Беларусь

6.00 «**Астрапрагноз**».
6.05 **Формы жыцця (6+)**.
6.10 **Спорт-мікс**.
6.20 «**Гарады Беларусі**» (6+).
7.00, 16.25, 19.40, 21.55, 23.05 **Сёння**. **Галоўнае**.
7.10 «**Здароўе**» (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 **Сёння**.
8.25 **Серыял «Мухтар**. **Новы след» (16+)**.
9.25, 10.25 **Серыял «Пад прыцэлам» (16+)**.
12.00 **Серыял «Масква**. **Тры вакзалы» (16+)**.
13.25, 16.30 **Агляд**. **Надзвычайнае здарэнне**.
13.55 **Пакаленне.by (6+)**.
14.10 **Баявік «Марскія д'яблы**. **Смерч» (16+)**.
17.00 «**ДНК**» (16+).
18.05 **Серыял «Мянтаўскія войны» (16+)**.
19.55, 22.00, 23.20 **Серыял «Востраў асуджаных» (16+)**.

8 канал

7.00, 15.10, 21.10, 1.05 «**Надвор'е**» + «**Эрана**».
7.05, 15.20 «**Мультипарад**» (6+).
7.30, 15.15, 20.50 «**Прыколы 13-й школы**» (6+).
7.35 **Серыял «Закінутыя ў космасе»**.
8.20, 19.15 **Серыял «Гульня**. **Рэванш» (16+)**.
9.50 «**Удалыя парады**». **СБ ТБ**.
10.00 **Драма «Камедыянт» (16+)**.
12.05, 18.10 **Серыял «Сярод канібалаў» (18+)**.
14.05 «**Саветы натарыуса**». **СБ ТБ**.
16.40 **Меладрама «Мужыкі!» (12+)**.
19.10 «**Надвор'е**».
20.55 «**Вечарніца**».
21.15 **Баявік «Аперацыя па выратаванні» (18+)**.
23.05 **Трылер «Ліга справядлівасці» (16+)**.

ВТВ ВТБ

6.05 «**Дурні і дарогі**» (16+).
7.20 «**Лаві момант**» (16+).
8.35, 16.25 **Серыял «Вароніны» (12+)**.
10.10, 21.30 **Серыял «Гатэль «Элеон» (16+)**.
11.45 **Серыял «Анжэліка» (16+)**.
12.50, 23.00 **Серыял «Матулі» (16+)**.
14.25, 2.30 **Серыял «Маладзёжка» (16+)**.
18.00, 0.25 «**Уральскія пельмені**» (16+).
19.30 **Серыял «Выжыць пасля» (16+)**.
20.30 **Серыял «Каханне ў непрацоўныя тыдні» (16+)**.
1.20 **Серыял «Татавы дочки» (12+)**.
4.10 «**Адна за ўсіх**» (16+).
4.45 «**6 кадраў**» (16+).

КУЛЬТУРА Культура

6.30 **Лісты з правінцыі**. **Еланцы (Іркуцкая вобласць) [СЦ]**.
7.00 **Легенды сусветнага кіно**. **Тамара Макарава**.
7.30, 12.45, 19.45 «**Падземная адысея**». **Дак. фільм [СЦ]**.
8.20, 13.40 **Жыццё выдатных ідэй**. «**Таямніцы блакітнага экрана**» [СЦ].
8.50, 21.35 «**Гонкі па вертыкалі**». **Маст. фільм [СЦ]**.
10.00, 19.30 **Навіны культуры**.
10.15, 0.25 «**Сумнае жыццё Марыя Дэль Манака**». **Дак. фільм**.
11.10, 20.55 **Штучны адбор**.
11.55 **Academia**. **Сяргей Карпаў**. «**Урокі Венецыі**».
14.05 **Гістарычныя канцэрты**. **Бэла Рудэнка**.
15.00 **Спектакль Маскоўскага тэатра юнага глядача «Лэдзі Макбет нашага павета**». **Пастаноўка Камы Гінкаса**. **Запіс 2016 года**.
17.10 «**Адлюстраваны час**». **Дак. серыял**. «**На Сусветнай Парыжскай выставе**» [СЦ].
17.35 «**Біблейскі сюжэт**».
18.05 «**Палілот**». **Французская з нуля за 16 гадзін! №10**.
18.50 **Абзеленыя славай**. «**Уладар гіраскопаў**. **Аляксандр Ішлінскі**». **Дак. фільм [СЦ]**.
20.40 «**Добрай ночы, малыя!**».
22.45 «**Бывай, ХХ стагоддзе! Васіль Быкаў**» [СЦ].
23.25 «**Канец парада**». **Серыял (16+)**.
1.20 «**Другі хор**». **Маст. фільм**.
2.50 **Колер часу**. **Жан-Эцвен Ліатар**. «**Чароўная шакаладніца**».
5.00, 6.55, 8.40, 9.45, 11.00, 13.10, 14.35, 15.45, 17.10, 20.05, 21.45, 23.10 **Музычная настальгія (12+)**.
6.00 **The Best of «Севалогія» (18+)**.
7.10 **Маст. фільм «Доўгія праводзіны» (16+)**.
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «**Мінулы час**» (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «**Народжаныя ў СССР**» (12+).
12.00 «**Быў час**»: «**Рамантыкі інфармацыі ТСН**» (16+).
13.30 **Дак. фільм «Яўген Габрыловіч» (16+)**.
18.00 «**Спяем, сябры!**» (12+).
18.50 **Маст. фільм «Цягнік па-за раскладам» (16+)**.
0.00 **Маст. фільм «Дарагі Эдысан» (16+)**.
1.45 «**Пад знакам Задзяка**». 1993 год (18+).
6.00, 6.55, 8.40, 9.45, 11.00, 13.10, 14.35, 15.45, 17.10, 20.05, 21.45, 23.10 **Музычная настальгія (12+)**.
6.00 **The Best of «Севалогія» (18+)**.
7.10 **Маст. фільм «Доўгія праводзіны» (16+)**.
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «**Мінулы час**» (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «**Народжаныя ў СССР**» (12+).
12.00 «**Быў час**»: «**Рамантыкі інфармацыі ТСН**» (16+).
13.30 **Дак. фільм «Яўген Габрыловіч» (16+)**.
18.00 «**Спяем, сябры!**» (12+).
18.50 **Маст. фільм «Цягнік па-за раскладам» (16+)**.
0.00 **Маст. фільм «Дарагі Эдысан» (16+)**.
1.45 «**Пад знакам Задзяка**». 1993 год (18+).
6.00 **Калекцыя «Беларусьфільма» (12+)**.
8.00 **М/ф (6+)**.
9.05, 17.25 «**Скажы мне праўду**» (16+).
10.00, 15.20, 4.30 «**Суд ідзе**». **Дак. серыял (16+)**.
11.00, 18.25 «**Сляпяя**» (16+).
12.05, 19.30 «**Варажбітка**» (12+).
13.10, 3.40 «**Містычныя гісторыі**» (12+).
14.10, 2.20 «**Паляўнічыя на прывідаў**» (16+).
16.25, 2.50 «**Знакі лёсу**» (16+).
20.40 «**Косці**». **Серыял (16+)**.
22.30 «**Вечнасць**». **Серыял (16+)**.
23.25 «**10 самых**» (16+).

1.30 Аўта- і мотаспорт. **Тэлекасопіс «Год рэкордаў» (12+)**.
2.00, 18.00 **Веласпорт**. **Мілан—Турын-2018 (12+)**.
4.00 **Веласпорт**. **Трэ Валі Варэзіне (12+)**.
5.00, 8.00 **Веласпорт**. **Мілан—Турын-2019 (12+)**.
9.30 **Аўтагонкі**. **Формула E-2018/19**. **Агляд сэзона (12+)**.
12.00 **Аўтагонкі**. **Тэлекасопіс «Гісторыя Формулы E» (12+)**.

КІНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

1.35 **Ібіца (16+)**.
3.55 **Робін Гуд (16+)**.
6.20 **Белья цыпачкі (12+)**.
8.20 **Фанфан — цюльпан (12+)**.
10.15 **Тупы і яшчэ тупейшы-2 (16+)**.
12.15 **Браты з Грымсбі (18+)**.
13.50 **Пацучыныя скачкі (12+)**.
15.55 **Праект А (12+)**.
17.50 **Мая былая сяброўка (18+)**.
19.30 **Замуж на два дні (12+)**.
21.30 **З Неапалю з любоўю (12+)**.
23.25 **Нявеста, якая збягае (16+)**.

ТВ3 ТБЗ

6.00 **Калекцыя «Беларусьфільма» (12+)**.
8.00 **М/ф (6+)**.
9.05, 17.25 «**Скажы мне праўду**» (16+).
10.00, 15.20, 4.30 «**Суд ідзе**». **Дак. серыял (16+)**.
11.00, 18.25 «**Сляпяя**» (16+).
12.05, 19.30 «**Варажбітка**» (12+).
13.10, 3.40 «**Містычныя гісторыі**» (12+).
14.10, 2.20 «**Паляўнічыя на прывідаў**» (16+).
16.25, 2.50 «**Знакі лёсу**» (16+).
20.40 «**Косці**». **Серыял (16+)**.
22.30 «**Вечнасць**». **Серыял (16+)**.
23.25 «**10 самых**» (16+).

0.00 «Лінія абароны» (16+).
0.30 «**Крутая Джорджыя**». **Маст. фільм (16+)**.
6.45 **Брудныя танцы-2: гаванскія ночы (16+)**.
8.15 **Дзюплекс (16+)**.
9.45 **Зроблена ў Амерыцы (16+)**.
11.40 **Лінкальн для адваката (16+)**.
13.45 **Знаёмцеся, Джо Блэк (16+)**.
17.00 **Цуд (12+)**.
19.00, 5.00 **Сем жыццяў (16+)**.
21.05 **Апусканне (16+)**.
23.05 **Якія не спяць у Сіэтле (6+)**.
0.50 **Востраў праклятых (16+)**.
3.05 **Кліент (16+)**.

TV 1000 ТБ1000

6.45 **Брудныя танцы-2: гаванскія ночы (16+)**.
8.15 **Дзюплекс (16+)**.
9.45 **Зроблена ў Амерыцы (16+)**.
11.40 **Лінкальн для адваката (16+)**.
13.45 **Знаёмцеся, Джо Блэк (16+)**.
17.00 **Цуд (12+)**.
19.00, 5.00 **Сем жыццяў (16+)**.
21.05 **Апусканне (16+)**.
23.05 **Якія не спяць у Сіэтле (6+)**.
0.50 **Востраў праклятых (16+)**.
3.05 **Кліент (16+)**.

ТВ1000 Рускае кіно

7.35 **Мядзведжы пацалунак (16+)**.
9.10 **Прыцягненне (12+)**.
11.10 **Экіпаж (6+)**.
13.35, 19.00 **Масгаз (16+)**.
15.30 **Звычка расставіцца (16+)**.
17.00 **ПіраМММіда (16+)**.
20.55 **Канікулы строгага рэжыму (12+)**.
23.00 **Вечная жыццё Аляксандра Хрыстафова (16+)**.
0.45 **Населены востраў (12+)**.
15.30 **Паляўнічыя на старызну (12+)**.
19.45 **Рэальныя дальнабойшчыкі (16+)**.
20.35, 0.00 **Легендарныя месцы (12+)**.
21.25 **Як гэта ўладкавана? (12+)**.
23.10 **Паляўнічыя на рэліквіі (12+)**.
0.50 **Голья, напалоханы і самотны (16+)**.
1.40, 6.30 **Самагоншчыкі (18+)**.
3.25 **Эд Стафард: гульня на вылет (16+)**.
5.40 **Лепшы мадэліст (12+)**.
7.15 **Узрушаючы гісторыю (12+)**.

National Geographic

6.10, 5.40 **Навуковыя глупствы (16+)**.
6.35 **Панарама 360**. **Аб'ект сусветнай спадчыны (16+)**.
7.20, 13.20, 17.35, 5.35 **Інстынкт выжывання (16+)**.
8.10 **У дзікай прыродзе з Беарам Грылсам (16+)**.

9.00 Найбуйнейшы ў свеце рамонт (16+).
9.55 **Усярэдзіне неверагоднай механікі (16+)**.
10.45 **Дзікі тунец (16+)**.
12.25, 16.40 **Стварэнне Райскага вострава (16+)**.
14.10, 18.25 **Аўта-SOS (16+)**.
15.00, 19.15 **Служба бяспекі аэрапорта: Бразілія (16+)**.
15.50, 20.05, 1.45 **Расследаванні авіякатастроф (16+)**.
21.00, 3.15 **Будзе шторм (16+)**.
21.50 **Экстрэмальны экспрэс (16+)**.
0.15 **Ліхтугі за мяжой (16+)**.
4.05 **Асушыць акіян: глыбокае апусканне (16+)**.
4.50 **Космас: магчымыя светлы (16+)**.

Discovery Discovery

8.00, 12.55 **Загадкі планеты Зямля (16+)**.
8.45 **Залатая ліхаманка (16+)**.
9.35, 18.05, 2.35 **Хуткія і гучныя (16+)**.
10.25, 16.20, 22.20 **Махінатары (12+)**.
11.15, 14.40, 18.55, 4.10 **Іржавая імперыя (12+)**.
12.05 **Паляўнічыя на антыкварыят (12+)**.
13.50, 17.10, 21.55, 4.55 **Як гэта зроблена? (12+)**.
15.30 **Паляўнічыя на старызну (12+)**.
19.4

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь! 7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Навіны. 7.05, 8.05 Навіны эканомікі. 7.10, 8.10 Зона Х. Крымінальная хроніка (16+). 7.45, 20.45 Зроблена. 8.50 Слова Мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча на свята Праабражэння Гасподняга. 9.10, 22.30 Серыял «След» (16+). 10.45 Дзень у вялікім горадзе. 11.45, 12.10, 13.05, 18.30, 19.20 Меладрама «Чаўночніцы. Працяг» (16+). 14.00 «Здарава здаровым быць!» (6+) [СЦ]. 14.45, 15.25 Меладрама «Бацькоўскі бераг» (16+). 15.15, 18.30 Навіны рэгіёна. 17.05 Беларуская часінка. 18.15, 1.40 «Зона Х». Крымінальная навіны (16+). 21.00 Панарама. 21.50 Зразумелая палітыка. 22.00 Адзін дзень (12+). 1.20 Сфера інтарэсаў. 02.05 Дзень спорту.

2 Беларусь 2

7.00 «Уключайся!» (12+) 9.00, 18.05 Тэлебарометр. 9.05, 20.10 Серыял «Сляпяя» (16+). 10.00, 23.05 «Экстрасэнсы-дэтэктывы» (16+). 10.50, 18.15 Серыял «Марозава-2» (16+). 12.40, 0.05 Серыял «Анатомія страасці» (16+). 13.30 «Багіня шопінгу. Бліскучае вяртанне» (16+). 14.20 М/с «Пінгвіны з Мадагаскара». Заклучныя серыі (0+). 15.25 Нічога сабе нюз (12+). 15.30 «Муж напраткат» (16+). 16.20 «Не нарадзіся прыгожай». Серыял (12+). 17.15 «Аролі і рэшка. Марскі сезон» (16+). 21.10 Спортлато 6 з 49, КЕНО. 21.15 «Вяселле ўспляю» (16+).

3 Беларусь 3

7.00 «Дабрананак». 07.35, 12.25 «Беларуская кухня». Запечаны гарбуз. 8.05, 12.00, 20.20 Навіны культуры. 8.25, 12.20 «Гэты дзень». 08.30 «Размовы пра духоўнае». Праабражэнне Гасподняга. 08.40, 17.55 «Штрафбат». Серыял (16+). 10.25, 19.40 «Апошні дзень». Карнай Чукоўскі (12+).

11.05 «Майстры і куміры». Тамара Пячынская. 12.55 «Я песен не считаю...» Ігар Лучанок». Дак. фільм. 13.30 «Маладзечна-2018». «Мелодыя лёсу». Канцэрт з твораў Ігара Лучанка. 14.45, 21.05 «Чаканне палкоўніка Шалыгіна». Маст. фільм (12+). 16.15 «Вызваленне». Фільм трэці «Галасы спаленых вёсак» (12+). 16.40, 22.45 «Катоўскі». Серыял (16+). 17.30 «Жывая культура». Абрад «Бразгун» (в. Наркі, Чэрыкаўскі раён, Магілёўская вобласць). 20.40 «Калыханка» (0+). 22.30 «Архтэктура Беларусі» [СЦ].

5 Беларусь 5

7.00 Азбука спорту. 7.10 Футбол. Ліга Еўропы УЕФА. 1/8 фіналу. Матч у адказ. «Капенгаген» (Данія) — «Істанбул» (Турцыя). 9.05 Слэм-данк. 9.35 Футбол. Ліга Еўропы УЕФА. 1/8 фіналу. Матч у адказ. «Манчэстэр Юнайтэд» (Англія) — ЛАСК (Аўстрыя). 11.30 Футбол. Ліга Еўропы УЕФА. 1/8 фіналу. Дзённік гульнівога дня. 12.00 Між іншым. 12.20 Хакей на траве. Кубак Беларусі. Жанчыны. 13.35 Футбол. Ліга Еўропы УЕФА. 1/8 фіналу. Матч у адказ. «Шахцёр» (Украіна) — «Вольфсбург» (Германія). 15.20 Авертайм. 15.50 Хакей на траве. Чэмпіянат Беларусі. Мужчыны. Фінал. Чацвёрты матч. «Будаўнік» (Брэст) — ХК «Мінск».

17.20 Вось гэта спорт! 17.35 Хакей. Кубак Беларусі. Групавы этап. «Металург» (Жлобін) — «Авіатар» (Баранавічы). (У перапынках — Спорт-цэнтр.) 19.55 Футбол. Беларусбанк — чэмпіянат Беларусі. 21-ы тур. «Шахцёр» (Салігорск) — «Дынама» (Брэст). (У перапынку — Спорт-цэнтр.) 21.50 Футбол. Ліга Еўропы УЕФА. 1/8 фіналу. Матч у адказ. «Вулверхэмптан» (Англія) — «Алімпіакс» (Грэцыя). (У перапынку — Спорт-цэнтр.) 23.50 Футбол. Ліга Еўропы УЕФА. 1/8 фіналу. Дзённік гульнівога дня.

АНТ

6.00, 7.10, 8.10 «Наша раніца». 7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 20.30 Нашы навіны. 7.05, 8.05 «Трывожная кнопка» (16+).

9.10 «Аб'ектыўна» (16+). 10.00, 21.40 «Беларусь. Сталенне». Фільм трэці (12+). 11.10 Серыял «Два лёсы-2» (16+). 12.10 «Модны прыгавор» (6+). 13.10 Фільм «Іншы твар» (16+). 15.10 «Давай пажэнімся!» (16+). 16.20, 0.45 «Мужчынскае / Жаночае» (16+). 17.20, 18.20 «На самай справе» (16+). 18.50 «Няхай гавораць» (16+). 20.00 Час. 21.10 «Маркаў. Нічога асабістага» (16+). 22.45 Серыял «Срэбраны бор» (16+).

СТБ

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «Раніца СТБ». 6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны». 9.00, 23.55 «Загадкі чалавецтва» (16+). 10.40 «Як уладкаваны свет» (16+). 12.20 «Вадзіць па-руску» (16+). 12.40, 21.40, 0.50 «Самыя шакаціруючыя гіпотэзы» (16+). 13.45, 23.05 «Таямніцы Чапман» (16+). 14.40, 20.50 «Неверагодна цікавыя гісторыі» (16+). 15.55, 16.50 «Бацькі». Серыял (16+). 20.00, 22.55 «СТБ-спорт». 20.05 «Сталічныя падрабязнасці». 20.15 «Міншчына». 20.30 «Спецыяльны рэпартаж СТБ».

МІР

5.00, 4.30 Серыял «Грачанка» (16+). 6.00, 10.10, 18.15, 19.25 Серыял «Пчаляр» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Навіны (бягучы радок). 13.15 «Справы судовыя. Грошы вярніце!» (16+) 14.10, 17.15 «Справы судовыя. Бт-ва за будучыню» (16+). 15.05, 16.15 «Справы судовыя. Новыя гісторыі» (16+). 21.40 Тэлегульня «Гульня ў кіно» (12+). 23.05 «Сусветныя гульні розуму» (12+). 0.00 Ток-шоу «Бацькі і дзеці» (12+). 0.55 Серыял «Мухтар. Новы след» [СЦ] (16+). 4.00 «Еўразія. Рэгіёны» (12+). 4.10 «Нашы замежнікі» (12+). 4.20 «Еўразія. Спорт» (12+).

РТР—Беларусь

7.00 «Новая раніца». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.

11.30 «Пра самае галоўнае» (12+). 12.35 «Лёс чалавека» (12+). 13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь. 14.40 Серыял «Таямніцы следства» (12+). 16.30 «Зроблена». Дакументальны праект. 17.15 «60 хвілін». 18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір» (16+). 20.30 «Вялікі горад — вялікі гонар». Дакументальна-публіцыстычны фільм з цыклу «Свой шлях». 21.25, 23.10 Серыял «Прынада для анёла» (12+).

НТБ—Беларусь

6.00 «Астрапрагноз». 6.05 Формы жыцця (6+). 6.10 Спорт-мікс. 6.20 «Гарады Беларусі» (6+). 7.00, 16.25, 19.40, 21.55, 23.00 Сёння. Галоўнае. 7.10 «Здароўе» (12+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 8.25 Серыял «Мухтар. Новы след» (16+). 9.25, 10.25 Серыял «Пад прыцэлам» (16+). 12.00 Серыял «Масква. Тры вакзалы» (16+). 13.25, 16.30 Агляд. Надзвычайнае здарэнне. 13.55 Пакаленне.by (6+). 14.10 Баявік «Марскія д'яблы. Смерч» (16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.05 Серыял «Мянтаўскія войны» (16+). 19.55 Дэтэктыў «Пёс» (16+). 21.00 Дэтэктыў «Алекс Люты» (16+). 22.00 Серыял «Ікраны барон» (16+). 23.15 «Апошнія 24 гадзіны» (16+).

8 канал

7.00, 15.35, 21.10 «Надвор'е» + «Эрана». 7.05, 15.40 «Мультпарад» (6+). 7.30, 20.50 «Прыколы 13-й школы» (6+). 7.35 Серыял «Закінутыя ў космасе». 8.30, 19.15 Серыял «Гульня. Рэванш» (16+). 10.00 Дак. фільм. 10.20 Драма «Прывід оперы». 12.45, 17.40 Серыял «Сярод канібалаў» (18+). 14.30 Серыял «Казка пра Нак Ду» (16+). 15.50 Камедыя «Хто падставіў труса Роджэра». 17.25 «Фэшин іс ту прафэшн» (12+). 19.10 «Надвор'е». 20.55 «Вечарніца» (6+). 21.15 Драма «Камедыянт» (16+). 23.15 Драма «Жалезная хватка» (16+). 1.05 «Надвор'е» + «Эрана» + Аэравідэа.

ВТВ ВТВ

6.05 «Дурні і дарогі» (16+). 7.20 «Лаві момант» (16+). 8.35, 16.25 Серыял «Вароніны» (12+). 10.10, 21.30 Серыял «Гатэль «Элеон» (16+). 11.45 Серыял «Анжэліка» (16+). 12.50, 23.00 Серыял «Матулі» (16+). 14.25, 2.30 Серыял «Маладзёжка» (16+). 18.00 «Уральскія пельмені». Каралеўства крывых кулісаў. Частка 2 (16+). 19.30 Серыял «Выжыць пасля» (16+). 20.30 Серыял «Каханне ў непрацоўныя тыдні» (16+). 0.25 «Уральскія пельмені» (16+). 1.20 Серыял «Татавы дочки» (12+). 4.10 «Адна за ўсіх» (16+). 4.45 «6 кадраў» (16+).

Культура

6.30 Лісты з правінцыі. Заанежжа (Рэспубліка Карэлія) [СЦ]. 7.00 Легенды сусветнага кіно. Міхаіл Ульянаў. 7.30, 12.45 «Падземная адысея». Дак. фільм [СЦ]. 8.20, 13.40 Жыццё выдатных ідэй. «Агністае паветра» [СЦ]. 8.55, 21.35 «Крадзёж». Маст. фільм. 1-я серыя [СЦ]. 10.00, 19.30 Навіны культуры. 10.15, 0.25 «Энрыка Каруза. Забароненыя ўспаміны». Дак. фільм. 11.10, 20.55 Штучны адбор. 11.55 Academia. Андрэй Ліна. «Каля вытоку Сусвету». 1-я лекцыя. 14.10 Гістарычныя канцэртны. Аляксандр Вядзернікаў. 14.50 Колер часу. Ана-толь Звераў.

15.00 Спектакль тэатра «Майстэрня Пятра Фаменкі» «Сямейнае шчасце». Пастаноўка Пятра Фаменкі. Запіс 2004 года. 17.05 «Адлюстраваны час». Дак. серыял. «За багацце» [СЦ]. 17.35 «Біблейскі сюжэт». 18.05 «Паліглот». Французская з нуля за 16 гадзін! № 11. 18.50 Абзеленыя славай. «Інтэрнэт палкоўніка Кітова». Дак. фільм [СЦ]. 19.45 «Кабінет рэдкасцяў». Дак. фільм [СЦ]. 20.40 «Добрай ночы, малыя!» 22.45 «Бывай, ХХ стагоддзе! Віктар Астаф'еў» [СЦ]. 23.25 «Канец парада». Серыял (16+). 1.20 «Малады Каруза». Маст. фільм. 2.40 Прыгожая планета.

НОВАЛЬГІЯ Настальгія

5.00, 7.10, 8.35, 9.45, 11.10, 14.05, 15.45, 17.10, 20.40, 21.45, 0.55, 2.40, 3.45, 5.00 Музычная настальгія (16+). 6.00 «Быў час»: «Рамантыкі інфармацыі ТОН» (16+). 7.30 Дак. фільм «Яўген Габрыловіч» (16+). 9.00, 15.00, 21.00 «Мінулы час» (12+). 10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «Народжаныя ў СССР» (12+). 12.00 «Спяем, сябры!» (12+). 12.50 Маст. фільм «Цягнік па-за раскладам» (16+). 18.00, 19.10 Тэлеспектакль «Астравы ў акіяне» (16+). 23.00 Дак. фільм «Леанід Уцёсаў. Толькі для сяброў» (12+). 0.00 The Best of «Сева-логія» (18+). 1.10 Маст. фільм «Доўгія праводзіны» (16+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

0.00, 2.30, 6.00, 11.00, 21.00 Снукер. Чэмпіянат свету (6+). 1.00, 10.00, 19.30, 20.00 Аўтагонкі. Формула Е-2019/20 (12+). 2.00, 5.00 Веласпорт. «Тур Польшчы» (12+). 4.00, 7.30 Веласпорт. Мілан — Турын (12+). 9.00 Аўтагонкі. Формула Е. Топ-100 (12+).

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

1.40 Вясельны разгром (18+). 3.55 Як адмыць мільён (12+). 6.15 Ашуканцы (16+). 8.05 Жывёла (12+). 9.40 1 + 1 (16+). 11.50 Вясельны перапалох (16+). 13.50 Ібіца (16+). 15.25 Праект А: частка другая (12+). 17.25 Чаго хоча дзяўчына (12+). 19.30 Упраўленне гневаў (12+). 21.25 Я — мільярдэр (16+). 23.20 Мая былая сяброўка (18+).

ТВ 3 ТВ3

6.00 Калекцыя «Беларусьфільма» (12+). 8.00 М/ф (6+). 8.45, 23.35 «Улегцы» (12+). 9.15, 17.35 «Скажы мне праўду» (16+). 10.10, 15.30, 4.30 «Суд ідзе». Дак. серыял (16+). 11.10, 18.35 «Сляпяя» (16+). 12.15, 19.40 «Варажбітка» (12+). 13.20, 2.50 «Містычныя гісторыі» (12+). 14.20 «Паляўнічыя на прывідаў» (16+). 16.30, 3.40 «Знакі лёсу» (16+). 20.50 «Косці». Серыял (16+). 22.40 «Вечнасць». Серыял (16+). 0.05 «Знак якасці» (16+).

0.50 «Слёзы сонца». Маст. фільм (16+).

TV 1000 ТВ1000

7.10 Зроблена ў Амерыцы (16+). 9.05 Якія не спяць у Ся-тле (6+). 10.55 Ілюзіяніст (16+). 12.50 Госця (16+). 14.55 Сэрцаед (16+). 16.45, 3.00 Усмешка Моно Лізы (12+). 19.00 Тры метры над узроўнем неба (16+). 21.10 Тры метры над узроўнем неба: я цябе хачу (16+). 23.20 Дваіное жыццё Чарлі Сан-Клаўда (16+). 1.05 Суд (12+). 5.00 Рэальныя ваўкалакі (16+).

ТВ 1000 Рускае кіно

6.05 Памятаю — не памятаю! (12+) 7.35 Выратаваць Ленінград (12+). 9.20 Канікулы строгага рэжыму (12+). 11.20 ПіраМММіда (16+). 13.15, 19.00 Мосгаз (16+). 15.10 Вечнае жыццё Аляксандра Хрыстафарава (16+). 17.05 Каханне з абмежаваннямі (16+). 20.55 Населены востраў (12+). 23.00 Населены востраў: сутычка (12+). 0.55 Тройца (18+). 2.15 Развітацца не будзем (6+). 4.15 Аб чым маўчаць дзяўчыны (12+). 5.40 Вечнае жыццё Аляксандра Хрыстафарава (16+).

National Geographic

6.05, 5.40 Навуковыя глупствы (16+). 6.30 Панарама 360. Аб'ект сусветнай спадчыны (16+). 7.15, 13.20, 17.35, 5.35 Інстынкт выжывання (16+).

8.05 У дзікай прыродзе з Беарам Грылсам (16+). 9.00 Найбуйнейшы ў свеце рамонт (16+). 9.55 Усярэдзіне неверагоднай механікі (16+). 10.45 Дзікі тунец (16+). 12.25, 16.45 Будзе шторм (16+). 14.10, 18.25 Аўта-SOS (16+). 15.00, 19.15 Служба бяспекі аэрапорта: Бразілія (16+). 15.50, 20.05, 1.50 Расследаванне авіякатастроф (16+). 21.00, 0.15, 3.20 Ліхтугі за мяжой (16+). 21.50 Злавіць кантрабандыста (16+). 4.05 Асушыць акіяны: глыбокае апусканне (16+). 4.50 Космас: магчымыя сусветы (16+).

Discovery Discovery

8.00, 12.55 Загадкі планеты Зямля (16+). 8.45 Залатая ліхаманка (16+). 9.35, 2.35 Хуткія і гучныя (12+). 10.25, 16.20, 22.20 Махінатары (12+). 11.15, 18.55, 4.10 Іржавая імперыя (16+). 12.05 Паляўнічыя на антыкварыят (12+). 13.50 Шон Канвей — Бягом па Брытаніі (16+). 15.30 Узрушаючы гісторыю (12+). 17.10, 4.55 Як гэта зроблена? (16+) 18.05 Паляўнічыя на старызну: класічныя аўто (12+). 19.45 Рэальныя дальнабойшчыкі (16+). 20.55, 7.15 Легендарныя месцы (12+). 21.25 Як гэта ўладкавана? (12+) 23.10 Паляўнічыя на рэліквіі (12+). 0.00 Адраджэнне капальні (12+). 0.50 Залаты шлях Паркера Шнабеля (16+). 1.40, 6.30 Самагоншчыкі (18+). 3.25 Эд Стафард: гульня на вылет (16+). 5.40 Лепшы мадэліст (12+).

МІНШЧЫНА

У ВЫГЛЯДЗЕ КАСМІЧНАГА КАРАБЛЯ

«Барысаў-Арэна» займае сёмае месца ў рэйтынгу найлепшых стадыёнаў свету



Знешняму выглядз Барысава дадае прывабнасці велічнае спартыўнае збудаванне — стадыён «Барысаў-Арэна». Ён уражвае сваёй незвычайнай футурыстычнай архітэктурай. Зверху стадыён нагадвае сапраўдны касмічны карабель. Звонку ён аздоблены металічнымі лістамі, якія перамяжоўваюцца з тэкстыльнымі ўстаўкамі, што спрыяе паступленню святла і хавае дэталі канструкцыі. У тарцах даху ўстаноўлены пражэктары для асвятлення гульнявога поля памерам 105 на 68 метраў. Вакол арэны таксама стаяць пражэктары, якія асвятляюць тэрыторыю ў цёмны час сутак, што выгадна падкрэслівае архітэктурную форму збудавання.



fabate.by

Ідэя пабудавання у Барысаве спартыўнага аб'екта міжнароднага ўзроўню з'явілася яшчэ ў лістападзе 2010 года. Для яе ажыццяўлення былі запрошаны архітэктары са Славеніі — Шпела Відзечнік і Рок Оман. Менавіта дзякуючы гэтым таленавітым спецыялістам на іх радзіме ў горадзе Марыбор з'явіўся стадыён «Людскі врт». Гэты спартыўны аб'ект быў узяты за ўзор, аднак са значнымі зменамі ў канструкцыі. Узвядзенне «Барысаў-Арэны» працягвалася каля трох гадоў.

З аднаго боку стадыён «глядзіць» у горад, з другога — удала ўпісваецца ў лясны масіў. Форма збудавання дазваляе выдатна канцэнтраваць гук. Адтуліны па ўсёй акружнасці арэны шматфункцыянальныя і перш за ўсё служаць добрай вентыляцыяй, што вельмі важна, бо на арэне Барысава выкладзены натуральны газон. Вентыляцыя дазваляе падтрымліваць яго ў раўнамерным выглядзе і выдатным стане.

Дзяржаўная спартыўная ўстанова «Барысаў-Арэна» — гэта самы сучасны шматфункцыянальны футбольны стадыён у Беларусі, які з'яўляецца дамашнім арэнай для вядомага футбольнага клуба БАТЭ. Тут створаны адмысловыя ўмовы — як для спартсменаў, балельшчыкаў, так і для адпачынку жыхароў і гасцей горада. На арэне налічваецца 13 121 пасадачнае месца, у тым ліку абсталявана 10 VIP-лож, якія змяшчаюць 120 чалавек, 650 месцаў павышанага камфорту, ложа для прэсы на 114 чалавек, зала для прэс-канферэнцый, крама футбольных сувеніраў, кавярня, дзіцячы гульнявы цэнтр, фітнес-зала і трэнажорная зала. На тэрыторыі таксама прадугледжана паркоўка на 1000 месцаў. Яна выглядае маляўніча і арыгінальна, бо пабудавана ў форме пяціканцовай зоркі, промні якой адыходзяць у розныя бакі ад будынка.

якія могуць скласці індывідуальную праграму трэнеровак. Пасля можна расслабіць мышцы ў інфрачырвовай саўне, — расказвае Сяргей, якога я сустрэла непадалёк ад арэны з сябрам Іванам і жонкай Ірынай.

— А я аматар бильярда. Менавіта ў бильярднай зале пазнаёміўся з новымі сябрамі. І цяпер час ад часу тут сустракаемся. Не дзеля спартыўнага азарту — проста каб з карысцю правесці вольны час, абмяняцца навінамі, пагутарыць, — дадае Іван. — А затым пасядзець у кавярні. Як кажуць, усе выгоды пад адным дахам.

«Барысаў-Арэна» з'яўляецца гонарам не толькі жыхароў горада і раёна, але і Мінскай вобласці, і ўсёй Беларусі. Гэты аб'ект па версіі польскага сайта StadiumDB.com займае сёмае месца ў рэйтынгу найлепшых стадыёнаў свету, якія пачалі функцыянаваць у 2014 годзе.

— У нас з Сяргеем сын і дачка ходзяць у дзіцячы садок, — падтрымлівае размову Ірына. — Мы любім адпачываць з малымі ў дзіцячым гульнявым цэнтры. Тут нашы дзеці могуць паскакаць на батуте, пагуляць у лабірынце. Для бацькоў таксама ёсць магчымасць заказаць дзіцячае свята з аніматарам. А падчас футбольнага матча за малымі сочаць спецыялісты.

«Барысаў-Арэна» з'яўляецца гонарам не толькі жыхароў горада і раёна, але і Мінскай вобласці, і ўсёй Беларусі. Гэты аб'ект па версіі польскага сайта StadiumDB.com займае сёмае месца ў рэйтынгу найлепшых стадыёнаў свету, якія пачалі працаваць у 2014 годзе.

У цырымоніі закладкі фундаменту стадыёна ўзяў удзел Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка. Культурнай урачыстасці стала закладка капсулы з пасланнем нашчадкам.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

ГРОДЗЕНШЧЫНА

Сцэна як у сталіцы і першы ў краіне святлодыёдны экран

Што ўяўляе сабой адноўленая Гродзенская абласная філармонія?

Год таму яна адкрылася пасля кардынальнай рэканструкцыі. Будынак, якому больш за тры дзесяцігоддзі, узведзены амаль што нанова. На гэта спатрэбілася сем гадоў. Такі тэрмін абумоўлены грандыёзным праектам, на які былі скіраваны намаганні значнага кола спецыялістаў і вялікія капітальныя ўкладанні з боку дзяржавы. І вынік сябе апраўдаў. Леташні чэрвень стаў новым пунктам адліку культурнага жыцця рэгіёна — з новым будынкам, сучаснымі тэхналогіямі і творчым багажом.

«МУЗЫЧНЫ» ФАСАД, ДОШКА ГОНАРУ І ФАНТАН

Па-першае, змяніўся знешні выгляд абласной філармоніі. Былы палац хімікаў ператварыўся ў мадэрную канструкцыю са шкла і бетону. Пры гэтым нескладана здагадацца, што гэта культура ўстанова, — на фасадзе ўстаноўлена выява амаль трохметровай вялянцэлі са шкла і сталі. Яна мае колер неба, а вечарам зіхаціць ад святла пражэктараў. У вестыбіюлі пакладзена незвычайная дарожка з мармуру ў выглядзе чорных і белых клавіш раяля. Зразумела, тут пануе музыка. Дарэчы, многія памяшканні філармоніі, у тым ліку сцэна, маюць аздабленне рознымі відамі камянёў асобых парод з выкарыстаннем бліскучага оніксу.

Фасад будынка падобны на вялізны экран са шкла, які сімвалізуе відовішчную прастору. Па яго баках — участкі сцяны, якія нагадваюць канцэртную заслону. Цікавінкай фасада сталі дэкаратыўныя хвалі на фоне цёмнага шкла. Гэтая частка таксама мае адмысловую падсветку.

Значна змянілася і наваколле. У адпаведнасці з праектам, насупраць філармоніі знесены былыя

карпусы гарбарнага завода, які перастаў існаваць шмат гадоў таму. Частка тэрыторыі адведзена пад паркоўку. Яшчэ адна важная рыса — абласная Дошка гонару, якая знаходзіцца побач з філармоніяй і ўяўляе сабой даволі арыгінальную канструкцыю. Таксама перад фасадам з'явіўся круглы фантан з музычнай скульптурай.

НОВЫЯ ўМОВЫ ДЛЯ ГЛЕДАЧОЎ І АРТЫСТАЎ

Праект у першую чаргу скіраваны на пашырэнне сцэнічнай прасторы. Канцэртная зала павялічылася амаль удвая. Будынак вырас за кошт унутранага двора, які раней займаў вялікую плошчу і дазволіў удасканаліць праект. Такім чынам, ад былога палаца хімікаў саветскай часоў амаль нічога не засталася, акрамя каркаса і нясучых канструкцый. Былі дэманціраваны нават сцены, якія не адпавядалі сучасным нормам. У выніку атрымаўся трохпавярховы стыльны будынак з усімі неабходнымі для філармоніі памяшканнямі, холам для мерапрыемстваў, некалькімі кавярнямі.

Але самым галоўным аtryбутам, безумоўна, з'яўляецца сцэна. На ёй усталявана пава-



grodnonews.by

ротнае кола, што дазваляе хутка змяняць дэкарацыі. З'явіліся і ўнікальныя для нашай краіны гукавыя панэлі, а таксама першы ў Беларусі святлодыёдны экран. Ён мае радыус павароту 15 градусаў і дае магчымасць адначасова паказаць да 15 розных выяў.

Такой вялікай канцэртнай пляцоўкі не было раней не толькі ў Гродне, але і ў іншых абласных цэнтрах, паведамліў ў філармоніі. Далёка не танным светлавым і гукавым афармленнем начынена не толькі сцэна, але і глядзельная зала, якая разлічана больш чым на 1200 месцаў. Устаноўлена некалькі пультаў кіравання, у тым ліку для відэапраекцыі і светладыёднага экрана. Апаратура дазваляе весці запіс і трансляцыю канцэртаў. Дарэчы, незвычайная падсветка суправаджае наведвальнікаў філармоніі паўсюдна — ад хола да канцэрнай залы.

Яна стварае хвалі па фасадзе, якія адлюстроўваюцца ў вялізных вокнах.

Асабліва ўражвае трохметровая люстра, якая ваżyць ажно 750 кілаграмаў. Трэба сказаць, што такі чуд створаны на лідскім прадпрыемстве, дзе адраджаюць традыцыі шкляной мануфактуры Радзівілаў. Люстры лідскіх майстроў упрыгожваюць многія дзяржаўныя і культурныя ўстановы краіны, у тым ліку Палац незалежнасці, Дзяржаўны цырк, Нясвіжскі палац і многія іншыя значныя аб'екты.

ТВОРЧЫ БАГАЖ ПАПОЎНІЦА

За гады рэканструкцыі канцэртнае жыццё ў Гродне значна сцішылася. Гродзенцы вымушаны былі ездзіць на канцэрты славуных артыстаў у іншыя абласныя цэнтры альбо ў сталіцу. Прытым

што Гродна па праве лічыцца адным з самых прыгожых і культурных гарадоў краіны.

Па словах **начальніка ўпраўлення культуры Гродзенскага аблвыканкама Алены КЛІМОВІЧ**, адкрыццё галоўнай канцэртнай сцэны рэгіёна — гэта новая эра ў жыцці ўсёй Гродзеншчыны. Творчая пляцоўка мае ўсе прадумовы ўзняць яе культурнае жыццё на новы, больш маштабны ўзровень, зрабіць гастрольныя афішы насычанымі, а творчасць артыстаў больш разнастайнай. Музыканы калектывы філармоніі добра вядомыя ў нашай краіне і неаднойчы прадстаўлялі Беларусь за мяжой. Гэта аркестр пад кіраўніцтвам Барыса Мягкова, Гродзенская капэла, ансамбль танца, музыкі і песні «Белыя росы», ансамблі «Гарадзенскія карункі», «Грацыя», музычны тэатр «Рада», салісты і музыканты. Многія з іх ужо выступілі на адноўленай сцэне перад глядачамі. Разам з тым фармат мерапрыемстваў пашыраецца. Задзейнічана пляцоўка каля філармоніі, але не толькі. Гродзенцам і гасцям горада падабаюцца канцэрты на балконах па аўторках, музычная серада ў гістарычных дворах. Кожны чацвер адбываецца сустрэча з артыстам на адкрытай пляцоўцы.

Як сведчаць афішы, пра сваё жаданне выступіць заяўляюць многія сусветна вядомыя зоркі. І хоць цяпер канцэртны сезон пакуль сцішыўся, артысты не адмаўляюцца ад тураў, а пераносяць іх на пазнейшы тэрмін.

Маргарыта УШКЕВІЧ.



ГОМЕЛЬШЧЫНА

КАБ ЛЮДЗЯМ БЫЛО ЗРУЧНА

Практика комплекснага добраўпарадкавання населеных пунктаў, якая рэалізуецца ў Гомельскай вобласці, фактычна дае новае жыццё раённым цэнтрам рэгіёна. Сродкі абласнога бюджэту штогод акумуляуюць для работ па пэўных раёнах. Мэта — максімальна добраўпарадкаваць тэрыторыю, рэканструюваць ці пабудаваць новыя сацыяльна значныя аб'екты, вывесці на новы ўзровень інфраструктуру райцэнтраў. Такія грунтоўныя абнаўленні за апошнія гады перажылі Петрыкаў, Брагін, Жыткавічы, Ветка. Сёлета чарга Мазыра.

Сацыяльна-значныя аб'екты

У раённым цэнтры цяпер — будаўнічы бум. Уведзены ў эксплуатацыю шэраг аб'ектаў, завяршэння рамонтных і аднаўленчых работ на якіх мазыране чакалі з нецярпеннем. Важнай культурнай падзеяй для ўсяго Прыпяцкага Палесся стала вяртанне Мазырскага драматычнага тэатра імя І. Мележа на сваю гістарычную сцэну. Уваходзіны праз сем тэатральных сезонаў адсвяткавалі ў родным будынку, які перажыў маштабную рэканструкцыю.

— Сярод сацыяльна-значных аб'ектаў, уведзеных у эксплуатацыю ў першым паўгоддзі бягучага года, — завяршэнне рэканструкцыі брацкага пахавання на месцы спаленай вёскі Ала ў Светлагорскім раёне. Гэта сапраўды народны праект, — адзначае **старшыня камітэта па архітэктуры і будаўніцтве Гомельскага аблвыканкама Дзмітрый ГАЙКЕВІЧ.**

Для жыхароў абласнога цэнтара па дарункам да Дня Незалежнасці стала адкрыццё адноўленай СДЮШАР № 1 па вуліцы Партовай і рэканструкцыя гарадской дарожнай артэрыі — вуліцы Шаўчэнкі.

На тэрыторыі Гомельскага раёна завершана рэканструк-

цыя будынка спальнага корпуса аздараўленчага лагера «Чонкаўскі бор». Тут з'явіўся яслі-сад «Вясёлка-Град» на 65 месцаў.

Шэраг сацыяльна значных аб'ектаў адкрыты апошнім часам на Гомельшчыне з удзелам Прэзідэнта краіны.

— Уведзены ў эксплуатацыю 4-ы пускавы комплекс на ўчастку Жлобін-Падольскі — Светлагорск-на-Бярэзіне, — звяртае ўвагу суразмоўнік. — Гэта частка аб'екта «Электрыфікацыя ўчасткаў Гомель—Жлобін—Асіповічы і Жлобін—Калінкавічы, трэцяя чарга. Участак Жлобін—Калінкавічы» для адкрыцця руху з электрацягай.

З удзелам кіраўніка дзяржавы адкрыта таксама другая чарга маштабнага паліклінічнага комплексу па вуліцы Мазурава — гэта новая дарослая паліклініка, разлічаная на абслугоўванне 40 тысяч чалавек.

Адна з першачарговых сацыяльных задач дзяржаўнай палітыкі — забеспячэнне грамадзян даступным і камфортным жыллем.

— За студзень—чэрвень бягучага года ўвод у эксплуатацыю агульнай плошчы жылля за кошт усіх крыніц фінансавання склаў амаль 225 тысяч квадратных метраў, — паведамляе старшыня камітэта па архітэктуры і будаўніцтве



Гомельскага аблвыканкама. — Такім чынам, гэты мэтавы паказчык, даведзены рэгіёну, выкананы за паўгода амаль на 50 %.

У вобласці за гэты ж перыяд пабудавана з дзяржаўнай падтрымкай 94 тысячы квадратных метраў агульнай плошчы жылых дамоў. Гэта жыллё для грамадзян, якія стаяць на ўліку для паліпшэння жыллёвых умоў.

— За студзень—чэрвень 2020 года для шматдзетных сем'яў пабудавана і ўведзена ў эксплуатацыю 1006 кватэр, — працягвае суразмоўца і адзначае, што за гэты ж перыяд увялі звыш 106 тысяч «квадратаў» індывідуальнай забудовы. Агульная плошча шматкватэрных энергаэфектыўных жылых дамоў за паўгода склала 118 тысяч квадратных метраў. Гэта 100 % ад усяго ўведзенага ў эксплуатацыю жылля.

Што датычыцца арэнднай жылплошчы, то за шэсць месяцаў бягучага года на Гомельшчыне яе пабудавана больш за 18 тысяч «квадратаў». Уведзена

сем шматкватэрных дамоў, у якіх ацяпленне, гарачае водазабеспячэнне і прыгатаванне ежы прадугледжана ад электрычнасці.

У камітэце па архітэктуры і будаўніцтве Гомельскага аблвыканкама дадаюць: да канца бягучага года ў рэгіёне будзе ўведзена не менш за 485 тысяч квадратных метраў.

Сёлета завершацца работы па 1747 індывідуальных жылых дамах для шматдзетных сем'яў. Жыллё з дзяржпадтрымкай — гэта яшчэ амаль 170 тысяч «квадратаў». Не менш за 184 тысячы

квадратных метраў — індывідуальная забудова для жыхароў вобласці.

— У цяперашні час у Гомельскай вобласці завяршаецца будаўніцтва па пэўных сацыяльна значных аб'ектах, — працягвае Дзмітрый Гайкевіч. — Гэта сярэдняя агульнаадукацыйная школа ў мікрараёне № 21 Гомеля. У абласным цэнтры таксама на фінішнай прамой капітальны рамонт часткі будынка спарткомплексу з дзвюма заламі і басейнам па вуліцы Ленінградскай. Завершаны капітальны рамонт будынка ясляў-сада ў Петрыкаве. Завяршаецца будаўніцтва цэха па вытворчасці пелет у Мазыры. Падобны аб'ект, дарэчы, сёлета ўжо ўведзены ў эксплуатацыю ў Жыткавічах. Акрамя таго, цяпер ідуць работы па ўзвядзенні і рэканструкцыі 55 аб'ектаў сельскагаспадарчага прызначэння.

У цэлым узровень выканання мэтавых паказчыкаў, устаноўленых Гомельскай вобласці на 2020 год і пяцігодку Дзяржаўнай праграмай «Будаўніцтва жылля» на 2016—2020 гады, дае ўпэўненасць, што запланаваны аб'ём будаўніцтва будзе выкананы цалкам.

Наталля КАПРЫЛЕНКА.

У ТЭМУ:

Будаўнічая галіна Гомельшчыны — гэта звыш 800 арганізацый усіх формаў уласнасці, якія адказваюць за будаўніцтва аб'ектаў жыллёвай, грамадзянскай, прамысловай і камунальнай гаспадаркі. Праектныя арганізацыі рэгіёна — дастойныя канкурэнты на рынку праектавання аб'ектаў будаўніцтва. Домабудаўнічыя камбінаты Гомельскай вобласці ажыццяўляюць будаўніцтва шматпаварховых жылых дамоў, індывідуальных дамоў сядзібнага тыпу, выпуск элементаў інжынерных сетак і комплекснае добраўпарадкаванне. Больш за 100 прадпрыемстваў спецыялізуюцца на вытворчасці будаўнічых матэрыялаў і інжынерных канструкцый.

МАГІЛЁЎШЧЫНА

ДОМ АД РАЗЕТКІ

У Магілёве ўзялі курс на будаўніцтва электрыфікаванага жылля

Услед за электрамабілямі, якія сёння вельмі шырока папулярныя, краіна паступова павялічвае аб'ёмы будаўніцтва электрадамоў. Яно і зразумела: хутка пачне дзейнічаць беларуская атамная электрастанцыя і з'явіцца магчымасць скарыстацца таннейшым палівам. Вучоныя НАН Беларусі ўпэўнены, што будаўніцтва цалкам электрыфікаваных дамоў дазволіць сэканоміць на ўзвядзенні інжынерных камунікацый і знізіць кошт такога жылля на 15 %. Электрычных дамоў у краіне пакуль адзіны, але мы толькі на пачатку гэтага шляху. Нядаўна першы электрадом з'явіўся і ў Магілёве.

Ён месціцца ў адным з самых маляўнічых раёнаў горада — непадалёк ад цэнтара на вуліцы Вароўскага. Глядзіш на яго і разумееш, што калі б будаўнікам давялося цягнуць сюды цеплатрасу і газаправод, метр быў бы залатым. Мясцовасць даволі ўзгорыстая, вакол у асноўным прыватнае жыллё. У цагляным трохпавярховіку 24 адна- і двухпакаёвыя кватэры, але яны пакуль не заселеныя. Дом будзе арэндны, і кватэры тут змогуць зняць грамадзяне льготных катэгорый або работнікі сацсферы.

Электрадом — эксперыментальная распрацоўка ААТ «Магілёўграмадзянпраект». Дарэчы, гэта не адзіны прагрэсіўны праект арганізацыі. Сярод іншых — інавацыйная школа і паліклініка ў Казіміраўцы, аб'язная траса-дублёр, якая будзе ў Магілёве. Нездарма таварыства па выніках работы за мінулы год занесена на абласную Дошку гонару.

— Электрычны дом — наогул першы вопыт і для нас, і для ўсёй Магілёўскай вобласці, — паведаміў **галоўны інжынер ААТ Кірыл ГАРШКОЎ.** — Калі мы пачыналі яго праектаваць, не было яшчэ развітай нарматыўнай базы, якой можна было б скарыстацца. Гэта цяпер становіцца больш прапановай і магчымасцю — база пашыраецца, з'яўляюцца дадатковыя нарматывы, і ёсць магчымасць выбіраць тыя ці іншыя рашэнні.

Электрадом прынцыпова адрозніваецца ад тых, што падключаны да цэнтралізаванай сістэмы. Да яго падведзена

толькі халодная вада. Ацяпленне і гарачае водазабеспячэнне прадугледжаныя пакватэрна, у пакоях замест батарэй стаяць сучасныя кварцава-алівінавыя электраабгравальнікі беларускай вытворчасці, зробленыя з інавацыйных матэрыялаў і па перадавых тэхналогіях, а ў санвузле або на кухні — электраводанагравальнікі. Кожны жыхар можа рэгуляваць градус пад'сябе. Улік электраэнергіі для патрэб ацяплення і гарачага водазабеспячэння вядзецца па асобным лічальніку. Яшчэ адзін прадугледжаны для таго, каб улічваць спажыванне электрычнасці бытавымі электрапрыборамі. Кантроль і ўлік ажыццяўляюцца аўтаматычна, адразу з вывадам інфармацыі ў арганізацыі энергазабеспячэння.

На выпадак форс-мажорнай сітуацыі дом падключаны да дзвюх розных трансфарматарных падстанцый. Калі адна перастае працаваць, аўтаматычна падключаецца другая. Спецыялісты гарантуюць, што электрадом цалкам бяспечны для пражывання.

— Усё выканана з займаем, — кажа галоўны інжынер. — Акрамя таго, стаяць спецыяльныя аўтаматычныя прылады на выпадак кароткага замыкання — яны спрацуюць і адключаць усю электрычнасць.

У месцах агульнага карыстання ўстаноўлены аўтаматычныя энергазберагальныя свяцільні, ёсць сістэма відэаназірання за прыдамай тэрыторыяй. Побач з домам — некалькі гульнявых пляцовак з дзіцячым абсталяваннем і трэнажорамі для заняткаў спортам.

— Паколькі ў нас уводзіцца АЭС, будаваць электрычныя дамы перспектыўна, — лічыць суразмоўца. — Мы будзем выкарыстоўваць энерганосьбіт беларускай вытворчасці, а значыць, перастанем залежаць ад знешніх фактараў — цен на тых ж газ і нафту.

Яшчэ адзін электрадом закладзены ў Магілёве на праекце Шміта. Яго будаўніцтвам, які і першага, займаецца будтрэст № 12.

— Гэтыя дамы ўзводзіць нават крыху прасцей за кошт таго, што для іх ацяплення не трэба рабіць разводку з труб. Радыятары працуюць ад правадоў. Гэта спрашчае і патан-



няе працэс, — адзначае **намеснік галоўнага інжынера будтрэста № 12 Юрый МІХАТУЛІН.**

Налета будаўніцтва электрадамоў у рэгіёне працягнецца.

— З улікам уводу ў эксплуатацыю БелАЭС актуальнасць электражылля вельмі вялікая, — перакананы **начальнік Магілёўскага абласнога ўпраўлення па нагляду за рацыянальным выкарыстаннем паліўна-энергетычных рэсурсаў дэпартаментна па энергаэфектыўнасці Дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі Аляксандр БАРГАЦІН.** — Для нас такія дамы пакуль навінка, таму мы нейкі час будзем маніторыць, як у іх жывеца людзям. Цікава, якім будзе фактычнае спажыванне электраэнергіі на ацяпленне і гарачае водазабеспячэнне, колькі гэта будзе каштаваць у параўнанні з традыцыйнымі дамамі — тымі, што на цэнтральным ацяпленні. Калі ад жыхароў паступяць нейкія слушныя заўвагі, іх можна будзе ўнесці ў праектную дакументацыю, каб удасканаліць яе. Будаўніцтва электрычных дамоў дапаможа знізіць газавы складнік у вытворчасці цяпла. Сёння яго доля складае больш чым 80 %. Адмовіцца ад газу на ўсе 100 % не атрымаецца, таму што ёсць тэхналогіі, дзе без яго не абыйсціся. Але у нас з'явіўся выбар. Магчыма, жыць у доме з электраацяпленнем будзе не нашмат танней, чым з цэнтралізаваным, але плюс ужо ў тым, што можна рэгуляваць тэмпературу пад'сябе. А на гэтым таксама можна сур'ёзна сэканоміць.

Нэлі ЗІГУЛЯ, фота аўтара.

Калі справы за сябе кажучь

Сенатара Васіля МАРКЕВІЧА ў акрузе ведаюць. Генеральны дырэктар ААТ «Птушкафабрыка «Дружба» Баранавіцкага раёна яшчэ да таго, як стаць членам Савета Рэспублікі, шмат зрабіў для школ, устаноў здароўя, іншых сацыяльных аб'ектаў на тэрыторыі гаспадаркі. Акцыянернае таварыства заўсёды падтрымлівала пенсіянераў, дапамагала жыхарам вёсак. Таму на прыёме ў сенатара звычайна бывае шматлюдна.



Вось і сёлета член Савета Рэспублікі правёў некалькі выязных прыёмаў, на якія прыходзілі людзі з рознымі пытаннямі. Традыцыйна многа зваротаў датычылася рамонту дарог і добраўпарадкавання тэрыторыі, абсталявання прыпынкаў у вёсках, былі прапановы аб уладкаванні ФАПаў, устаноў культуры. Па-ранейшаму на адрас парламентарыя паступае нямала просьбаў дапамагчы ў працаўладкаванні. Нярэдка да сенатара прыходзяць людзі, якім знайсці рабочае месца самастойна няпроста. Гэта можа быць звязана са станам здароўя, сямейным становішчам, іншымі абставінамі. Так было, напрыклад, у Рэгіны Г. з пасёлка Жамчужны. Ва ўзросце 27 гадоў жанчына стала інвалідам другой групы, а да гэтага, вядома, працавала. Але праз сем гадоў ёй удалося перамагчы хваробу, атрымаць законнае права на працу. Ды з трэцяй групай інваліднасці, пасля доўгага перапынку ў працоўным стажы знайсці работу аказалася складана, тым больш што работа павінна адпавядаць стану здароўя. З гэтай праблемай Рэгіна Міхайлаўна і прыйшла на прыём. Цяпер яна працуе аператарам ЭВМ і вельмі ўдзячная сенатару за чуласць і дапамогу.

У яе аднасяльчанкі Вольгі сітуацыя была таксама складаная. Жанчына адна выхоўвае дваіх дзяцей, ды яшчэ на руках бацька-інвалід, якога трэба даглядаць. З дапамогай сенатара ўдалося знайсці работу з рухомым графікам, каб можна было пры неабходнасці бываць дома. З працаўладкаваннем дэпутат парламента памог і маладым мужчынам, якія дэмабілізаваліся пасля тэрміновай службы ў войску, і яшчэ адной жанчыне, якая даглядае састарэлага бацьку ў вёсцы Стайкі.

Добрыя словы ў адрас сенатара прагучалі ў Пачапаўскай сярэдняй школе. Яе дырэктар Валянціна Скараход таксама сёлета была на прыёме. У выніку школа атрымала тэнісны стол і іншае абсталяванне для гуртка настольнага тэніса. Акрамя таго, да пачатку новага навучальнага года будзе адрамантаваны ганак будынка школы за кошт гаспадаркі. Работа ўжо вядзецца.

— «Дружба» — нашы даўнія і надзейныя шэфы, — кажа Валянціна Мікалаеўна. — Ніхто і ніколі столькі школе не дапамагаў, як гэтае прадпрыемства. Ці трэба нам музычны інструмент, ці жалюзі на вокны, ці нейкі сур'езны дапаможнік для ўдасканалення вучэбнага працэсу — мы звярталіся да Васіля Пятровіча і ніколі не

чулі адмовы. Ужо восем гадоў нашых дзяцей з навакольных вёсак падвозяць у школу аўтобусы «Дружбы». Настаўнікі, якія ездзяць на работу з горада, а таксама Сталовіч, Гарадзішча, гадамі карыстаюцца транспартам прадпрыемства. Апошнія — хай і невялікія, але важныя знакі ўвагі, якія сведчаць пра павагу аграрыяў да працы сельскіх настаўнікаў. Мы разумеем, што за гэта павінны быць удзячны менавіта Васілю Пятровічу, бо сацыяльны аспект палітыкі прадпрыемства нароўні з іншымі аспектамі зыходзіць, вядома, ад яго — кіраўніка. Такія людзі, як Маркевіч, і павінны прадстаўляць нашы інтарэсы ў Саўеце Рэспублікі, — падсумавала дырэктар школы.

У Гарадзішчанскім сельскім Саўеце расказалі, што дэпутат Маркевіч паспрыяў рамонту асобных участкаў дарогі, аб чым яго прасілі жыхары вёсак на прыёмах. Дарогу паправілі спецыялісты дарожных арганізацый.

Сам Васіль Маркевіч на пытанне карэспандэнта «МС» аб яго рабоце ў акрузе адказаў вельмі сціпла: «Стараюся людзям дапамагачь па меры магчымасці». Пэўна, больш і не трэба нічога дадаваць, справы кажучь за сябе.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

Госці вяртаюцца ў Беларусь

У Белаежскай пушчы аднаўляюцца турыстычныя патокі, якія прыкметна паменшалі ў перыяд пандэміі каранавіруса.

Сенатар Аляксандр КАРПІЦКІ асабіста пераканаўся, што ўвесь калектыў Нацыянальнага парка «Белаежская пушча» ўжо выйшаў на работу з вымушаных адпачынкаў і сустрэае гасцей.

Як паведамляе прэс-служба верхняй палаты парламента, на сустрэчы з работнікамі парка абмяркоўваліся розныя тэмы: пра ролю дзяржавы ў арганізацыі лячэння і прафілактыкі каранавіруснай інфекцыі і далейшым развіцці эканамічных працэсаў пасля спаду захваральнасці на COVID-19 (нагадаем, што сенатар па асноўнай дзейнасці — галоўны ўрач Брэсцкай абласной бальніцы), пра дасягненні Нацыянальнага парка «Белаежская пушча» і навуковую дзейнасць, далейшыя перспектывы захавання і развіцця нацыянальнага парка — эталонных і ўнікальных прыродных комплексаў і аб'ектаў некранутага Белаежскага лесу, яго біялагічнай і ландшафтнай разнастайнасці, прыродных комплексаў, а таксама аб'екты, якія маюць асаблівую экалагічную, гісторыка-культурную і эстэтычную каштоўнасць.

Члену Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Аляксандра Карпіцкага задавалі пытанні наконт далейшага ўдасканалення законаў, якія рэгулююць дзейнасць турыстычнай галіны, ходу выбарчай кампаніі па выбарах Прэзідэнта краіны.

Своечасовае інфармаванне насельніцтва — асноўная задача органаў мясцовага кіравання і самакіравання

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве, старшыня Беларускай рэспубліканскай калегіі адвакатаў Віктар ЧАЙЧЫЦ сустрэўся з калектывам гандлёва-забаўляльнага цэнтра Galleria Minsk СТАА «Галерэя Канцэпт».

Як паведамляе прэс-служба верхняй палаты парламента, на сустрэчы людзі агучылі шэраг праблемных пытанняў, якія датычацца ўцяплення кватэр пасля выкананага капітальнага рамонтнага, агароджы дзіцячых пляцовак побач з парковачнымі зонамі, арганізацыі стыійных паркоў аўтамабіляў у неналежах месцах, выбаркі дваровых тэрыторый. Прагучалі нараканні на недастатковае інфармаванне грамадзян пра месцы, дзе можна здаць тэст на COVID-19, просьбы навесці парадак на платных паркоўках у цэнтры Мінска, а таксама арганізаваць кантроль за выкананнем заявак камунальнай службай 115.

Што датычыцца ўзмацнення адказнасці за няправільную паркоўку ў цэнтры Мінска, то Віктар Чайчыц запэўніў: сітуацыя ўзятая на кантроль парламентарыямі, у перспектыве будзе распрацаваны праект прапановы для накіравання ў Палату прадстаўнікоў.

— Перад камунальнай службай 115 неабходна дакладна вызначаць узніклую праблему. У выпадку неабходнасці вы можаце ўдакладніць кантактныя даныя аператара, які прымае вашу заяўку, а таксама персанальны нумар заяўкі для далейшага кантролю за яе выкананнем, — растлумачыў сенатар.

Извещение о проведении 31 августа 2020 года торгов с условиями по продаже имущества, находящегося в хозяйственном ведении государственного предприятия «УКС Заводского района г. Минска»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

Наименование, характеристики имущества, входящего в состав предмета торгов	Местонахождение	Начальная цена с учетом НДС, бел. руб.	Размер задатка, бел. руб.
Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-798808596 общей площадью 120 кв. м (наименование: парикмахерская; назначение: помещение бытового обслуживания населения)	г. Минск, ул. Фогеля, 1Л-234	158 400,00	20 000,00

Продавец имущества: коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Заводского района г. Минска», пр-т Партизанский, 99Б, 220021, г. Минск, тел. (017) 299-25-61.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 2 процентов от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества государственного предприятия «УКС Заводского района г. Минска», утверждённым организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также при необходимости иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет № BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, БИК BLBBVY2X, получатель — государственное предприятие «МГЦН», УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежного документа о перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов. Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

Торги проводятся **31 августа 2020 года в 15.00** по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с **03.08.2020 по 27.08.2020 включительно** в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам — до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. По вопросу осмотра продаваемого имущества следует обращаться по телефону (017) 299-25-70.

Телефоны для справок:
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 299-25-70 (государственное предприятие «УКС Заводского района г. Минска»).

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»

(Организатор аукциона)

информирует о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества ОАО «ДОРОРС» (Продавец)

Лот № 1, состав: 1. Здание магазина № 43, инв. № 240/С-28899. Площадь — 2162,8 кв. м. Г.п. — 1989. 2. Электрические сети, инв. № 240/С-29803. Протяженность 165 м. Адрес: г. Орша, ул. Мира, 71А, 71. Земельный участок: кадастровый номер 242400000001004376, площадь — 0,1949 га. Право постоянного пользования. Начальная цена с НДС — 73 153,60 бел. руб.

Аукцион состоится 26.08.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Извещение о проведении аукциона размещено на сайте Организатора аукциона ino.by.

☎ **Организатор аукциона:**

220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел.: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

УНП 190055182

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»

(Организатор аукциона)

информирует о проведении открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ» (Продавец)

Лот № 1: Пристроенное помещение ателье проката и АТС с инв. № 630/D-23950, 81,4 кв. м. Адрес: Минская обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно, ул. Франтишка Скорины, 20-119. **Начальная цена без НДС — 33 400,00 руб.**

Аукцион состоится 31.08.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4. Извещение о проведении аукциона размещено на сайтах Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь gki.gov.by и Организатора аукциона ino.by.

☎ **Организатор аукциона:**

220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел.: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

УНП 190055182

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
**Государственное предприятие
 «Минский областной центр инвестиций и приватизации»**
 (организатор аукциона)
 по поручению ДКУП «Расчетно-кассовый центр
 Борисовского района» (продавец)
 проводит открытый аукцион
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ:

Наименование объекта	Часть нежилого помещения, расположенного в здании мастерских, общей площадью 115,0 кв. м (инв. № 610/С-57490). Характеристика здания мастерских: одноэтажное блочное здание 1995 года постройки
Местонахождение объекта	Минская обл., г. Борисов, ул. Строителей, 30
Общая площадь, кв. м	115
Срок договора аренды	5 лет
Начальная цена права заключения договора аренды, бел. руб.	513,19
Сумма задатка, бел. руб.	51,00
Размер ежемесячной арендной платы за сдачу в аренду Объекта	86,25 базовой арендной величины
Условия (при наличии) продажи Объекта аукциона	Для осуществления хозяйственной деятельности

Базовая арендная величина с 01.04.2020 составляет 17,85 бел. руб. В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» размер базовой арендной величины ежегодно устанавливается Советом Министров Республики Беларусь с учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год по отношению к предшествующему и применяется с 1 апреля года, в котором он установлен.

Задаток в размере 10% от начальной цены объекта перечисляется на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК ВПСВВУ2Х, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан перечислить арендодателю сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение.

Договор аренды имущества должен быть заключен в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, а также иными актами законодательства. Предыдущее извещение было опубликовано в газете «Звязда» от 14.05.2020. Аукцион состоится **13.08.2020 в 12.00** по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **12.08.2020 до 16.00** по указанному адресу.

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 8 (029) 102-21-17,
 сайт в сети интернет: www.rlt.by.

УНП 692096580

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
**Государственное предприятие
 «Минский областной центр инвестиций и приватизации»**
 (организатор аукциона) по поручению
Логойского филиала Минского облпотребсоюза (продавец)
 проводит открытый аукцион

ПО ПРОДАЖЕ МАГАЗИНА № 10

(составные части и принадлежности: сарай, уборная)
 с инв. № 601/С-25360 общей площадью 48,1 кв. м,
 расположенного на земельном участке с кадастровым номером
 623280806401000255 (право постоянного пользования)
 площадью 0,0482 га по адресу: Минская область, Логойский район,
 Гайненский с/с, д. Логоза, ул. Приозерная, 68А

Начальная цена с НДС (20%) – **6 216,00 бел. руб.** (задаток 10% от начальной цены – 621,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК ВПСВВУ2Х, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. **Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 10 (десяти) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона.** Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение было опубликовано в газете «Звязда» от 10.06.2020.

Аукцион состоится **13.08.2020 в 14.00** по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **12.08.2020 до 16.00** по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324.

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17.

УНП 60037767

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»
 (Организатор аукциона)

информирует о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества ООО «БЕССЕР-БЕЛ» (Продавец)

Лот № 1: Заглубленный охраняемый гараж-стоянка на 27 машино-мест, инв. № 500/D-708044953, 907,7 кв. м, г. Минск, ул. Михаса Лынькова, 19/3-1. Начальная цена без НДС – 232 551,00 руб.
Аукцион состоится 18.08.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Извещение о проведении аукциона размещено на сайте Организатора аукциона ino.by.

☎ Организатор аукциона:

220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9,
 тел.: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52
 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

УНП 190055182

НЕ ХЛЕБАМ АДЗІНЫМ...

Боты найлепшаму дворніку і 200 грамаў выратавальніку мастоў

Унікальныя архіўныя дакументы прэзентуе на сваёй афіцыйнай старонцы deputat-grodno.by і Тэлеграм-канале Гродзенскі гарадскі Савет дэпутатаў.

Амаль усе яны друкуюцца ўпершыню, бо раней сустрэць у шырокім доступе дакументы пераможных 1944–45-х гадоў, няпростых 1950-х, стваральных 1960-х было немагчыма. Тое, што захоўвалася ў архівах, цяпер становіцца здабыткам грамадства. А нагода для гэтага дастаткова сур'ёзная – сёлета гарсавет адзначае сваё 80-годдзе. Напярэдадні юбілею мы зазірнулі ў архівы і знайшлі шмат цікавых фактаў, якія тычацца жыцця абласнога цэнтру і дзейнасці гарадскога Савета дэпутатаў на працягу васьмі дзясяткаў гадоў. Цяпер пазнаёміцца з цікавымі фактамі можа кожны ахвотны.

Першыя выбары ў мясцовыя Саветы на тэрыторыі Гродзенскай вобласці адбыліся 15 снежня 1940 года, і ўжо 21 снежня прайшло першае пасяджэнне. У той час склад гарсавета быў шматлікі – ён налічваў 320 чалавек. Крыху пазней колькасць народных абраннікаў скарацілася да 250. Трэба сказаць, што ў цяперашні час у склад гарсавета ўваходзяць 30 чалавек. Але зараз не пра гэта: сёння мы пазнаёмімся з невядомай раней часткай гісторыі Гродна.

ПРАЦОЎНЫ ЁДЗЕЛ КОЖНАГА

Факты з жыцця горада публікуюцца ў трох раздзелах: «Пераможныя 1944–45 гады», «Цікавыя факты» і «Цытаты ў гісторыі». Апошні, дарэчы, датычыцца выказванняў славуных гродзенцаў. Напрыклад, таварыш Шубік, тагачасны загадчык гарадскога аддзела аховы здароўя Гарсавета працоўных, заклікаў: «Хопіць адносіць усялякую бяздзейнасць на кошт вайны». Казаў ён гэта ў 1946-м і, безумоўна, рацыю меў...

Дарэчы, пра наступствы ваеннага ліхалецця. Усе першыя рашэнні, якія ёсць зараз на сайце, адносяцца да першых пераможных гадоў. У гарсавеце адзначаюць, што далейшыя перыяды з жыцця горада будуць з'яўляцца тут паступова кожны тыдзень: маўляў, сачыце за нашай старонкай, падпісвайцеся на наш тэлеграм-канал і не пашкадуеце. І сапраўды, цікавінак тут дастаткова! Адным з першых надрукавана рашэнне, згодна з якім у лютым 1945-га спецыялістам, што працавалі на рэканструкцыі мастоў цераз Нёман, выдаваўся абед і 200 грамаў гарэлкі штодзень на чалавека за кошт гарвыканкама. Стратэгічныя аб'екты патрабавалі адпаведных падыходаў, як бачым. Дарэчы, такіх спецыялістаў было 15 чалавек.

Трэба сказаць, што ў 1944-м рашэннем выканкама Гродзенскага гарадскога Савета дэпутатаў працоўных было прынята рашэнне «Аб аднаўленні горада Гродна і працоўным удзеле

насельніцтва ва ўзнаўленні горада», згодна з якім замацоўваліся працоўныя нормы для ўсіх працаздольных гродзенцаў. Яны павінны былі акрамя выканання сваіх непасрэдных абавязкаў зрабіць унёсак у справу аднаўлення горада з руін. Так, для рабочых і служачых з 8-гадзінным рабочым днём і вольнанаёмнага складу вайсковых часцей гэтая норма складала 30 гадзін на месяц, для рабочых і служачых з падоўжаным днём, студэнтаў і навучэнцаў – 15 гадзін, для грамадзян, што не працавалі на прадпрыемствах, ва ўстановах, арганізацыях – 60 гадзін на месяц. Працаваць на разборы зруйнаваных вайной будынкаў, завалаў гродзенцы павінны былі ў свой вольны ад работы і вучобы час, пачынаючы з суботы 17 снежня 1944-га. Перапынак рабіўся толькі на зімовы сезон, і з 1 красавіка наступнага года працоўны ўдзел у работах па аднаўленні горада пасля Айчыннай вайны працягнуўся з новым імпэтам.

Ушанаваць усіх, хто дапамагаў ва ўзнаўленні горада, павінна была Дошка гонару, якую вырашылі ўсталяваць у сакавіку 1945-га.

Яшчэ адзін абавязак для гродзенцаў быў замацаваны адпаведным рашэннем восенню 1944 года – усеагульная абавязковая падрыхтоўка насельніцтва да супрацьпаветранай і супрацьпажарнай абароны ўсіх дарослых грамадзян ва ўзросце ад 16 да 60 гадоў.

Важнай старонкай у гісторыі горада з'яўляюцца і падыходы да адукацыйнага працэсу. Так, у 1945-м у Гродне арганізуецца першая пасля вайны вяржэня школа рабочай моладзі, у якой навучаліся 137 чалавек. Дзейнічалі і звычайныя школы, вынікі работы якіх за першае паўгоддзе падвялі на выканкаме ў лістападзе таго ж года. Сумна, але факт: 1238 школьнікаў з 4251 – фактычна кожны трэці – былі непаспяхова ў вучобе (ці ж не разборка завалаў таму віной?). Галоўнымі праблемнымі прадметамі для навучання аказаліся руская і беларуская мовы. Дрэнна было і з выкладаннем ваеннай падрыхтоўкі. Вырашылі разгарнуць і ўзмацніць у горадзе праграму «ўсевоуча».

СУКЕНКА ЗА РАБОТУ

Утрымліваць горад у парадку і чысціні ва ўсе часы дапамагалі дворнікі. Захваціць іх на добрасумленную работу павінен быў гарадскі конкурс, які аб'явілі ў 1945-м і сёння называюць «Найлепшы ў прафесіі». Што ў гэтым цікавага, спытаеце вы? Адкажу – матэрыяльныя стымулы. У якасці прэміі найлепшым дворнікам рашэннем былі прапісаны не грошы, як гэта зрабілі б цяпер,

а... звычайныя з сённяшняга пункту гледжання рэчы: першая прэмія – боты, другая – паліто, трэцяя – касцюм, чацвёртая – шаўковая сукенка.

Сярод цікавых фактаў з гісторыі – адносіны да флары і фаўны горада. Яшчэ ў кастрычніку 1944-га замацоўваецца адказнасць за псаванне драўняных і дэкарэтыўных насаджэнняў у выглядзе штрафу да 100 рублёў ці прымусовых работ да двух тыдняў. У чэрвені 1945-га забаронены «выпас жывёлы ў парках, скверах і на вуліцах Гродна». Што датычыцца хатніх гадаванцаў, то рашэннем ад 25 верасня гэтага ж года выканкам Гарсавета дэпутатаў працоўных вырашае абавязаць усіх гараджан, якія ўтрымліваюць сабак, незалежна ад пароды, да 10 кастрычніка (звярніце ўвагу – менш за месяц адводзіцца на выкананне рашэння. – **Аўт.**) зарэгістраваць іх у камунальным аддзеле гарвыканкама, атрымаць рэгістрацыйныя даведкі і нумары для хвастатых.

У жніўні – верасні 1944 года быў адноўлены гадавальнік зялёных насаджэнняў горада. Працягам гэтай работы можна лічыць 15 тысяч дрэў, якія высадзілі ў абласным цэнтры ўвесну 1946-га.

«ЦАГЛІНКА» І ВІДОВІШЧЫ!

Што датычыцца першага пункта – у лістападзе 1945-га агульная вага выпечанага за дзень хлеба складала 13 тон. Набыць яго можна было выключна па харчовых картках, а не колькі заўгодна. Для развозу духмяных «цаглінак» па горадзе патрэбна была тона бензіну штомесця, у гэтым працэсе таксама былі задзейнічаны шэсць коней, якія ўтрымліваліся на хлебакамбінаце. Дарэчы, правіламі вулічнага руху ў Гродне было замацавана, што пры рабоце ў галалёдзіцы коні павінны былі мець падковы з шыпамі. Дапоўніць уражанне аб транспартнай тэматыцы дапаможа адпаведнае рашэнне, якое было прынята ў 1945-м, – яно абмяжоўвала максімальную хуткасць любога транспарту ў Гродне 25 кіламетрамі ў гадзіну, а па вуліцы Сацыялістычнай дазвалялася і таго менш – 15 кіламетраў!

Відовішчная ж частка адродзілася летам 1944-га: дзеля правядзення культурна-масавай і выхаваўчай работы сярэд гараджан прымаецца рашэнне аб аднаўленні работы кінатэатраў «Чырвоная зорка» і «Трэці Інтэрнацыянал». Прычым электраэнергія іх павінен быў забяспечыць піўзавод. Гродзенцы ведаюць: сёння і мясцовы піўзавод, і «Інтэрнацыянал» ужо сталі гісторыяй, а вось «Чырвоная зорка» – вельмі запатрабаваны кінатэатр у сучаснага глядача.

Вольга АНУФРЫЕВА.

(Працяг будзе).



РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15

ад 17 лютага 2009 года выдана

Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, рэдакцыяна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Выдавец — рэдакцыяна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

Адказны за выпуск: АНУФРЫЕВА В. А.

www.zviazda.by

e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

АДРАС РЭДАКЦЫІ:

220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН 287 18 31;

e-mail: info@zviazda.by

Газета адрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1.

Тыраж 14.804.

Нумар падпісаны ў 19.30 30 ліпеня 2020 года.